

У нумары:**Ідзе, жыццём асветлены...**

Творчы партрэт Івана Стадольніка.

Стар. 5

Пад пільнай чытацкай увагай

Агляд лістападаўскіх нумароў часопісаў “Полымя”, “Нёман”, “Малодосць”.

Стар. 7

Кнігазбор Яўхіма Карскага

Святкуем 150-годдзе з дня нараджэння вядомага навукоўца.

Стар. 13

Урокі Ясеніна

Пра рыфмы-“гузікі”, сцісласць і тое, без чаго няма паэта.

Стар. 14

Якой павінна быць дзіцячая кніга?

Дыскусію працягвае выдавец Сяргей Кузьмін.

Дадатак «Кніжны свет»

Завяршаецца падпіска на I паўгоддзе 2011 года**Для індывидуальных падпісчыкаў:**1 месяц — 10600 руб.
Падпісны індэкс — 63856**Ведамасная падпіска:**1 месяц — 16100 руб.
Падпісны індэкс — 638562**Індывидуальная льготная падпіска для настаўнікаў:**на 1 месяц — 6500 руб.
Падпісны індэкс — 63815**Льготная падпіска для ўстаноў культуры і адукацыі:**

1 месяц — 12100 руб. Падпісны індэкс — 63880

Каб год для вас быў неаблагім — падпішыцеся на «ЛІМ»!

Сімвал велічы і магутнасці

Ім валодалі Ільінічы, Радзівілы, Вітгенштэйны, Святаполк-Мірскія... Кожны новы гаспадар рабіў свой унёсак у знешні выгляд Мірскага замка, і таму да нашых часоў ён дайшоў як дзіўны сплаў готыкі, рэнесансу і барока. Сёння Мірскі замак — адна з найвялікшых каштоўнасцей беларускага народа. Аб'ект, які ўваходзіць ледзь не ва ўсе турыстычныя маршруты для іншаземцаў. А яшчэ — сімвал нашай велічы і магутнасці.



Прэзідэнт краіны Аляксандр Лукашэнка падчас наведвання Мірскага замка.

Апошнім часам у Мірскім замку вяліся актыўныя рэстаўрацыйныя работы. Аматыры беларускай даўніны хваляваліся — чым скончыцца распачатая справа? Якім паўстане перад намі пасля рэстаўрацыі замак, што ў 2000 годзе быў унесены ў Спіс сусветнай прыроднай і культурнай спадчыны ЮНЕСКА?

1 снежня 2008 года для наведвальнікаў адкрылася Паўднёва-заходняя вежа замка. Стала зразумела, што работы тут вядуцца скрупулёзна, беражліва, з веданнем справы. А 1 снежня 2010 года завяршылася рэстаўрацыя памяшканняў у Паўночным корпусе замка.

16 снежня 2010 года адбылося ўрачыстае адкрыццё Замкавага комплексу “Мір”. І вылілася яно ў сапраўднае свята з тэатралізаванымі паказамі, канцэртнымі выступленнямі ансамбляў “Класік-Авангард”, “Пастараль”, “Харошкі”, “Талака”. З мастацкай выстаўкай, у якой прынялі ўдзел такія вядомыя майстры Беларусі, як Віктар Альшэўскі, Міхаіл Баразна, Уладзімір Зінкевіч. Са шматлікімі гасцямі, у ліку якіх, між іншым, былі высокія асобы з Літвы, Польшчы, Расіі, Швецыі. Урэшце, з гашэннем паштовай маркі, спецыяльна выпушчанай да мерапрыемства, і святковым феерверкам з выкарыстаннем гістарычных феерверачных традыцый слаўтага Казіміра Семяновіча.

На адкрыццё замка прыбыў Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Лукашэнка. Ён падышоў да народных умельцаў, паразмаўляў з музыкамі, членамі гістарычных клубаў і дзецьмі, якіх бацькі прывялі на свята. Кіраўнік дзяржавы шчыра радаваўся значнай падзеі. Памяняў беларускія грошы на манеты, якія тут жа, у Мірскім замку, выраблялі кавалі, і набыў за гэтыя ўмоўныя грошы некалькі сувеніраў.

Патрапіўшы ў адкрытыя для агляду адрэстаўраваныя залы, Аляксандр Рыгоравіч уважліва аглядзеў іх і прыйшоў да высновы, што праца, зробленая рэстаўратарамі, заслугоўвае пахвалы. Паводле слоў Прэзідэнта, замак не проста адбудоваўся. Паступова, крок за крокам, аднаўлялася перарваная сувязь часоў, вярталася многавяковая слава і адраджалася гістарычная самасвядомасць і вера ў тое, што беларусы — народ герояў і тытанаў духу.

Міністр культуры Беларусі Павел Латушка паведаміў Прэзідэнту, што завершана толькі першая чарга рэстаўрацыі Мірскага замка і будучы яшчэ тры, апошнія з якіх павінна быць скончана ў 2013 годзе. Плануецца аднавіць італьянскі і англійскі паркі, сажалку і іншыя аб'екты, што знаходзяцца на прызамкавай тэрыторыі, і Аляксандр Рыгоравіч ухваліў такія планы.

Адказваючы на пытанні журналістаў, Прэзідэнт адзначыў, што ў Беларусі больш як 20 замкаў, якія маюць патрэбу ў аднаўленні. Некаторыя трэба рэстаўрыраваць, іншым паказана кансервацыя, таму што ад іх засталася толькі малая частка альбо фундаменты. З прапановай стварыць адпаведную праграму па аднаўленні замкаў да Кіраўніка дзяржавы звярталася Міністэрства культуры. Паводле папярэдніх ацэнак, на гэтыя мэты патрабуецца каля 150 — 180 мільярдаў беларускіх рублёў. “Гэта невялікія грошы на сем гадоў. Мы абавязкова іх адновім. За сем гадоў гэта пад'ёмна на грошах”, — адзначыў Прэзідэнт.

У той жа час, падкрэсліў Аляксандр Рыгоравіч, існуе праблема са спецыялістамі, якія мелі б вопыт у гэтай справе. Аднак яна таксама будзе вырашацца — у Беларусі пачнуць рыхтаваць сваіх рэстаўратараў.

На пытанне журналіста, чаму Беларусь ніяк не ператворыцца ў еўрапейскі цэнтр культурнага турызму, што прынесла б істотны даход у казну, Аляксандр Лукашэнка адказаў, што прайшло яшчэ зусім мала часу, і краіна знаходзіцца толькі ў пачатку гэтага шляху. “Іншыя дзяржавы могуць гэтым пахваліцца, таму што яны з гісторыяй, якая ўжо адбылася. Нам жа пакуль ранавата хваліцца, але ўжо ёсць што паказаць свету”, — сказаў ён, назваўшы акрамя Мірскага замка яшчэ палац у Гомелі і Нясвіжскі палацава-паркавы ансамбль. “У нас гэта пакуль яшчэ не стала бізнесам — гэтаму трэба вучыцца. А ў тым, што гэты бізнес будзе, я зусім не сумняваюся, таму што кожны год падвойваецца колькасць людзей, якія прыязджаюць на падобныя аб'екты”, — падкрэсліў Прэзідэнт.

Паводле яго слоў, існуе таксама праблема турыстычнай інфраструктуры, але яна не такая вострая. Ёсць прапанова сумяшчаць гісторыка-культурны напрамак, паляўнічы, спартыўны са стварэннем гатэляў. “Думаю, што гэта справа часу. Праблему з гатэлямі можна вырашыць на працягу года, — сказаў Аляксандр Рыгоравіч. — Мы толькі на пачатку шляху”, — дадаў ён.

А на сёння замкавы комплекс Мір лічыцца самым запатрабаваным турыстычным аб'ектам Беларусі. Чакаецца, што да канца 2010 года яго наведаюць больш як 180 тысяч турыстаў, а ў 2011-м гэтая лічба дасягне 400 — 450 тысяч.

Ірына МАСЛЯНІЦЫНА

Фота Мікалая Пятрова, БелТА

Пункцірам

• Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Лукашэнка павіншаваў калектыву Нацыянальнага акадэмічнага народнага аркестра імя І. Жыновіча з 80-годдзем з дня заснавання. "Творчасць вашага славутага калектыву ўвабрала ў сябе самыя лепшыя традыцыі і дасягненні беларускага мастацтва", — гаворыцца ў віншаванні.

• Прэзідэнт Беларусі ўзнагародзіў медалём Францыска Скарыны старшыню Пастаяннага камітэта па эканамічнай палітыцы Мілі Меджліса Азербайджанскай Рэспублікі Зіяда Самедзада за значны ўнёсак ва ўмацаванне сяброўскіх адносін і супрацоўніцтва паміж Беларуссю і Азербайджанам.

• У Іерусаліме на сцяне храма Pater Noster будзе змешчана табліца з малітвай "Ойча наш..." на беларускай мове. Храм быў узведзены па загадзе візантыйскай імператрыцы Алены побач з гrotам, дзе Хрыстос вучыў апосталаў гэтай малітве. Адметнасцю гэтага месца з'яўляюцца шматлікія керамічныя табліцы з тэкстамі малітвы "Ойча наш..." на амаль 130 мовах свету. Малітва на беларускай мове ўпрыгожыць храм намагаваннямі Мітрапаліта Мінска-Магілёўскага арцыбіскупа Тадэвуша Кандрусевіча.

• Новы год балетная трупa Нацыянальнага акадэмічнага Вялікага тэатра оперы і балета Беларусі сустрэне ў Кітаі, дзе пройдзе гастроль калектыву. У планах гастроль — класіка, два балеты П. І. Чайкоўскага "Лебядзінае возера" і "Спячая прыгажуня". Гэтыя балетныя спектаклі пабачаць у трынаццаці буйных гарадах Кітая.

• У Мінску адкрылася выстаўка казахскай культуры і быту. У экспазіцыю, размешчаную ў будынку беларускага БТА-Банка, уключаны нацыянальныя казахскія касцюмы, прадметы быту, музычныя інструменты і іншыя экспанаты, якія адлюстроўваюць лад жыцця, звычаі і традыцыі казахскага народа. Выстаўку адкрыў Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Рэспублікі Казахстан у Рэспубліцы Беларусь Анатоль Смірноў.

• Двухметровы бронзавы помнік Уладзіміру Караткевічу працы беларускіх скульптараў Алега Варвашэні і Канстанціна Селіханова ўсталююцца ў Кіеве на вуліцы М. Кацюбінскага. Помнік размешчаны недалёка ад Пасольства Беларусі ва Украіне і таму будзе ўспрымацца як своеасаблівы сімвал нашай краіны.

• Музей Марка Шагала ў Віцебску рыхтуе да выдання бюлетэнь з матэрыяламі юбілейных XX Міжнародных Шагалаўскіх чытанняў. Гасцямі гэтага мерапрыемства, якое не так даўно з вялікім рэзанансам праходзіла ў родным горадзе сусветна вядомага мастака, сталі мастацтвазнаўцы, выдаўцы, кінемаграфісты, якія займаюцца вывучэннем і папулярызаваннем творчасці мастакоў-авангардыстаў. З тэкстамі іх дакладаў цяпер з задавальненнем пазнаёміцца ўсе жадаючыя.

• Святочнае шэсце Дзядоў Марозаў і Снягурак адбудзецца 25 снежня ў Мінску. Шэсце гэтае адкрые ў сталіцы праграму святкавання Новага года і Нараджэння Хрыстова. Мерапрыемства пачнецца а 12-й гадзіне з запалення цэнтральнай ёлкі Мінска. На гэты ж дзень запланаваны калядны кірмаш і святочныя гулянні. Усяго ў Мінску ў святочныя дні будзе працаваць больш як 60 пляцовак, на якіх адбудзецца больш як 100 мерапрыемстваў. У Навагоднюю ноч будзе прапанавана каля 30 культурна-забаўляльных праграм.

Падрыхтавала Ірына МАСЛЯНЦЫНА

У Саюзе пісьменнікаў Беларусі

Працаваць яшчэ эфектыўней!

Мінскае гарадское аддзяленне Саюза пісьменнікаў Беларусі — самае шматлікае. Яно налічвае ў сваіх шэрагах 270 літаратараў. Кіраваць такой колькасцю творчых людзей — надта адказна. Аднак старшыня сталічнага аддзялення Міхась Пазнякоў не скардзіцца на цяжкасці. У яго, сапраўды, шмат спраў, але ён іх паспяхова вырашае.

Таму на справаздачна-выбарчым сходзе аднагалосна ён быў абраны старшынёй на другі тэрмін. Лічбы ж і факты, прыведзеныя Міхасём Пазняковым у справаздачным дакладзе, уразілі слухачоў. Акрамя таго, што за пяць гадоў яго кіраўніцтва пісьменніцкай арганізацыяй было праведзена, як тое належыць па статуце, чатыры сходы, адбылося яшчэ 32 пасяджэнні савета Мінскага гарадскога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі. Абмеркавана творчасць 298 літаратараў, прэтэндэнтаў на пасведчанне члена Саюза пісьменнікаў. Прайшло азнаямленне з сотнямі кніг, тысячамі публікацый у перыядычных выданнях. Праведзена больш як 1100 кансультацый з літаратарамі-пачаткоўцамі, рэцэнзаваны 46 рукапісаў, адрэдагаваны — 34, укладзены 24 кнігі.

Створаны шэраг літаб'яднанняў і маладзёжных літаратурных студый, дзе прайшло за гэтыя гады амаль 120 пасяджэнняў. Пісьменніка-

мі Мінска выдадзена больш чым 400 найменняў кніг, з іх 38 выйшлі ў "Бібліятэцы Саюза пісьменнікаў Беларусі" і "Бібліятэцы дэтэктыўнай і фантастычнай літаратуры". За апошнія пяць гадоў творчая праца многіх членаў аддзялення была адзначана ўзнагародамі і прэміямі. Дзяржаўнай прэміяй Рэспублікі Беларусь уганараваны паэт Міхась Башлакоў. Ордэнам Дружбы і ордэнам Кірылы Тураўскага — Мікалай Чаргінец, ордэнам Францыска Скарыны ўзнагароджаны чатыры пісьменнікі; медалём Францыска Скарыны — шасцёра; спецыяльнай прэміяй Прэзідэнта краіны за літаратурныя творы — трое; Літаратурнай прэміяй Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі — пяцёра. Акрамя гэтага, уладальнікамі Рэспубліканскай прэміі "Залаты Купідон" за лепшыя творы года сталі 23 чалавекі.

Прадстаўляючы Саюз пісьменнікаў Беларусі, літаратары Мінска актыўна ўдзельнічалі ў самых розных

міжнародных форумах у Беларусі і далёка за яе межамі. Нямала мерапрыемстваў праведзена сумесна з Упраўленнем культуры Мінгарвыканкама. Сталі традыцыйнымі літаратурныя вечары, прэзентацыі кніг, фестывалі, святы паэзіі і беларускай песні, урокі ведаў, юбілейныя творчыя вечарыны, святы гумару, "круглыя сталы", мітынгі, канферэнцыі. Штогод пісьменнікамі сталічнага аддзялення наладжваецца да 700 мерапрыемстваў.

Асобным кірункам дзейнасці з'яўляецца работа з юнымі літаратарамі. Іх выяўляюць падчас правядзення гарадскіх, рэспубліканскіх, міжнародных літаратурных конкурсаў для моладзі і потым курыруюць, дапамагаючы іх творчаму станаўленню. У недалёкай будучыні плануецца распачаць выданне кніжнай серыі "Мінскія маладыя галасы" (5 — 6 кніг на год) і "Бібліятэчкі Мінскага гарадскога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі". Але такія добрыя дасягненні і такія цудоўныя перспектывы не азначаюць, што сталічным пісьменнікам можна ўжо спачываць на лаўрах. На справаздачна-выбарчым сходзе прагучалі прапановы па пашырэнні дзейнасці арганізацыі.

Ірына МАСЛЯНЦЫНА

Прынятыя ў СПБ



ЦПАРЧУК Марыя Раманаўна
Паэтэса, празаік
Нарадзілася 20 ліпеня 1985 года ў г. Гродна. Скончыла рамана-германскае аддзяленне філалагічнага факультэта Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы па спецыяльнасці "Лінгвістычнае забеспячэнне міжкультурных камунікацый". Працуе малодшым навуковым супрацоўнікам у аддзеле рэдакцыйнай і старадрукарскіх выданняў Гродзенскага дзяржаўнага гісторыка-археалагічнага музея. Друкавала ў абласных і рэспубліканскіх выданнях, у тым ліку ў штогодніку "Літаратура і мастацтва" і часопісе "Малодосць". Аўтар кніг "Вераснёўскія мроі: вершы, апавяданні" (2007), "В лучах сярэбранага сна" (2010).



ЧУДАЎ Валерый Іванавіч
Паэт, перакладчык
Нарадзіўся 24 кастрычніка 1946 года ў г. Вуглегорску Сахалінскай вобласці (Расія). Скончыў Ленінградскае вышэйшае ваенна-марское інжынернае вучылішча імя Ф. Дзяржынскага. Праходзіў службу на атамных падлоках Паўночнага і Ціхаакееанскага флотаў. З 1992 года — у запасе. Капітан II рангу. Пачаў друкавацца як перакладчык-празаік з 1988 года. Кнігі з яго перакладамі дэтэктываў з англійскай мовы на рускую і беларускую выходзілі ў выдавецтвах "Мастацкая літаратура", "Сэр-Віт". У 2007 годзе свет пабачылі пазычыны зборнікі аўтара "І жывы памяццю веков", "Скифский перстень".

Надзённае

Пасяджэнне за "круглым сталом" на тэму "Тэатральна-музычнае мастацтва Беларусі і Расіі. Перспектывы ўзаемадзейнення" адбылося ў Мінску. Яно ладзілася па ініцыятыве Пастаяннага Камітэта Саюзнай дзяржавы ў межах кампаніі па вылучэнні твораў на прэмію Саюзнай дзяржавы ў галіне літаратуры і мастацтва за 2011 — 2012 гады. Інфармацыйную падтрымку забяспечыў прэс-цэнтр прэміі Саюзнай дзяржавы на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь — выдавецтва "Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі".

Амаль тры дзясяткі зацікаўленых асоб сабрала гэтае мерапрыемства, скіраванае на актывізацыю мастацкіх калектываў і суполак Беларусі і Расіі ў дзейнасці па вылучэнні работ на атрыманне прэстыжнай прэміі. Удзельнікі "круглага стала" абмяркоўвалі пытанні саюзніцкага супрацоўніцтва ў сферы культуры, разважалі пра сучасны стан і перспектывы ўзаемадзейнення ўстановаў культуры і творчых аб'яднанняў нашай краіны і Расійскай Федэрацыі. Яны таксама разглядалі асаблівасці правядзення кампаніі па вылучэнні на прэмію за 2011 — 2012 гады, маючы на мэце прыцягнуць шырокую грамадскую ўвагу да высокай узнагароды Саюзнай дзяржавы (памер кожнай прэміі — 180 тыс. у доларавым эквіваленце). Прынамсі, першы намеснік міністра ін-

Час для новых прапаноў



фармацыі Рэспублікі Беларусь Лілія Ананіч звярнула ўвагу на важную ролю СМІ ў працэсе станаўлення Саюзнай дзяржавы. І выказала пажаданне, каб нашы СМІ больш абмяркоўвалі творчае жыццё, дасягненні творчых асоб, праблемы развіцця духоўных асноў саюза Беларусі і Расіі.

Пасяджэнне праходзіла ў Нацыянальным акадэмічным Вялікім тэатры оперы і балета Беларусі, спрадвек адкрытым для міжнароднага супрацоўніцтва, дзе толькі апошнім часам ажыццёўлена некалькі значных інтэрнацыянальных, у тым ліку беларуска-расійскіх, праектаў. Пра іх нагадаў намеснік генеральнага дырэктара НАВТ Валерый Гедройц.

Спецыяліст-эксперт аддзела сацыяльнай палітыкі Дэпартамента сацыяльнай

палітыкі і інфармацыйнага забеспячэння Пастаяннага Камітэта Саюзнай дзяржавы Людміла Курыловіч разважала пра адметныя акцыі ў сферы культурных стасункаў дзвюх краін. Гэта Год культуры Расійскай Федэрацыі ў Беларусі і наш Год культуры ў Расіі; майстар-класы для навучэнцаў мастацкіх устаноў; стварэнне беларуска-расійскага маладзёжнага сімфанічнага аркестра; сумесны кінапраект "Брэсцкая крэпасць" ды інш. Расказаўшы пра парадак вылучэння твораў на саюзную прэмію, іх далейшага разгляду, адбору намінантаў і вызначэння лаўрэатаў (асобных дзеячаў, аўтарскіх калектываў), Л. Курыловіч падкрэсліла, што цяпер адпаведныя прапановы можа ўносіць не толькі творчы саюз, а і кожная арганізацыя, якая пра-

цуе ў сферы культуры. Для гэтага трэба накіраваць заяўку ў Міністэрства культуры сваёй краіны да 1 лютага наступнага года. І яшчэ: летась зацверджаны дыплом намінанта для заахвочвання ўсіх вылучаных, нават калі яны не стануць лаўрэатамі.

Атрымалася даволі палемічная размова, удзельнікі якой, называючы прыклады супрацоўніцтва з расійскімі калегамі ў сферы фестывальнай, гастрольнай дзейнасці, у супольнай падрыхтоўцы канцэртных праграм, тэатральных прэм'ер, сцвярджалі, што жаданаму пашырэнню і стабільнасці такіх кантактаў замінаюць фінансавыя праблемы. Выступоўцаў хвалявала не столькі тое, якія творы можна прапанаваць на атрыманне чарговай прэміі, колькі мажлівасць разлічваць на падтрымку з боку Саюзнай дзяржавы ў ажыццяўленні высокакашталёвых, значыць і высоказатратных, беларуска-расійскіх праектаў... А Пастаянны Камітэт адкрыты для творчых прапаноў.

Святлана БЕРАСЦЕНЬ

На здымку: удзельнікі "круглага стала" спецыяліст-эксперт аддзела сацыяльнай палітыкі і інфармацыйнага забеспячэння Пастаяннага Камітэта Саюзнай дзяржавы Л. Курыловіч, першы намеснік міністра інфармацыі Рэспублікі Беларусь Л. Ананіч і намеснік генеральнага дырэктара НАВТ оперы і балета Беларусі В. Гедройц.

Фота Віктара Кавалёва

Літ-абсягі

У дзень нараджэння свайго вялікага сына Орша сустракала гасцей першым снегам. На беразе ракі ў парку, дзе некалі стаяў дом бацькоў Караткевіча і прайшлі першыя гады жыцця Уладзіміра Сямёнавіча, адбыліся літаратурныя чытанні "І не знікаць паэтам вечна". Вядучымі мерапрыемства сталі героі яго твораў: кароль Стах, Гервасій Выліваха, Бязрозка, Юрась Братчык. Кожны выступоўца клаў да помніка чырвоныя гваздзікі. На свята прыехалі школьнікі з Лагойшчыны — і многія з іх здымалі выступленні ўдзельнікаў чытанняў на мабільныя тэлефоны, бо гэта была выдатная магчымасць павітацца і нават задаць некалькі пытанняў вядомым вучоным, паэтам, родным Уладзіміра Сямёнавіча...

Памяць пра Караткевіча захоўваецца аршанцамі — музей, школа і бібліятэка носяць яго імя. Да юбілею Уладзіміра Караткевіча Орша рыхтавалася старанна — цэлы тыдзень у горадзе праходзілі мерапрыемствы, прысвечаныя пісьменніку: літаратурна-музычныя гасцеўні, вечарыны, літаратурныя гадзіны, выстаўкі кніг і дзіцячых малюнкаў у музеі і бібліятэках. Афіша Палаца чыгуначнікаў запрашала паглядзець "Ладдзю распачы" — пастаноўку Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя Якуба Коласа. Аршанскі тэатр "Белая пчала" прапанаваў глядачам батлейку "Казка ча-

Вершы і гваздзікі для Уладзіміра Караткевіча



тырох чараўніц", а полацкі народны тэатр "Пілігрым" — п'есу А. Дударова "Вераб'іная ноч" (абедзве — паводле матываў твораў пісьменніка). Прайшоў у гарадскім Доме культуры паказ кінастужкі "Дзікае паляванне караля Стаха". На гэты тыдзень прыпалі і дзве прэзентацыйныя кнігі — казак Уладзіміра Караткевіча "Лебядзіны скі", якую аздобіў мастак Мікалай Купава, і аповесці "Дзікае паляванне караля Стаха", выдадзенай Беларускай фундаментам культуры на чатырох мовах. Гучала шмат вершаў — з любоўю дэкламавалі творы Караткевіча школьнікі і настаўнікі, паэты,

пісьменнікі. Вершы, прысвечаныя Уладзіміру Сямёнавічу, гучалі ў выкананні Сяргея Панізніка, Давіда Сімановіча, іншых удзельнікаў літаратурных чытанняў 26 лістапада ля помніка паэту і на ўрачыстым адкрыцці III Міжнароднай канферэнцыі "Уладзімір Караткевіч — глабальны погляд", на прэзентацыі зборніка членаў клуба паэзіі "Лотос" і сустрэчы з маладымі паэтамі — удзельнікамі літаратурнага конкурсу. Запомніўся аршанцам і гасцям горада святочны канцэрт "Быў. Ёсць. Буду." і "Беларуская песня" Зміцера Вайцхошківа на вершы Уладзіміра Караткевіча. Шмат народу сабрала ў Аршанскім музеі У. С. Караткевіча ўрачыстая цырымонія гашэння паштовых канвертаў з арыгінальнай маркай, прысвечаных 80-гадоваму юбілею пісьменніка, пры дапамозе спецыяльнага штэмпеля (распрацаваны з пэўнай нагоды, ён ліквідуецца адразу пасля мерапрыемстваў). Першы штэмпель даверылі паставіць пляменніцы Караткевіча Алене Сінькевіч. У цырымоніі прымаў удзел міністр культуры Рэспублікі Беларусь Павел Латушка.

Вольга ПАЎЛЮЧЭНКА

На здымку: урачыстая цырымонія гашэння паштовых канвертаў з арыгінальнай маркай. Пляменніца У. Караткевіча Алена Сінькевіч, дырэктар Музейнага комплексу гісторыі і культуры Аршаншчыны Ірына Воранавіч, міністр культуры Рэспублікі Беларусь Павел Латушка.

Фота Сяргея Сляцова.

3-пад пяра

Творчая сустрэча паэтэсы Валянціны Паліканінай з чытачамі адбылася ў Беларускам дзяржаўным універсітэце культуры і мастацтваў. Вельмі артыстычна, праініцыявала чытала Валянціна Пятроўна вершы, адказвала на пытанні. Намеснік дырэктара ўніверсітэцкай бібліятэкі Ірына Стралкова выканала пад гітару песню "Дзве душы" на словы паэтэсы. Артысты тэатра "Вуліца" паказалі фрагменты паэтычнага спектакля на яе вершы. Першапачаткова пастаноўкі рабіліся толькі паводле творчасці Паліканінай. Дарчы, і назву тэатру даў аднайменны верш паэтэсы.

Таіса ГУРКО-СУПРАНОВІЧ

Латвійскае таварыства беларускай культуры "Світанак" у Рызе правяло чарговае мерапрыемства — урачыстое вечарыну, прысвечаную 130-годдзю педагога, фалькларыста Сяргея Сахарова, які ў 1921 годзе ўзначаліў Беларускае аддзел пры Міністэрстве асветы Латвіі. Пяшчотна гаварылі беларусы Рыгі і пра сёлетні юбілеяў, выдатных майстроў беларускага пісьменства Ларысу Геніюш і Уладзіміра Караткевіча. Прагучалі галасы Ларысы Антонаўны і Уладзіміра Сямёнавіча, запісаныя ў 1968 годзе. Парадавалі нашых землякоў песні прафесійнай спявачкі Людміль Ігнатавай, а таксама галасістыя ўдзельнікі самадзейнага ансамбля пры таварыстве "Світанак".

Сяргей ПАНІЗНІК

Юнакі і дзяўчаты Ляхавіцкага раёна выступілі ініцыятарамі цікавай акцыі. Гэтай восенню яны наведвалі ў вёску Фляр'янава, што непадалёку ад Ляхавіч, каб назбіраць жалудоў з магутнага дуба, які сёння з'яўляецца адной з галоўных фляр'янаўскіх славутасцей. Калісьці, гаспадарчы ў сядзібе сваіх сяброў, пана і пані Бохвіцаў, гэты дуб пасадыла на памяць пра сябе сусветна вядомая пісьменніца-раманістка Эліза Ажэшка. Назбіраныя з дуба пані Элізы жалуды плануецца вясною выкарыстаць дзеля ўтварэння сквера ў гонар пісьменніцы.

Фёдар ЛАПАНІК

Нацыянальны гістарычны музей Рэспублікі Беларусь знаёміць наведвальнікаў з творчасцю маладых і таленавітых дызайнераў адзінца. На адмысловую выстаўку, ініцыятарам якой выступіў кіраўнік цэнтра маладзёжнай моды Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта Аляксандр Варламаў, патрапілі камплекты з нацыянальнага фестывалю-конкурсу моды і фота "Млын моды-2010", а таксама адзінца з фондаў "Беларускага Цэнтра моды". Экспанаты сапраўды скараюць і прыцягваюць. Напрыклад, калекцыя Марыны Дзейкун стваралася на аснове гістарычных касцюмаў Францыі XVII стагоддзя. Вынікам супрацоўніцтва музея і беларускай fashion-індустрыі можа стаць адкрыццё ў 2012 годзе на яго базе залы беларускай моды.

Ілона КУПРЭЙЧЫК

"Абурджаць у чалавеку Чалавека" — менавіта гэтак называлася літаратурная вечарына, якая адбылася ў дзіцячай бібліятэцы № 4 г. Мінска. А званым гасцем на ёй стаў вядомы паэт і празаік Міхась Пазнякоў, які выступіў перад вучнямі 11-х класаў сталічных СШ № 61 і № 90. Загадчык бібліятэкі Людміла Бусел прадставіла школьнікам паважанага літаратара, працягваючы яго вершы і кароткія апавяданні пра чалавечую дабрыню, чуйнасць і спагаду. Нібы зачараваныя слухалі старшакласнікі апавед пісьменніка пра яго родны кут, вучобу і працу, пра беларускую мастацкую літаратуру... Пісьменнік вёў са школьнікамі размову на роўных, і яны не саромеліся задаваць пытанні.

Павел КУЗЬМІЧ

Арт-лінія

У чым жа незвычайнасць? І ў нязвычайным рэпертуары. І ў тым, што аркестр тэатра параўнальна нядаўна, дзякуючы вядомаму праекту маэстра А. Анісімава, пачаў асвойтвацца ў новым і складаным для сябе амплуа — інтэрпрэтацыя акадэмічных сімфанічных партытур. І ў тым, што яму ўпершыню давалася выступаць пад кіраўніцтвам замежнага дырыжора, упершыню граць у партнёрстве з іншаеземным піяністам, які супрацоўнічае са знымымі творчымі калектывамі.

Праграма складалася з выбітных, прыгожых і папулярных узораў класікі: Сімфоніі № 9 ("З Новага Свету") А. Дворжака і Трэцяга фартэп'янага канцэрта С. Рахманінава. Да прыезду гасцей музыканты рыхтавалі матэрыял пад кіраўніцтвам маладога дырыжора тэатра Юрыя Галяса. А знайсці агульную мову з французскімі партнёрамі аказалася проста: маэстра Рыгор Пенцелейчук і саліст Дзмітрый Найдзіч — партнёры ў украінскага паходжання, "народжаныя ў СССР".

Дарчы, даўно жывучы за мяжой, яны ўспрымаюць як норму надзвычай патрабавальнае, ды ў той жа час вельмі пачцівае і трапяткое тамтэйшае стаўленне да культурных каштоўнасцей, да

Калі ласка, на «біс»!

"Такой праграмы ў нашых сценах дагэтуль не было", — з радасцю зазначыў мастацкі кіраўнік Беларускага дзяржаўнага акадэмічнага музычнага тэатра Адам Мурзіч, прадстаўляючы журналістам гасцей з Францыі — удзельнікаў незвычайнага канцэрта.



класічнага мастацтва, да творчага чалавека. Але яны, як ніхто іншы, разумеюць сённяшнія эканамічныя праблемы ў нашай культуры, якія адчуліся падчас першай жа рэпетыцыі. Высветлілася, што тэатральны раяль, прызначаны для саліста, не адпавядае ўзроўню паўнаважнага фартэп'янага выканальніцтва, што на "скрынцы з клавішамі" належным чы-

нам сыграць такі шэдэўр, як Канцэрт Рахманінава, проста немажліва. Марна аказалася спроба кіраўніцтва тэатра ўзяць у арэнду інструмент з іншых музычных устаноў, а "банк канцэртных раяляў" у сталіцы не створаны (ёсць нагода задумацца пра гэта)... "Але ж як прафесіянал я мушу нават у экстрэмальных умовах выступаць перад публікай, якая мяне чакае",

— пракаменціраваў сітуацыю Д. Найдзіч і ўрэшце пацвердзіў сваю бліскучую рэпутацыю выступленнем перад нашымі захопленымі меламаманамі.

Наступным вечарам віртуозны і артыстычны партыжанін, які "не можа зрабіць выбар" і змушаны "дзяліць сябе" паміж акадэмічным выканальніцтвам, джазам, аўтарскімі музычна-тэатральнымі спектаклямі, граў ужо на сучасным канцэртным раялі. У Віцебску. Туды Р. Пенцелейчука і Д. Найдзіча разам з аркестрам БДАМТ запрасілі арганізатары XXII Міжнароднага музычнага фестывалю імя І. Сяляцінскага... Гасці паехалі, пакінуўшы сваім беларускім прыхільнікам надзею на новы творчы візіт.

Святлана БЕРАСЦЕНЬ

На здымку: мастацкі кіраўнік БДАМТ Адам Мурзіч і гасці з Францыі — дырыжор Рыгор Пенцелейчук ды лаўрэат міжнародных конкурсаў піяніст Дзмітрый Найдзіч.

Фота Віктара Кавалёва

Повязі

Старшыня таварыства "Беларусь — Сербія" — ён жа ўкладальнік і перакладчык абедзвюх кніг — акадэмік Сербскай акадэміі навук і мастацтваў І. Чарота вёў вечар і грунтоўна выклаў, што ўяўляе сабою сербскі казачны эпос як феномен, а таксама ў чым выяўляецца яго ўплыў на мастацкую літаратуру. Публіка, што называецца, была падрыхтавана да таго, каб належным чынам асэнсоўваць мастацтва слова сербаў, асабліва іх светаадностраванна, духоўна-маральныя ідэалы.

Значэнно аднасі, актыўнага супрацоўніцтва паміж літаратурна-выдавецкімі суполкамі і, адпаведна, узаемаўзбагачэння братніх народаў прысвяціў сваю змястоўную прамову дырэктар РВУ "Літаратура і Мастацтва", галоўны рэдактар штотыднёвіка "Літаратура і мастацтва" А. Карлюкевіч.

Эккурсавадамі па чароўным казачным свеце сербаў сталі студэнты-сербісты БДУ Юлія Галяк, Кацярына Гусянкава, Анастасія Майсюк, Наталія Мацхоўская, а фрагменты казак чыталі

У казачным свеце сербаў

Надзвычай цікавым мерапрыемствам Беларускага таварыства дружбы і культурнай сувязі з замежнымі краінамі стаў вечар "Падарожжа ў свет сербскай казкі". На ім адбылася жывая і зацікаўленая гаворка пра дзве перакладчыны кнігі — "Мовы ўсяго жывога. Сербскія народныя казкі" (выдавецтва "Мастацкая літаратура", 2007) і зборнік літаратурных казак славянскай сербскай пісьменніцы Грозданы Олуіч "Нябесная рэчка" (выдавецтва "Літаратура і Мастацтва", 2009).

іх калегі Яна Гоціна, Ганна Суман, Ірына Прыстром.

Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Сербіі доктар Срэчка Джукіч, узяўшы заключнае слова, падзяліўся асабістым вопытам, як ён з маленства і да цяперашняга часу ўспрымае казкі — і народныя, і літаратурныя. Высокі дып-



лагат асабліва падкрэсліў ролю казак у выхаванні гарманічнай асобы чалавека і выказаў шкадаванне, што ў сучасных умовах гэты фактар ігнаруецца.

Аздобіў вечар народны ансамбль "Світанак" пад кіраўніцтвам Надзеі Хоміч. Гэты творчы гурт, які летам пабываў у Сербіі,

натхнёна выконваў і беларускія, і сербскія песні, кожным нумарам сваёй праграмы нагадваючы пра яднанне і сяброўства.

А. І.

На здымку: прафесар Іван Чарота і Пасол Сербіі доктар Срэчка Джукіч.

Фота Кастуся Дробава

Калектыву РВУ "Літаратура і Мастацтва" выказвае глыбокае спачуванне дырэктару РУП "Дом прэсы" Віталю Аляксеевічу Назаранку ў сувязі з напаткаўшым яго горам — смерцю СЫНА.

Дзе схаваны д'ябал, або Пра некаторыя хібы ў кіраўніцтве Саюза беларускіх пісьменнікаў

Жыццё ў пісьменніцкім асяродку — заўжды прадмет заостранай увагі грамадскасці. Часам — занадта пільнай і вельмі патрабавальнай. Але гэта не выпадкова. Мастакі слова ва ўсе гады свайго служэння чытачу, народу неслі асаблівую адказнасць за напісанае і здзейсненае. Відавочна, што з гэтай пазіцыі і падыходзіць да ацэнак работы кіраўніцтва Саюза беларускіх пісьменнікаў старшыня рэвізійнай камісіі СПБ, вядомы публіцыст і празаік Васіль Якавенка.

яй, прычым напісаў і разаслаў сябрам рэвізійнай камісіі скаргу на яе старшыню. Марна...

Як рэагаванне на дэструктыўную дзейнасць кіраўніка аб'яднання і наогул драму, якую паўтара дзесяцігоддзя перажывае творчае аб'яднанне, і з'явіўся трывожны артыкул "Мільянеры-жабракі..."

Тады на прыныповыя крытычныя заўвагі па ягоным адрасе спадар Пашкевіч падрыхтаваў адказ і паспрабаваў склікаць Раду, каб усе падпісалі пад тэкстам. На заклік старшыні, аднак, сабралася ўсяго 8 чалавек (з 30, што застаюцца ў складзе Рады), яны падпісалі "Заяву", і дзейны Алесь кінуўся далей па кватэрах радцаў, дзе ўгаворваў і знайшоў яшчэ 8 заступнікаў.


У тэксце "Заявы Рады" амаль скрозь дапускаецца свядомы сэнсавы перакос. Да прыкладу, сцвярджаецца: аўтары артыкула "Мільянеры-жабракі..." усю віну і адказнасць за недахопы ў працы Саюза беларускіх пісьменнікаў цягам двух дзесяцігоддзяў ускладаюць на цяперашняга кіраўніка...

Ого! Тое было б зусім не паджэнтальменску. Да цяперашняга кіраўніка прад'яўляюцца канкрэтныя, а не размытыя ў часе прэтэнзіі, у тым ліку фінансавыя: па сённяшні дзень рэвізійная камісія не атрымала ад спадара Пашкевіча пісьмовага тлумачэння, куды дзеліся сродкі ў суме 410 тысяч расійскіх рублёў, атрыманыя саюзам ад Міжнароднага літаратурнага фонду ў 2007 — 2008 гадах. Дзеля прыклёпу, найначай, у "Заяве Рады" згадваецца кніга В. Быкава "Парадоксы жыцця", выдадзеная на сродкі таго ж МЛФ шэсць гадоў таму. А дзе ж пазнейшыя сродкі? Куды яны пайшлі?

Версія. Падказалі яе пісьменнікі, якія жыўчы непадалёк ад Пашкевіча. Ён — як сапраўдны гаспадар і ўласнік — папырыў жылплошчу, купіў сабе ў Мінску трохпакаёвую кватэру, зрабіў у ёй еўрарамонт...

Маладая сям'я Пашкевіча, напэўна, мела патрэбу ў новай кватэры, і я не ханжа, тыя грошы маглі б законна пайсці на сямейныя клопаты пры адной умове — рашэнні Рады, з улікам ягоных, скажам, выключных заслуг перад беларускай літаратурай і СБП... Але ж па згаданай суме Рада ніякіх рашэнняў не прымала, відаць, наогул пра грошы нічога не ведала. Пэўна, таму А. Пашкевіч на першы ж запыт рэвізійнай камісіі, куды падзеліся 410 тысяч расійскіх рублёў, хлусліва заявіў: "ГА СБП указаныя сродкі ад Міжнароднага літаратурнага фонду не атрымлівала". І далей, калі пісьменнікам удалося публічна выкрыць ману, ён з пакрыўджаным тварам звярнуўся да заступніцтва Рады.

Подпісы пад "Зявай Рады", канечне, уражваюць — лаўрэаты Дзяржаўнай прэміі Беларусі, народны паэт... Відавочна, парад мундзіраў тут павінен закрыць сабой прабоіну



ў цёмных справах старшыні, прыкрыць яго грамадзянскую непразентабельнасць. Толькі ж не варта забываць, што і "давер Рады" не вызваліе кіраўніка ад справаздачы перад рэвізійнай камісіяй. А стаўшы на абарону сумніўных фінансавых аперацый Пашкевіча, усе шаснаццаць членаў Рады самі выглядаюць далёка не лепшым чынам. Дзе ж тыя вышыні маралі, за якія пісьменнікі змагаюцца?! Сумна, спадарства, сумна.

Ужо проста няўклуднымі і сляпымі да жалю падаюцца тыя інсинуацыі (іх няможна нават назваць крытычнымі заўвагамі), што скіраваны ў бок І. Пераверзіна, чалавека-стоіка, кіраўніка МСПС і МЛФ, абараняючага законныя інтарэсы шматлікіх пісьменніцкіх суполак і іх сяброў у былой савецкай прасторы. Такія рэакцыя радцаў незразумела асабліва пасля таго, як адтуль былі атрыманы і моўчкі патрачаны сумы, эквівалентныя прыблізна 14 тысячам долараў. Беларускія пісьменнікі, значна, заўсёды мелі ад МЛФ падтрымку. А народная мудрасць павучае: не плюй у калодзеж...

Недасведчанасць шаснаццаці членаў Рады заключаецца і ў тым, што кантакты з Іванам Пераверзіным перапыніліся не ў момант, калі ён "заплюшчыў вочы на незаконны пераслед беларускіх літаратараў і ўзяў узел у заснаванні ў Мінску так званага Саюза пісьменнікаў Саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі", а гады на два-тры раней. Алесь Пашкевіч пазбягаў сустрэчак з Пераверзіным, нават калі той запрашаў яго ў Маскву на важныя мерапрыемствы. Не паехаў Пашкевіч і на жалобную паніхіду па смерці С. Міхалкова. Не жадаючы бачыць Пераверзіна, адмовіўся зноў жа ад удзелу ў канферэнцыі Міжнароднай садружнасці пісьменніцкіх саюзаў — паслаў за сябе А. Данильчыка з цвёрдым наказам: не галасаваць за Пераверзіна ў час пераабрання старшыні гэтай арганізацыі. Справа ў тым, што спадару Пашкевічу, як і некаторым ягоным папалечнікам у Маскве, патрэбен быў хтосьці іншы, а не Пераверзіна з гэтай ключавой, вырашальнай

най пасадзе. І таму да палітычных стасункаў дзвюх дзяржаў фінты Пашкевіча ніякіх адносін не мелі і не маюць.

Шкада, вельмі шкада, што сябры Рады падтрымліваюць зманлівую інфармацыю, якая вешаецца, як локшына, ім на вушы. З іншага боку, як сведчаць размовы Пашкевіча з найбольш даверанымі яму асобамі, кіраўнік саюза ганарыцца сваім умением маніпуліраваць супольнай думкай радцаў, маўляў, рабіць гэта ўжо не так і складана, асабліва калі мець у кішэні "цукерку".

Зноў жа да "фінансавай героікі" кіраўніцтва саюза належыць адрэсці стварэнне сайта www.litbel.org. Саюзу пашчасціла атрымаць спонсарскую дапамогу ў суме больш як 40 мільёнаў беларускіх рублёў! За гэтыя грошы можна было б зрабіць шмат прыстойных сайтаў. У СБП стварылі адзін, дый то недарэчны; на ім нават Статут саюза немагчыма паглядзець, як, зрэшты, і нумар (хоць які) літаратурнага часопіса "Дзеяслоў" за апошнія два-тры гады!

На Радзе ў свой час узнікла пытанне: куды пайшлі грошы, выдзеленыя на гэты праект? "На аплату працы", — адказваў сцішаным, няпэўным голасам адзін з намеснікаў, які карыстаецца асобым даверам у Пашкевіча. Вынік... Заробак хлопцы мелі, а патрэбная праца не выканана. Сайт застаўся далёка не завершаным.

У чым я пераканаўся, добрая палова з тых 16 падпісалі "скляпаную" на скорую руку А. Пашкевічам заяву не паводле сваіх высокіх прынцыпаў, а насуперак ім — з пачуццямі локця. Адзін з іх на пастаўленае суб'яднае пытанне шчыра патлумачыў свой учынак: "Я хачу есці хлеб з маслам, а каб не падпісаў, быў бы выкінуты за борт".

У "Зяве Рады" зазначана: разам з А. Пашкевічам былі запазычаныя на зарплату ад Беллітфонду праз ліквідацыйную камісію "атрымалі каля двух дзясяткаў супрацоўнікаў Беллітфонду", у тым ліку, вядома ж, і В. Хурсік. Віктар Хурсік сапраўды атрымаў сто тысяч рублёў і цяпер шкадуе, што не падаў іх Вячаславу Дубінку, — не ведаў...

Па пісьмовай дамоў, заключанай старшыняй Беллітфонду А. Пашкевічам з В. Дубінкам, апошні вырабіў у скуранным пераплёце новыя членскія білеты СБП дый іншыя заказаныя яму мастацкія рэчы. Пашкевіч павінен быў аплаціць закупленыя Дубінкам матэрыялы і ягоную працу сумай, якая складалася з 3,5 мільёна беларускіх рублёў. Толькі ж пісьменнік Дубінка, які жыве небагата, не атрымаў ні капейкі і пры кожным звароце да Пашкевіча чуў адно ў адказ: "Няма грошай!". На самай справе А. Пашкевіч проста не падаў на В. Дубінку ў ліквідацыйную камісію дакументы. Сам жа ён без усялякіх клопатаў атрымаў не 3,5, а больш як 23 млн. рублёў.

Вось так, зусім не паймеўшы належнае за працу, і пайшоў нядаўна на той свет наш слаўны і сціплы чалавек. Пра яго проста не было клопату...

Яшчэ адзін штрых: пісьменнік Э. Ялугін перадаў асабіста А. Пашкевічу грошы за новы членскі білет, аднак не атрымаў ад куміра Рады ні білета, ні грошай назад.

Як кажуць, д'ябал схаваны ў дробязях. Дый ці такія то дробязі? На пісьменніцкім сайце няма нават інфармацыі шмат пра якіх членаў творчага аб'яднання, прынятых Радай (без прыёмнай камісіі, дарэчы) у апошнія два-тры гады. І няма таксама абяцання А. Пашкевічам кнігі пра Б. Кіта. Урэшце, як у насмешку, замест выдання падрыхтаванай паўнаўрацаснай кнігі пра найвыдатнага земляка — з нагоды ягонага 100-гадовага юбілею — А. Пашкевіч амаль год абяцае выдаць то кнігу, то буклет (на тыя тры тысячы долараў, якія атрымаў), то зноў кнігу... І на гэта наша "літаратурная дума" не знаходзіць у сабе натхнення, каб адрэагаваць.

Аднойчы на пасяджэнні Рады СБП я паставіў пытанне аб даўно наслепым — выданні новага тэлефоннага даведніка сяброў саюза, бо існуючы даведнік на працягу чвэрці веку не перавыдаваўся. А. Пашкевіч тут жа парываў: "Васіль Цімафеевіч, калі ў вас ёсць грошы, давайце бугзем выдаваць!". І гэта ў той час, калі кіраўніцтва саюза, тоячыся ад калег, атрымлівала мільёны... А падобны даведнік — элемент арганізацыйнай работы, грамадскага клопату; калі ён адсутнічае, тады, наадварот, гэта сведчыць пра нядабайнасць у рабоце з пісьменнікамі. Урэшце, пасля недарэзных напамінаў А. Пашкевічу гэты даведнік нібыта рыхтуецца.

Калі шчыра, тыя словы кіраўніка саюза яскрава адкрылі для мяне ўсю сутнасць яго надта супярэчлівай натуры. Здзівіла і здзівіла, чаму сябры Рады гэтак пасіўна і абьяжава ставяцца да прыныповых пытанняў жыцця аб'яднання? Нават не пацікавіліся, дзеля чаго кіраўнік саюза адкрываў рахунак у Гродне.

Адказ на гэта, па-мойму, утрымліваецца ў артыкуле "Мільянеры-жабракі": СБП хутчэй за ўсё нагадвае напалегалнае прыватнае прадпрыемства спадара А. Пашкевіча! Менавіта таму ў яго самога няма ніякага інтарэсу да арганізацыйнай работы саюза пісьменнікаў. Таму і ніякага зрушэння душы пры маім напаміне, напрыклад, пра 80-гадовы юбілей Алесь Петрашэвіч; ні

разу за дзесяць гадоў не запра- сілі хоць на якое-небудзь ме- рапрыемства і такую вядомую пісьменніцу, як Лідзія Арабей, не павіншавалі яе ні з 80-год- дзем, ні з 85-годдзем... Карціна тыповая.

Па маіх назірваннях, з паў- торным абраннем Пашкевіча на пасаду старшыні пачаўся працэс карпаратывізму, калі сплятаюцца фінансавыя і твор- чыя інтарэсы, а вярхушка СБП, як правіла, абслугоўвае сваіх прыхільнікаў-сяброўку, забы- ваючы пры гэтым пра астатні склад аб'яднання. У такім вы- падку нават некаторыя сябры Рады могуць і не ведаць пра адмысловасць свайго творча- га аб'яднання, якое ў паперах, што падаюцца ў Мінюст, дый у вачах недасведчаных грамадзян лічыцца даволі плённым, пры- стойным, спаважным. Думную "карпарацыю" больш не ціка- віць лёс грошай Беллітфонду, якія належаць яго былым сяб- рам, пісьменнікам — з Рады ні- быта і без таго стае.

Згадаю яшчэ адзін барабан- на-гучны момант з той жа "За- явы Рады" пра поспехі саюза. Удумайцеся: толькі за апош- нія два гады творчы саюз змог правесці каля паўтары тысячы сустрэч пісьменнікаў з чыта- чамі амаль ва ўсіх рэгіёнах краіны! Упускаецца тут адна "дробязь": за што, якія шышы? Дый тыя сустрэчы арганізавалі- ся не столькі саюзам, колькі згуртаваннем беларусаў свету "Бацькаўшчына", а ўдзельніка- мі акцыі былі не сотні членаў саюза, не, — усяго невялікае кола пісьменнікаў-раджаў або літаратараў, блізкіх да Рады.

Усё было б і няблага, калі б кіраўніцтва аб'яднання заўсёды было шчырым і паважлівым да сваіх калег. Навошта, скажам, апраўдвацца ў законнасці сваіх дзеянняў, калі Пашкевіча аб- ралі старшынёй Беллітфонду па сумяшчальніцтве насуперак паграбаванням Статута. Тут не спрацаца трэба, шаню- ныя мэтры-рады, падпісанты "Заявы", а ўзяць у рукі Статут Беллітфонду і прачытаць, перш чым станавіцца ў позу і даво- дзіць аблуднае.

Я ўжо выказваў сябрам рэві- зійнай камісіі свае меркаванні, і яны са мной пагадзіліся. Калі кіраўніцтва грамадскага аб'яд- нання "Саюз беларускіх пісь- меннікаў" працуе не ў права- вым полі, як да прыкладу, ТБМ імя Ф. Скарыны, то рэвізійная камісія пачувае сябе няпэўна. Яна становіцца пятым колам у самаробным вазку карпаратыў- ных інтарэсаў, і ў такім выпад- ку рэвізійную камісію наогул не варта выбіраць.

Можна доўга шукаць катой пад лавай, задавацца пытаннем, каму было выгадна друкаваць артыкул "Мільянеры-жабракі...", як і гэты мой артыкул, але ж адказ па вялікім рахунку будзе адзін — нашаму грамад- ству. Нельга стаць уладарамі душ, парушаючы тое, на чым душы трымаюцца. Нельга ве- сці за сабою народ, патураючы раскрадванню грамадскіх срод- каў, жульніцтву і незнарок дэ- градуючы.

І апошняе. Свой пасаж "Ка- му гэта выгадна?" шаснаццаць членаў рады павінны былі б адрасаваць кіраўніку саюза А. Пашкевічу, паколькі ён звёў ролю грамадскага аб'яднання да нуля. Намі ўсімі ў грамадскай дзейнасці павінен кіраваць са- мы шчыры клопат пра стан спраў у творчай прафесійнай супольнасці і нацыянальнай літа- ратуры. Прыклад папярэднікаў абавязвае.

Прапаную Радзе разгледзець пытанне аб адстаўцы дзеючага старшыні СБП і правядзенні датэрміновага з'езду Саюза бел- ларускіх пісьменнікаў.

Васіль ЯКАВЕНКА,
старшыня рэвізійнай
камісіі Саюза беларускіх
пісьменнікаў

Уладзімір ШУГЛЯ — назіральнік на выбарах Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад Расійскай Федэрацыі. Грамадзянін Расіі, беларус, Уладзімір Фёдаравіч жыве ў Цюмені. Добра вядомы ў дзелавых колах па тых праектах, якія запачаткаваў па наладжванні супрацоўніцтва Цюменскай вобласці і Беларусі. Да таго ж, у сібірскім рэгіёне працуе шмат беларусаў. Тых, хто ў розныя часы, знаходзячыся на скрыжальных гістарычных падзей, звязваў свой лёс з гэтымі мясцінамі.



Усвядомлена і ўрачыста

І беларускае слова *самаходзь* прамаўляюць тут амаль з той жа фанетыкай, згадваючы беларусаў-самаходаў, тых сялян-перасяленцаў, якія ў другой палове XIX стагоддзя па розных прычынах ажыццяўлялі свой паход у Сібір, сяліліся тут цэлымі сем'ямі. Ганаро- вы Консул Рэспублікі Беларусь у Цюмен- ской вобласці Уладзімір Шугля ўдакладняе: "На сённяшні дзень у вобласці пражываюць каля 50 тысяч беларусаў. І ў мінулым, дваццатым стагоддзі, калі Заходнесібірскі нафтагазавы комплекс асвойваў уесь Са- вецкі Саюз, тут таксама шмат дапамагалі беларусы. Горад Лангепас і цяпер называюць беларускім — усе будаўнікі былі з гэ- тага краю".

Старшыня савета "Саюза інтэграцыі братніх народаў" Уладзімір Шугля — член Саюза пісьменнікаў Беларусі, часта навед- вае Беларусь. Якраз гэтымі днямі, 21 — 24 снежня, праходзіла абмеркаванне і падпі- санне дамовы паміж прадстаўнікамі Цю- менскага дзяржаўнага ўніверсітэта, якія прыехалі сюды дэлегацыяй, і Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.

У эканамічнай сферы, як заўважыў Уладзі- мір Фёдаравіч, "не толькі вядуцца перамовы,

а мы прайшлі ўжо гэтую стадыю і адкрылі сервісны цэнтр Мінскага трактарнага завода, Мінскага аўтамабільнага завода, у нас створа- на зборная вытворчасць Магілёўліфтмаша. Цяпер па дарогах Цюмені ездзяць 41 аўтобус- МАЗ, 47 трактароў Мінскага трактарнага заво- да, закупленыя толькі за 2 апошнія месяцы. І вырашаецца пытанне пра адкрыццё зборнай вытворчасці Гомсельмаша". Вельмі актыўна ідзе гандаль таварамі народнага спажывання. І самае галоўнае — мы ідзем па ўсіх напрамках культурнага, гуманітарнага супрацоўніцтва.

"Вось зусім нядаўна прыязджаў да нас пісьменнік Сяргей Трахімёнак, мы арганізоў- валі літаратурную вечарыну з яго ўдзелам, гэта было літаральна некалькі месяцаў таму — згадвае Уладзімір Фёдаравіч. — Белару- скія выданні трапляюць на паліцы кнігарань, у нас вельмі шмат кніг, выдадзеных мінскімі выдавецтвамі. Шмат духоўнай літаратуры ад Выдавецтва Беларускага Экзархата. Раз на два гады праходзяць Дні беларускай культу- ры. Не радзей, чым раз у два гады праходзіць абмен дэлегацыямі дзелавых колаў Беларусі і Цюмені".

Уладзімір Шугля (другі ўжо раз) быў на- зіральнікам на выбарах Прэзідэнта Рэс-

публікі Беларусь. Разам з трыма калегамі з Валагодскай вобласці наведалі 10 выбарчых участкаў у Барысаўскім раёне. "Мая мама з Барысава, тата — з Карэлічаў, вось і напра- сіўся назіральнікам у родныя мясціны, — распавядае Уладзімір Фёдаравіч. — Нідзе парушэнніў заканадаўства не заўважыў".

— Што з'яўляецца найбольш складаным у місіі назіральніка?

— Цяжкасцей асаблівых, пэўна, няма. Мы прысутнічаем, сустракаемся з людзьмі, бачым іх настрой. Усё прайшло спакойна і ўрачыста, акрамя таго, што адбылося ў Мінску на плошчы перад Домам Урада. А праца наша пачыналася з самага рання і да закрыцця участкаў.

— Як вы ацэньваеце сам ход і вынікі выбараў? Ці змянілася што ў паводзінах беларусаў, калі іх увага была скіравана да палітыкі?

— Ведаецца, было прыемна адчуваць той дух, які валадарыў на выбарчых участках. Для людзей гэта свята! Мы атрымліваем шмат інфармацыі, аналізуем. Выбарчая кампанія была добра арганізаваная, па ўсіх правлах. Людзі адкрыта выказваліся і былі ўпэўненыя ў сваіх памкненнях. Я думаю, бел- ларусы зрабілі правільны, усвядомлены выб- бар. І таму я станючца ўспрымаю палітычнае будучае Беларусі.

— Што найбольш запомнілася з тых дзён, якія вы правялі ў Беларусі ў якасці назіральніка?

— У Барысаўскім раёне запомнілася вёска Зембін — адно са старажытных мя- стэчак. Там выбарчы ўчастак быў, і мы на- ведалі музей карцін французскай мастачкі, беларускай Хадасевіч-Лежэ.

Не чакаў, што такая карцінная галерэя можа быць у вёсцы. Такім высокім узроў- нем культуры можна толькі захаляцца! Прычым, што характэрна, гэта не адзіны музей у сельскай мясцовасці на Барысаў- шчыне. Да ўсяго, мы пабачылі помнік ахвя- рам вайны 1812 года каля вёскі Брылі Бары- саўскага раёна. Гэта ўражвае. Так што мы не толькі напачатку, але і ўбачылі шмат культурных набыткаў. На многіх участках былі канцэрты, людзі слухалі, глядзелі.

У самім жа Барысаве яшчэ правёў пера- мовы з прадстаўнікамі райвыканкама пра далейшае супрацоўніцтва ў галіне гандлё- ва-эканамічных сувязей.

Ірына ТУЛУПАВА

Ідзе, жыццём асветлены...

Ніводнага разу з тае пары, як працавалі разам на чале з выда- тным вучоным-педагогам і рэдак- тарам Анатолам Сабалеўскім у часопісе "Тэатральная Беларусь", не бачыў Івана Стадольніка зласлівым. Закапачаным назіраў, а зласлівым — не.

Нехта пра яго так і сказаў: "Бе- ларускі менталітэт". Па праўдзе кажучы, такіх ярлычкі не люблю. Менталітэт — не наша слова. Ды і асацыяцыя: мента — прылада біць мух. А ён і гэтую надакуч- ліваю пачварку не пакрыўдзіць. Тут, напэўна, нейкія гены пера- даліся.

У аўтабіяграфіі Іван Стадольнік напісаў: "Дзядуля быў зусім не- пісьменны. Але калі ў царскую вайну забралі ў войска, яму пры- своілі чын капрала толькі за тое, што ён меў багата зямлі. Чамусьці царскія камандзіры лічылі, што шматзямельныя хлопцы больш здатныя ваякі, чым малазямель- ныя. Але ваякам дзядуля аказаўся кепскім: забіць чалавека для яго быў смяротны грэх. І калі гучала каманда "лі!" — ён хрысціўся, за- пляючы вочы і пускаў кулю ў белы свет". Вось такі "пацы- фізм".

А ў натуры Івана Стадольніка гэта рыса характару мае выраз- ную акрэсленасць: ён усяму жы- вому спагадае добра.

Бацька Івана загінуў пры штур- ме Кенігсберга 8 красавіка 1945- га, хату са званкага докшыцкага бярвення, якую Кастусь пабуда- ваў перад вайной, разам з усёй вёскай спалілі фашысты.

Сям'я жыла ў суседзях. У першым класе правучыўся Іван толь- кі да зimy, пакуль можна было ха- дзіць басанога. А чытаць будучага пісьменніка навучыла цётка Геле- на, якая пры цары яшчэ скончыла чатыры класы школы. Вучыла па малітоўніку. Маці, шчырая верні- ца, была ўсцешаная.

Грошы на "Буквар" ды на шпэт- кі зарабіў сам — здаваў жалызнікі на металалом, косці, адбываў за

некага радойку, пасвяччы кароў.

Пасля школы працаваў у калга- се, ды вырашыў шырэйшы свет асвоіць — падаўся ў Казахстан на цалінныя і залежныя землі.

У Какчатаўскім стэпе Івана за- лічылі цесляром, на вакантную пасаду. А на самой справе быў качагарам.


На зернесушыльцы было чаты- ры печы. Тапілі іх караганцзінскім вугальком. Згружалі яго на стан- цыі, за некалькі соцень метраў ад зернесушылькі. Адтуль і цягалі Іван з напарнікам насілкамі чор- ныя скрыгалі. Адна справа ў су- хмень. А як палі!.. Прыгадваўся тады той самы Паўка Карчагін са школьнай праграмы па літарату- ры.

Ды нічога, вытрымаў цяглаві- ты беларус. Нават на касцюм з гадзіннікам зарабіў. І меншай ся- стры Манечцы таксама гадзіннік купіў, жаночы. Праз усё жыццё радасіць нясе.

Пасля цаліны прыехаў пасту- паць у Полацкае медыцынскае вучылішча самавітнім дзеццоком. Дзіва, што аднакурсніцы страля- лі вачыма, нібыта прымяраліся. З пышнай шавялюрай, з выразна акрэсленымі рысамі твару Іван Стадольнік, як яны шапталіся, на- гадваў самога Максіма Горкага. Ну проста выліты, як на партрэ- це! Ды і ў газету полацкую піша — допісы, вершы. І нават пра ка- ханне.

Дарчы, Максіма Горкага Іван Стадольнік любіў. На ўступных экзаменах нават сачыненне напі- саў па рамане "Маці". Кажа, гэта і вырашыла яго лёс. І як медыка, і як будучага пісьменніка.

У Мосарскай участковай баль- ніцы на Глыбоччыне, куды Іван Стадольнік трапіў па размерка- ванні, ён сярод васьмі маладзень- кіх медыцынскіх сяцёр, аднаго фельшара ды акушэркі таксама пачуваў сябе ўпэўнена, нават вы- конваў абавязкі загадчыка мед- пункта, пакуль сам загадчык ад- сутнічаў.



Пра час медыцынскай прак- тыкі Іван Канстанцінавіч любіць згадваць. Асабліва на пісьменніч- кім лецішчы, на Лысай гары.

Выдатны пісьменнік, былы парты- зан Алесь Савіцкі мае звывку, каб правесці сонца, падыходзіць адвядчоркам да дуба, што расце па плотам дачных прысадаў, дзе пад шатамі — вялізны камень. Мы, "тэатралы", — Іван Стадольнік, Яўген Міклашэўскі і я — кіруемся туды пазней: сустракаць месяц.

Камень пад дубам — дзівосны. Ён вялізны і плоскі. На ім, здаецца, можна рассадзіць усіх пісь- меннікаў Лысай гары, якія дажы- лі да гэтага часу.

Мы сядзем на цёплым ад дзённа- га сонца камень, углядаемся ў не- ба, дзівімся, як устойліва выбыва- ецца з баравых нетраў маладзёк, і ў чарговы раз гадаем: адкуль узяўся гэты дзівосны камень?

Аднаго разу Іван Стадольнік выказаў гэтую смелую думку:

— Хлопцы, тут схаваны скарб! Можна, нават Напалеона! Не шко- дзіла б валу напдапаць! З усіх ба- коў, — у сваіх разважаннях Іван робіцца катэгарычным і ўжо на- стойліва падбівае зрабіць той пад- коп у найбліжэйшы час, пакуль іншыя не дакумекалі.

Вялікія ў яго здольнасці запаліць душу, падбіць на нешта, ня- хай нават і зусім недасяжнае. І так падасць, што не паверыць немагчыма! То расказа ён, як на лецішчы табаку вырошчываў. А каб жонка не павырывава на карысць клубніц, прыдумай ёй, што купіў на Камароўцы расаду японскай салаты, якая гоніць з ча- лавечага цела ўсляжкі радыёнук- ліды. То жонка адразу перахапіла аграрную ініцыятыву — усё лета і акучвала, і палівала, і пільнавала тую "салату".

Праўдзівыя ці выдуманія гі- сторыі разышліся па кнігах Івана Стадольніка "Хачу табе шчасця", "Аістапад на пачатку лета", "Як тут не смяяцца" і інш.

У гэтым творы напоўненыя і жыццёвым аптымізмам, і някід- кай чалавечай дабрынёй, і добра- зычлівым гумарам.

У гэтым верасні Івану Стадо- льніку споўнілася 70 гадоў. І пражы- та багата, і перажыта таксама. І ёсць творчы набытак, і, галоўнае, ён папаўняецца. Мне здаецца, Іван Стадольнік піша, як жыве. І жыве, як піша, углядаючыся ў праявы чалавечага побыту. І, дарэчы, прозвішча ў яго змяное, за- гадкавае і высакароднае.

*Бяру ў рукі кнігу...
Часопіс гартаю...
Адкуль гэта прозвішча? —
Сёння гадаю:
Стадольнік...
Стагола?..
Сто долей, магчыма?..
Ужо семдзсят у яго
за плячыма.*

*Як старац, паволі
пад хмарай узбор'я
ідзе поўны думаў
па Лысагор'і.*

*Малыя глядзяць на яго,
як на дзіва...
Тут столькі паэтаў вялікіх
хадзілі!..
І, як напамінак пра гук іхні
вольны,
гамоніць з вятрамі
Іване Стадольнік.*

Генадзь ПАШКОЎ

Супраць чаго бунтуюць продкі

Адзін з цэнтральных персанажаў аповесці, гаспадар, атрымлівае тры такія знакі, першы з якіх — гэта магіла бабулі, якую ён адчайна шукае і выпадкова знаходзіць іншую, з падобнай фотакарткай, датамі жыцця і нават імем як у ягонай бабулі. Згодна з гэтым знакам ён выбірае сабе месца пад пабудову новай хаты. Другі знак — сямёра кацянят, што знаходзяць яго жыглы сярэдзінаю ночы. У выніку коцік памянушы Біч, якога персанаж пакідае сабе, ратуе яго ад невылечнай хваробы.

Валошкі — гэта апошні знак, які дазваляе здзейсніць, магчыма, самую важную справу — аднавіць чалавека і прыроды. Гэта павінна ўзнавіць даўно парушаную на зямлі раўнавагу, без якой немагчыма жыццё. Сваю былою сілу, на думку пісьменніка, чалавек здолее знайсці ў мінулым. І выратаванне яго залежыць ад здольнасці знітаваць у адно старое і новае, бо інакш усіх чакае толькі вечнае забыццё.

Паважлівае стаўленне да папярэднікаў вяртаецца чалавеку праз іх спрыянне і дапамогу з таго свету. У тых моманты жыцця, калі, здаецца, выйсця няма, а такое часта выпадае на долю гаспадара, памерлыя дапамагаюць яму. Гаспадар вельмі моцна звязаны са сваімі продкамі, нездарма праз кіламетры і маразы, што аддзялялі яго ад радзімы, ён беспамылкова і выразна адчуў смерць роднай бабулі.

Увага да спачылых продкаў заканамерна прыводзіць чалавека на могілкі, дзе вельмі выразна бачна цесная звязанасць жыцця людзей і прыроды, якая праяўляецца праз гарманічную заручанасць памерлых людзей і пацялянска каржакаватых дрэваў. Гаспадар міжволі прыходзіць да думкі, што гэта "ня дрэвы, а незапатрабаваны прах людзей. Незапатрабаваны і растрэпаная прыжыццёвая іх моц", і яму міжволі мроіцца, што будучыня прарасце з праху продкаў, прадвеснікам чаго і з'яўляюцца моцныя дрэвы.

Тэма павязі пакаленняў непазбежна звязана з матывам памяці; прычым, амаль кожны знакавы для жыцця гаспадара ўспамін аказваецца шчодра палітым крывёю. Памяць крыві выяўляецца самым надзейным сродкам спяганання з чалавека ўсіх яго пазык перад жыццём. Яна вядзе чалавека па жыцці, дае падказкі ў складаных і важных справах, дапамагае пазнаць памочніка ў здзяйсненні накіраванага. Такім памагатым для гаспадара становіцца коцік Біч — былы інтэлігентны чалавек і адначасова "біч Божы", які і з'яўляецца цэнтральным героем аповесці, пасрэдным паміж гэтым светам і тым.

Біч здзяйсняе то цалкам натуральныя і ўласцівыя кату дзеянні

Віктар Казько ў сваіх творах заўсёды шукае адказы на пакутлівыя пытанні сучаснага жыцця. Адчуваючы трагічнасць існавання чалавека на зямлі, пісьменнік адлюстроўвае пошукі чалавекам тых сіл, што дапамогуць выстаяць і дадуць новы штуршок для руху наперад, да лепшай долі. У аповесці "Сказ пра ката, каторы смяяўся" атрымала свой працяг узнятая яшчэ ў рамане "Бунт незапатрабаванага праху" тэма бунту продкаў, якіх выракаліся ці забылі сучаснікі. Згодна з пісьменнікам, папярэднікі інфернальна назіраюць за сваімі нашчадкамі і спрабуюць накіраваць іх у належнае рэчышча, дасылаюць найбольш відучым знакі.

— дзярэ ішпалеры ў кватэры, лавіць мышэй, дражніць суседскіх сабак, змагаецца за сваё права быць галоўным у гаспадарскім падвор'і, то раптам пераносіцца ў іншасвет, дзе размаўляе з Цмокам і разам з ім вандруе на месца па месцавай сцэжы. І першыя, і другія дзеянні апісваюцца В. Казько як цалкам верагодныя і праўдзівыя, таму і ўспрымаюцца яны як рэальныя.

Асноўны матыв аповесці, які рэалізуецца ў некалькіх планах твора, а таксама вызначае танальнасць і задае рытм тэксту, — гэта вяртанне да вытокаў. Нездарма амаль усе персанажы аповесці выплываюць, незалежна ад таго, па сваёй волі яны пайшлі ў свет ці да гэтага іх вымусілі абставіны. Вандруе ў маладосці па свеце ў пошуках лепшай долі гаспадар, падарожнічаючы сямёра кацянят у надзеі знайсці, дзе прытуліцца і ўратавацца ад холаду, блукае недзе пад зямлёй крыніца, абурная спробай чалавека закаваць яе ў мрамур, ратуецца па іншых краінах ад наступстваў чалавечага гаспадарання Цмок, коціца па ваколіцах страх, дабіраючы моцы ад чалавечых заган, і нават тыя, хто не пакідаў Беларусі, жывуць выплываючы ў роднай краіне, дзе іх здольнасці застаюцца незапатрабаванымі.

Былым вандруйнікам, якія вярнуліся на радзіму і знайшлі сабе паплечнікаў, як гэта атрымалася ў гаспадара з коцікам, што прывёў у хаўрус яшчэ і Цмока з іншымі зданямі, і накіравана здзейсніць галоўную справу жыцця — адрадыць парушанае братэрства паміж прыродай і чалавекам, разбурэнне якога пагражае знікненнем самога роду чалавечага з твару зямлі. Найбольш спрыяльнымі ў гэтай справе істотамі з'яўляюцца продкі; менавіта ім аўтар адводзіць важнае месца. Невыпадкава сустрача гаспадара з коцікам адбываецца ў дзень шанавання продкаў — на Дзяды.

Аднавіцца да жыцця і здзейсніць жаданае дапамагла герою атрыманая ім у спадчыну сялянская зацягасць. Памяць продкаў не пакінула яго ў спакой. Менавіта яна прымусіла распачаць яшчэ адну будоўлю. Гаспадар не проста ўзво-

дзіць хату, а нібыта аднаўляе сваю долю. Так праз памяць папярэднікі дапамаглі яму зноўку знайсці сябе, пачаць новае жыццё.

Амаль усе персанажы аповесці без выняткаў пакутуюць ад вымарачанасці і бессэнсоўнасці існавання, абумоўленых перакуленасцю свету. Яна праяўляецца праз тое, што такія знаквы для беларусаў ігушкі, які буслы, у творы паўстаюць першымі вестунамі нашчасця. Другім незаўважаным знакам з'яўляецца атрутнасць ліпавай квецені, якая забівае пчола; у выніку з вёскі знікае музыка, якая заўсёды спадарожнічала ёй раней. Перакулены свет яшчэ трымаецца, нібыта па звычцы, але ўжо дрыжыць, трымціць, незваротна мяняецца, пакуль яшчэ неазаважна для тубыльцаў, але ад гэтага яшчэ больш жахліва.

Слепата і глухата да знакаў-папярэджанняў прыводзіць людзей да няўвагі і неразумнення саміх сябе, ігнаравання свайго ўнутранага свету. Маральная недаканаласць персанажаў робіць іх безабароннымі перад варожым прапінненнем, што тлумачыцца В. Казько не толькі бяспамяцтвам нашчадкаў, але і тым, што часам побач з людзьмі знаходзяцца нябачныя ці не заўважаныя намі духі, якія здольныя адмоўна паўплываць на чалавечыя жыццё. Таму пісьменнік папярэджае, што трэба заўсёды пільнавацца, каб не падпусціць варожае чалавеку блізка да сваёй сям'і.

Пакуце ад сурокаў, што наклалі на яго яшчэ ў дзяцінстве, гаспадар, міжволі выпускаюць блукаць жах выскоўцы, што прыйшлі падзвіцца на забойства. Пісьменнік папярэджае аб тым, што жах, які беспакarana твораць на зямлі, робіцца магчымым дзякуючы раўнадушна-безуважнаму стаўленню чалавека да свайго жыцця. Страх, што жыве ў душы гаспадара, народжаны жаданнем і адмаўленнем Бога. Ён выклікае адчуванне няпэўнасці і хісткасці жыцця, якое страціла апірышча.


Персанажы твора не толькі пакутуюць ад неспрыяльных абставін, але некаторыя з іх здольныя на выхад з будзённасці. Прычым, такія пераходы адбываюцца ні-

быта мімаходзь, паміж гаспадарчымі справамі і клопатамі, як прарвал і пралом у нешта незразумелае і невядомае. Будзённасць і шараговасць існавання чалавека на зямлі перарываецца нешматлікімі ўспышкамі-азарэннямі, калі можна зразумець, што сапраўднае ў чалавеку "адбрана ці ўкрадзена — вымарачана". Таму такія важныя з'яўляюцца пошукі асобай таго натуральнага, пракавечнага, што знаходзіцца недзе глыбока ў душы.

Матыв адроджэння былога і знітавання яго з новым праяўляецца і праз цыклічнасць кампазіцыі аповесці, якая пачынаецца з апісання абставін знікнення крынічкі, што дала жыццё рэчыцы Пціч, а заканчваецца аднаўленнем яе, і гэта дае шанец на выратаванне чалавека, працяг яго існавання на зямлі. Тым не менш В. Казько далёкі ад аптымістычных прагнозаў. Усё, здавалася б, выпраўлена — крынічка вяртаецца да сваіх вытокаў, але гаспадар адчувае адразу некалькі расчараванняў, з трывогай разважваючы над тым, "што будзе з гэтай іх новастворанай братчынай — аднаўленнем чалавека, зверга і зданяў. Ці не нараджэнне гэта новага, і больш жахлівага зверга, а не абнаўленне — вяртанне веры, дабрыві і сумлення". Песімізм пісьменніка выкліканы найперш слепаццю і глухатаццю асноўнай масы людзей, якія не заўважаюць знакаў з таго свету і не чуюць прароцтваў найбольш відучых з продкаў.

Пісьменнік папярэджае, што без беражлівага захавання спадчыны продкаў, чэрпання з яе адвечнай мудрасці не будзе будучыні ні ў народа, ні ў чалавечы наогул. Спрабамі спыніць чалавека на яго бадзёрым шляху да ўласнай гібелі прасякнуты многія творы пісьменніка апошніх гадоў. Застаецца спадзявацца, што папярэджанні будуць пацутыя і сучаснік-беларус затрымаецца над безданню бяспамяцтва і нявер'я, няхай і на самым яе ўскрайчыку. Затрымаецца, каб асэнсаваць сваю гісторыю, запаветы продкаў, самога сябе.

Ксенія КУШНАРОВА



Малюнак Алесі Ісы

Віншуем

З 80-годдзем Мікалая Мікалаевіча Ароўку, паэта, літаратуразнаўца, крытыка, празаіка, перакладчыка.

З 75-годдзем Эдуарда Марцінавіча Скобелева, празаіка, паэта, заслужанага дзеяча культуры Рэспублікі Беларусь.

З 75-годдзем Ніну Васільеўну Галіноўскую, паэтэсу.

З 75-годдзем Валянціну Пятроўну Лемцогову, мовазнаўцу.

З 50-годдзем Галіну Аляксандраўну Бульку, паэтэсу.

З 50-годдзем Ігара Міхайлавіча Пракаповіча, паэта, краязнаўца.

Юбілейны календар

275 гадоў Давыду Зыгмунту Пільхоўскаму, пісьменніку, перакладчыку, выдаўцу, дзеячу эпохі Асветніцтва на Беларусі.

140 гадоў Фердынанду Рушчыцу, жывапісцу, графіку, тэатральнаму мастаку і педагогу.

120 гадоў Мікалаю Ільчу Аладаву, кампазітару і педагогу, народнаму артысту БССР.

115 гадоў Гіршу Мордухавічу Камянецкаму, паэту. Пісаў на ідыш.

100 гадоў Уладзіміру Ільчу Сядуру (псеўд. Глыбінны), празаіку, літаратуразнаўцу, мастацтвазнаўцу. Жыў у ЗША.

90 гадоў Ганне Антонаўне Сондак, літаратуразнаўцу, педагогу.

85 гадоў Івану Цітавічу Шуцько, празаіку, паэту.

85 гадоў Анатолю Іванавічу Кісялеўскаму, мовазнаўцу.

70 гадоў Браніславу Аляксандравічу Плотнікаву, мовазнаўцу.

Поўніць зорнае неба, як ліра

Малады празаік Яўген Малевіч нарадзіўся ў Гомелі. У 2009 годзе паступіў у Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны на філалагічны факультэт. Вялікі ўплыў на яго творчасць аказалі тры пісьменнікі, з якімі Жэня сустракаўся падчас наведвання школы-студыі "Малады літаратар" у Гомельскім абласным палацы творчасці дзяцей і моладзі. Сёлета мінская выдавецтва "Ковчег" выпусціла яго першы зборнік навукаў на рускай мове "Эксперимент". Рэдактар зборніка — Ніна Шклярава, кіраўнік школы-студыі "Малады літаратар".

У зборніку — дзесяць абсалютна розных апавяданняў, якія аб'яднаны ідэяй — маладосці, праз якую можна спазнаць мудрасць. У аснову некаторых сюжэтаў пакладзены рэальныя падзеі з жыцця аўтара і яго сяброў.

Зборнік пачынаецца творам "Орфей на крыше". Аўтар заснаваў яго на грэчаскім міфе пра Арфея і Эўрыдыку. Трагічная і ў той жа час прыгожая гісто-

рыя каханьня. "Мне вельмі зразумела яго гісторыя. Я ўпэўнены, што нічога не адбываецца проста так. Калі ты кагосьці кахаеш і прысвячаеш яму песні, то нават калі ўсё гэта знікне, нарадзіцца нешта большае... Пачуцці людзей поўняць душу свету, як ліра Арфея дапаўняе зорнае неба!" — піша Яўген Малевіч. Галоўны герой навукаў — Аўтар — шукае на гэтым свеце сапраўднае пачуццё... Але калі ён бачыць, што на ўсіх


дахах сядзяць людзі ў цёмных каптурах, то адразу разумее, што тут каханьня няма і быць не можа...

Апавяданне "Горад дзяцей" зусім не падобнае да ўсіх папярэдніх у зборніку. Дзеці — гэта чалавечы свет, якое будзе свой індывідуальны свет. У вобраз галоўнага героя, маленькага хлопчыка Сашы, Яўген уклаў адважнасць, глыбокія думкі, уласцівыя не кожнаму даросламу. Гэта навела — своеасабліва філасофія жыцця.


Апошняя апавяданне ў зборніку — "Абсалютна не прыдуманно" — пабудавана выключна на рэальных падзеях. Гэта апавяданне пра хлопца з Македоніі, з якім аўтар пазнаёміўся ў Швейцарыі. Менавіта там адбываюцца ўсе падзеі, якія апісаны ў творы. "Гэта часцінка майго жыцця, той час, твая людзі, з якімі я там пазнаёміўся, з якімі ездзіў... Усё гэта фарміруе маю асобу..." — прызнаецца аўтар.

"Эксперимент" — зборнік навукаў, дзе прысутнічаюць незвычайныя сюжэты, жывая атмасфера. Аўтар спрабуе вырашыць складаныя філасофскія пытанні. "Эксперимент" можна назваць кнігай пра жыццё моладзі.


Ала ДАРАШЭНКА



Пад пільнай чытацкай увагай



Вершамі галоўнага рэдактара часопіса, вядомага паэта Міколы Мятліцкага адкрываецца адзінаццаты нумар "Польмя". Аўтар адкрыта агучвае сваю грамадзянскую пазіцыю, пра што сведчыць самы першы верш, змешчаны ў падборцы. Гэта не можа не выклікаць павагу, як, зрэшты, і кожнае



У гэтым нумары айчыны бестселер Алены Брва "Каменданці час для ластавак" загучаў па-руску ў аўтарскім перакладзе. Пра гэтую апошнюю ўжо шмат і пісалася. Адзінае, што можна дадаць да ўсяго раней сказанага, — гэта тое, што твор нічога не згубіў пасля перакладу, а наадварот, пашырыў сваю аўдыторыю за кошт рускамоўных чытачоў. Акрамя таго, ні для каго не сакрэт, што часопіс "Нёман" карыстаецца папулярнасцю за мяжой, у прыватнасці, у суседняй Расіі, так што будзем чакаць водгукаў на твор нашай "кубінскай ластаўкі"



Як прызнаецца ў сваёй прадмове галоўны рэдактар Раіса Баравікова, гэты нумар часопіса — "традыцыйна-чарговы". Чаму? А таму, што "берасцейскі". Асабліваю прыхільнасць рэдкалегіі да гэтага сапраўды багатага на таленты рэгіёна пацвярджае не толькі прадмова галоўрэда, але і ўсе наступныя публікацыі, кожная з якіх так ці інакш мае дачыненне да Берасцейшчыны. Пакідае неаблагоднае ўражанне падборка

"У мастацтве любая дактрына — гэта алібі, якім мастак спрабуе апраўдаць уласную абмежаванасць".

меркаванне, выказанае публічна. Але Мікола Мятліцкі, як на мой суб'ектыўны погляд, — гэта найперш паэт лірычна-элегічнага складу.

Наогул, нумар багаты на паэзію, прычым самую разнастайную. З вершамі выступаюць Мікола Маляўка, Ігар Пракаповіч, Рагнед Малахоўскі, Аляксандр Быкаў. На жаль, яркіх паэтычных знаходак тут няма. Штотраз адкрываеш новы нумар часопіса з надзеяй: а можа?.. Ды шчаслівая выпадковасці надараюцца вельмі рэдка. Не, я не хачу сказаць, што ўсё так дрэнна і катастрофічна, але дзе пошук, дзе паступальнае развіццё айчынай паэзіі? Творцаў, якія ўвесь час развіваюцца, у агульным літаратурным працэсе можна пе-

ралічыць па пальцах. Хацела-ся б вылучыць творы Рагнеды Малахоўскага, і найперш таму, што ён імкнецца ўжываць свежыя, незацяганыя тропы.

Крыху інакшай падаецца сітуацыя з прозай. Ужо каторы нумар запар "Польмя" друкуе з працягам буйны твор Уладзіміра Гніламёдава "Валожкі на мяжы". Безумоўна, рэч цікавая і заслугоўвае самай пільнай чытацкай увагі. Яркі прыклад часопіснай публікацыі ў прозе — раман Міхася Южыка "Леопард на балконе", які пачаў друкавацца якраз у гэтым нумары. Больш прадметную, дэталёвую гутарку пра сам твор варта правесці пасля, як раман будзе надрукаваны цалкам, цяпер жа адзначым

асноўныя станоўчыя рысы стылю Міхася Южыка: псіхалагізм, характарнасць персанажаў, натуральнасць аповеда, адметны лексічны склад. А ў кароткім анонсе-анатацыі пра твор сказана наступнае: "Раман даследуе прыроду чалавечага злучэння, з'яву, якой літаратура ва ўсе часы надавала асаблівую ўвагу".

Заслугоўваюць увагі апа-вяданні Віктара Супрунчука. Яркія, запамінальныя вобразы, дэталёва, псіхалагічна дакладна выписаныя характары змусяць чытача міжволі суперажываць героям, створаным фантазіяй пісьменніка, няхай яны нават будуць не вельмі сімпатычныя, але затое жыццёвыя і натуральныя.

Значная частка нумара пры-

свечана асобе беларускага класіка — незабыўнага Уладзіміра Караткевіча, 80-годдзе з дня нараджэння якога адзначалася ў лістападзе культурнай грамадскаю краіны. У прыватнасці — артыкул Яўгена Гарадніцкага "Ut pictura poesis" (даследуецца паэтыка і эстэтыка Уладзіміра Караткевіча), эсэ-ўспамін Вячаслава Рагойшы "На Ракаўшчыне, у маім родным куце", а таксама інтэрв'ю пісьменніка балгарскай даследчыцы Розе Станкевіч, датаванае пачаткам 19-80 года, і лісты Васіля Быкава да Уладзіміра Караткевіча.

Прысутнічае ў нумары таксама рубрыка "Школьныя далягяды", прысвечаная творам Якуба Коласа, адра-саваным дзецям, лістападаўскі календар памятных дат, а крытыка прадстаўлена артыкулам Вольгі Русілікі пра Уладзіміра Гніламёдава.

адтуль. А можа быць, і на іншыя мовы з цягам часу перакладзецца, хто ведае.

Даволі моцны праявілі блок нумара працягваюць апа-вяданні адметнага празаіка Алега Ждана. Каб не псаваць першаснае чытацкае ўражанне, не буду пераказваць змест твораў, адначу толькі, што мастацкай прозы такога ўзроўню даўно не сустракаў на старонках перыядычных выданняў. Перад намі — творы незвычайныя, творы арыгінальныя і непадобныя да іншых, адзначаныя яркай аўтарскай індывідуальнасцю, нягледзячы на тое, што апавед вядзецца то ад імя жанчыны (апа-вяданне "Сабачы Бог"), то ад імя... грашовай купюры (апа-вяданне "Кашалёк"). Прытчывасць, метафорыка, трапнасць жыццёвых назіранняў — вось толькі той няпоўны пералік усіх характэрных асаблівасцей жданаўскай прозы.

Паэзія прадстаўлена ў нумары арыгінальнымі вершамі Наталлі Ільшчынай і перакладнымі з беларускай — Галіны Дубянецкай. Як адзначае ў прадмове да вершаў першай аўтаркі рэдактар аддзела паэзіі часопіса

Юрый Сапажкоў, "падборка ея стихов... первая в толстом журнале. Думается, она много расскажет о поэте, о его философски окрашенном видении мира, чувствительной душе, способности подняться до афористических обобщений". Папраўдзе, нельга не пагадзіцца з аўтарам вышэй-працываных радкоў пасля прачытання нізкі гэтай паэтыкі няпростага і адметнага лёсу, прыклад якога толькі пацвярджае заканамернасць, згодна з якой сапраўдны талент надзвычай сціплы і не любіць сябе афішаваць, з-за чаго па сутнасці і патрапляе часцяком у мутныя плыні Леты. Хочацца падзякаваць спадару рэдактару за такі шчодры "ўлоў" у вышэйпамянёнай рацэ. На карысць тонкага паэтычнага густу Юрыя Сапажкова сведчыць і тая акалічнасць, што наймацнейшы паэтычны твор паэтыкі быў змешчаны на самым пачатку падборкі. Мяркуюце самі (верш пад назвай "Зарисовка с природы"):

*Выходят из дома
старик со старухой.
Старуха — слепая,
старик — тугоухий...
Подав старику
свою руку, старуха*

*Ему прокричала
на самое ухо:
"Держись за меня,
чтобы я не упала!"
Так мало сказала!
— Так много сказала!..*

Вершам Галіны Дубянецкай (пераклад Георгія Кісялёва) уласціва метафізічна-міфалагічная заглыбленасць, баланаванне на мяжы сэнсаў, імпрэсіянізм:

*машины грезы веют
шиповником и укропом
ночь одиночество зреет
меркнут шаги по тропам*

Раздзел сусветнай літаратуры прадстаўлены ў нумары першай часткай дэтэктыўнага рамана амерыканскага пісьменніка Брэта Халідэя "Забойства змужняй цнатліўкі" і вершамі польскага паэта Марэка Ваўжкевіча. Можа, і сапраўды публікацыя твораў дэтэктыўнага жанру, так званага масавага чытва, — неабла-гі шанец для часопіса ў справе далучэння чытача да больш сур'ёзнай літаратуры?

Не абмінуў сваёй увагай "Нёман" і 80-годдзе з дня нараджэння Уладзіміра Караткевіча. Прапануецца шэраг матэрыялаў, якія выклікаюць безумоўную цікавасць да выдання. Сярод

іх — эсэ "Святая Прадслава", створанае Караткевічам да 800-годдзя з дня смерці Еўфрасінні Полацкай, эпістэлярная спадчына — лісты Караткевіча да аднакурсніка Міхаіла Гольдштэйна, а таксама ўспаміны Вячаслава Рагойшы, удала аздобленыя рэдкімі ілюстрацыямі.

Рубрыка "Час. Жыццё. Літаратура" прапануе роздум-апытанку пад назвай "Літаратура і чытво", дзе сваімі развагамі на тэму масавай літаратуры дэляецца вядомаму пісьменніку і навукоўцу, такім, як Анатоль Андрэеў, Валерыя Гапееў, Уладзімір Гніламёдаў, Ягор Коней, Наталля Якавенка. І нібыта ў працягу тэмы наступная публікацыя — артыкул нядаўна спачылага Станіслава Саладоўнікава "Чалавек і свет", дзе аўтар разважае пра айчынную фантастыку.

Напрыканцы нумара — інтэрв'ю з намеснікам дырэктара прыватнага выдавецтва "Харвест" Юрыем Хацкевічам, матэрыялы-водгукі, рэдакцыйная пошта.

Такім чынам, лістападаўскі "Нёман" атрымаў цікавым і насычаным, зольным, на мой погляд, задаволіць густы нават самых патрабавальных чытачоў.

вершаў маладых паэтаў-бера-сцейцаў, дакладней, паэтак, бо друкуюцца адны дзяўчаты. Найбольш арыгінальнай і адметнай падаецца сярод іх нізка вершаў Маргарыты Прыкі, дзе не назіраецца імкнення да абавязковага выкарыстання традыцыйных вобразаў, а наадварот, прысутнічае пошук самастойнасці, што сведчыць пра наяўнасць творчай перспектывы:

*Няхай збянтэжацца
суседзі,
Няхай зусім
не Ленан ты.
Гітара з ружаю
на снезе —
Амаль як раніца
"бітлы".*

Часопісны варыянт рамана Лявона Валасюка, што таксама знайшоў месца на старонках нумара, зацікавіць аматараў прыгодніцкай прозы. У творы авантурна-фантастычная фабула перакрываецца з гісторыяй кахання. Але, на жаль, фрагментар-

насць і неўпарадкаванасць аповеда змяінае яго паўнацэннаму ўспрыманню, да таго ж амаль адсутнічаюць характары ў персанажаў, і наогул, ствараецца ўражанне, што аўтар крыху спышаўся, спышаўся... А шкада, бо ідэя была хараша.

Маргарыта Латышкевіч прапануе чытачу сваю новую паэтычную падборку пад агульнай назвай "Трымаць руку на пульсе наваліні". Адрозна заўважу, што прачытаць вершы маладой паэтыкі варта, хаця б дзеля наступных чатырох радкоў:

*На крок мы апырэдзім
лістапад —
З апошнім лета
водбліскам на тварах —
Пакрочыў ў небе
і, як тья хмары,
Ніколі больш
не вернемся назад.*

Апа-вяданне Вячаслава Бурдыкі непрыемна здзіўляе нечаканым брутальным фіналам, які б несумненна

прышоўся да густу аматарам "чарнушнага чытва" кшталту "Прыватнага дэтэктыва": "Яго (галоўнага героя — Я. Л.) цела Віктар скінуў у стары калодзеж, зверху засыпаў смеццем, затым папаліў хату". Канечне, літаратура павінна быць рознай, але...

Аляксей Каўко знаёміць чытача са сваімі праявічымі мініяцюрамі. Вершы Марыі Кобец сведчаць пра наяўнасць творчага патэнцыялу. Анатоль Брыгун друкуе легенду пад назвай "Ашуканая ганарыстасць вікінга", твор несумненна цікавы і адметны. Літаратурную частку нумара завяршаюць вершы Васіля Жуковіча.

Пад рубрыкай "Мая прафесія" друкуецца артыкул Ірыны Клімковіч, у якім яна распавядае пра Пінскае дзяржаўнае вучылішча мастацтваў. Шэраг матэрыялаў нумара — пра вядомых выхадцаў з Берасцейшчыны, такіх, як прадпрымальнік

Аляксей Кавалевіч, дэпутат парламента Сцяпан Кірычук.

Да 80-годдзя з дня нараджэння Уладзіміра Караткевіча прымеркавана публікацыя даследавання Анатоля Вераб'я пад назвай "Даверліва да свету душа", дзе навуковец адсочвае сувязь знакамітага творцы з Берасцейшчынай.

Гісторыка-літаратурнае эсэ Алеся Марціновіча прысвечана заснавальніку кнігадрукавання ў Расіі і аа Украіне Івану Фёдараву. Ігар Запрудскі разважае пра творчасць паэта з Давыд-Гарадка Віктара Вабішчэвіча, а Кастусь Лешніца ў невялікім допісе віншуе з 50-годдзем празаіка Алеся Наварыча. Напрыканцы нумара — крэзнаўчы даведнік "Літаратурныя мясціны Беларусі" і крыху гумару паддае Пятро Васючэнка "Вясёлым літаратурна-знаўствам".

Янка ЛАЙКОЎ

Святлана
ЯВАР

Касцёл

Я птушкаю ўляцела ў той палац,
Каб назаўсёды ў ім ручной застацца,
І замяніла праўдаю эрзац:
Цяпер магу заўжды
ў палац вяртацца...

Нібы каменьчык, кінуты ў ваду,
Так слова кожнае ў душу трапляе,
Што чую там. Я зноў туды прыйду
Ці прылячу: нічога не губляю!

Адно мне дзіўна. І дзівосна мне:
Якую ўладу нада мною ён мае!
Там пачуваюся, нібыта ў сне,
Заўсёды мой палац мяне чакае.

Як я магла забыцца пра палац
І жыць, як быццам мне
няма ў ім месца?
Сярод усіх будзённых маіх прац
Гучыць палацу ў сэрцы інтэрмеца.

Гавораць людзі: цудаў быць не можа.
Але паверыць хочацца мне ў іх.
Усемагутны Бог мне дапаможа...
О, Божа! Я заўжды ў руках Тваіх.

Хацела б я, каб спраўдзіліся мары,
Каб сустракаліся, каханы мой,

Каб разышліся ўжо нарэшце хмары,
Пайшла нарэшце ўдача каб са мной.

Бяссьліная пераг наканаваннем,
Якое спасцігае, як удар.
Ды буду верыць я і ў час сканання:
Жыццё — заўсёды варты, Боскі, дар.

І, моцную, мяне... табе слабою
Хацелася б лічыць. Але гарма!
Табе здалася, і — няма спакою,
Ды шлях я выбрала такі сама.

Жывём з табою паг адзіным сонцам.
Яно ўсім роўна свеціць. Вось і я
Паверыла ў бясмерце і бясконцасць
Быцця душы. Цяпер жыву я гля

Таго, каб дасканалаю зрабіцца,
Пра слабасці свае зусім забыцца.

Ці дачакаюся я свята?
Магчыма, так. Мажліва, не.
Душа мая ці ж так багатая —
Яшчэ надзеяй палымнецць?

Ды спадзяюся (можа, марна?),
Лічу, зарана паміраць.
Пакуль жыве агонь алтарны,
Бог будзе літаваць, караць...

Як пражыла? Відаць, што грэнна:
Ані сяброў, ані сям'і.
Ды наракаю я гарэмна,
Пакуль не скончыліся дні...

Я ўсё жыццё гармонію шукала,
Заўжды каб прыгажосць была са мной.
Ніякіх цудаў быццам не чакала...
Наперад крочыла зімой, вясной...
І непрыгожае тады знікала,

І да сябе.
І не шкадую.

Сцюжа

Вар'яцела ў чыстым полі сцюжа,
А ў бакале пунсавела ружа.
Хмель ты паглівала, чаравала,
Кветка нам пляёткамі ківала.
Як было ўсё дорага і любя,
Як гарэлі ў палкай млоці губы —
Аж на сёмым небе давігна!..
Я не знаю, ў чым чыя віна,
Што віно ўсё выпіта да гна,
І што тую зломленую ружу
Замыла і пахавала сцюжа.

Жаданне

Прыручаю зайцаў і сініц
І да адзіноты прывыкаю.
У святле марозных бліскавіц
Мройна ўсё навокал замірае.

Пазасыпаў непраходны снег
Гоні, і гарогі, і сцяжынкі.
Толькі ці наяве, ці то ў сне
Ценькаюць сінічкі на галінках.

А за плотам прамільгнуў касы.
Цішыня на дзесяць верст наўкола.
Дзень апошні промень пагасіў,
Спаць залёг прымораны пасёлак.

Не спалохаць мне б цяпер сініц
І зайцоў у садзе дачакацца,
Усіх разам нанач падкарміць,
Каб над маразамі пасмяяцца.

Каб да ранку беспрабудна спаць
І ў святле нямым, маладзіковым
Тое сніць, пра што не расказаць,
І не высніць нават тыя словы.

Надвор'е

Надвор'е, нібы п'янкае віно,
Шыпуцае, марознае такое,
Як і яно.
Нічога не відно
За белаю суцэльнаю сцяною.

У каламуці выстылы прастор.
Шукаць гарэмна
ў некага спагады.

Вятроў шалёны,
Стагалосы хор
Сабе самому не знаходзіць рады.

Бы растваралася бясследна ў цішыні.
На шчасце, некага я ўсё ж кахала,
Любіла Бога ў негасяжнай вышыні.

У чым мой грэх, скажыце?.. Хіба цяжкі?
Прызналася на споведзі ўжо ў ім.
Мяне і не судзіце вы — манашку,
Бязгрэшную сваім быццём усім.

Я перастала адчуваць
Нянавісць, крыўду, адзіноту.
Мяне не буюць хваляваць
Хвіліны роспачы, маркоты.

Абрала просты шлях, прамы.
Нікуды ўжо з яго не збочу.
Ён гасць цяпло сярод зімы
І харч духоўны — еш гасхочу!

Даруе хай памылкі Бог
І ўсе правіны мне прабачыць.
Прыняць адзіны Ён і змог,
Дазволіў ісціну мне ўбачыць.

Я не жадаю грэшнай быць,
Пакаяцца заўжды хацела,
У харакстве, спакоі жыць.
Даверылася Богу смела...

Нядаўна нага мной лунаў Анёл
І быў вясёлы, лёгкі і бялюткі.
Ляцеў за мною Ён у наш касцёл.
Ты добры мой і мілы мне, Анёл.

І вельмі светлы,
вельмі чысты Ён —
Дык страшна мне
запляміць Яго брудам.
А дзень заўсёды прынясе свой плён.
Анёла ўбачыць зноў
магло быць цудам...

Сп'янелая, што дырыжор, зіма —
Згубіла голаў
на сваёй пасагзе.
І слоў няма,
І музыкі няма,
Як на сучаснай
песеннай эстрадзе.

Мой храм

Анікольні сябе не шкадую
І ніколі не шкадаваў...
Я свой храм у душы будую,
Ды пакуль што не збудаваў.

Не хапае ў мяне цяргнення,
Не стае маіх квольх сіл,
Яшчэ цемра тушыць праменне,
Што ў яго нашу і насіў.

На шляху камянёў замнога,
Хоць збіраў іх, як толькі мог,
Каб расчысціць да храма дарогу,
Каб у ім пасяліўся Бог.

Я будую свой храм зацята.
Не вялікі і не малы,
А такі, каб было ў ім святаў
Аж паг самыя купалы.

Вы прыходзьце, як вокны заззяюць
І малітва пачуецца ў ім.
А пакуль яшчэ совы лятаюць
Над пакутлівым храмам маім.

Яўген
СЕРГІЕНЯ

Дэбют

Яўген Сергіеня родам з прыгожай па-
лескай вёскі Чудзін, што на Ганцавіч-
чыне. Цяпер жыве і працуе ў г. Гомелі,
друкуецца ў "ЛіМ" ўпершыню.

Сціскаецца да болю шэпт душы.
Ты выдыхаеш словы, быццам
Наталяеш смагу.
Глыток, яшчэ глыток...
Цябе ратуе прахалода Слова,
Што праліваецца ў душу тваю
Струменьчыкам праз хмары.
Прама з неба.

Можна з кніг дакладна навучыцца,
Як зрабіць кар'еру паспяхова,
Жыць бязбедна, добра ажаніцца,
Авалодаць прыгажосцю слова.

А душа не цешыцца чамусьці.
Адыходзіць радасць маладосці.
Засыхае сэрца, а з крыніцы
Жыватворнае вады напіцца
Не хапае часу.

Слова Бога на сталае пыліцца...

Неба гаворыць

Прамаўляе неба
Громам навальніцы,
Пахкімі вятрамі,
Зыркацю зарніцы;

Восенню дажджлівай —
Шапаценнем ліся,
Смуткам жураўліным,
Што ляціць у высях;

А зімою сцюжнай —
Завірухі спевам,
Промневым марозам,
Шэранню на грэвах;

А вясною чуем
З неба крык вяртаньня.
Кожны міг у неба
Ёсць зямлі пасланне.

Неба


Цёплае неба,
Калі
Пачуццямі шчасця і ветласці
Сэрца маё захлынаецца.

Халоднае неба,
Калі
Напхнення няма ані ў чым,
А дождж за акном абьякавы.

Далёкае неба,
Калі
Адчай з адзінотаю разам
Сэрца сціскаюць бязгучнае.

Блізкае неба,
Калі
Сябры зноў яднаюцца з блізкамі,
Дзеляцца болям і радасцю.

Рознае неба;
Заўжды
Да кожнага з нас гачыняецца,
Ніколі прытым не канчаецца.

Алег
САЛТУК

Снег

Якая шчодрая зіма —
Усе заснежаны абшары,
Нідзе ні следу ўжо няма,
Плывуць сумёты, нібы мары.

З-за снегу стрэхаў не відно,
А ён ідзе, не аціхае,
Кладзецца роўненька адно
І белізною асяпляе.

Як снегу шмат, то, — кажа хтось, —
Увосень будзе хлеба многа.
Дай Бог, а пакуль прыгажосць
Лягла ля самага парога.

Усё наўкола замяла
Снягамі з веямі ў хаўрусе...
Яшчэ святлее больш чало
Маёй найсветлай Беларусі.

Вяртанне

О, колькі моцы ў маразоў,
О, колькі шалу ў завірусе!
У думках ці то ў сне ізноў
Далёка недзе апынуся.

І да цябе вярнуся я,
Ад снегу і гадоў ссівелы,
Любоў апошня мая,
Бяры маю душу і цела.

Імгненне гэта не парань
Ані маўчаннем, ані словам.
Віна іскрыстага гасць,
Напоўні чаркі пакраёва.

Няхай мяцеліца гудзе,
У правадах арганна грае.
Ты прытуліся ад грудзей,
Уся жаданая такая.

Сумёты вечар награбе,
Запаліць зорку маладуго...
Я ўсё ж вярнуўся да цябе



Фота Марыны Жакаўкі

Маміны казкі

Павучок, пчолка і верабейчык

У горад прыйшло гарачае, вельмі спякотнае лета. Ля пад'езда дзевяціпавярховага дома мірна жылі, радуючыся цяплу, мама пчала з маленькай пчолкай і мама павучыха з маленькім павучком. Ля гэтага пад'езда расло шмат розных кветак: і настурцыі, і рамонкі, і мальвы, і зараснікі бальзаміны. Пчала гасцявала ў сваёй знаёмай павучыхі і збірала нектар з кветак, вучыла гэтаму і маленькую пчолку, якая вучыцца асаблівага жадання не мела — відаць, праз спякоту. Гарэзавала, гуляла з маленькім павучком у хованкі.

— Кажуць, ля Камароўскага рынку працуе "Мядовы кірмаш". Ужо ж там мёду ўсялякага — колькі хочаш, — даводзіла пчолка павучку. — Вось бы туды збѣтаць...

— Дык хто ж табе замінае... Мне паўзіці далёка, а табе ўсяго толькі пяць хвілін, — адказаў ёй павучок.

— Гэта так, але ж мамка сварыцца будзе, — сумна адказала пчолка.

— Калі твая мама па абедзе будзе спаць пад лапшковым лістом, дык ты і ляці на кірмаш і хуценька вяртайся, — параіў павучок.

— Мамка насварыцца, — тужліва адказала пчолка.

— Ды пакуль яна спаць будзе, ты паспееш вярнуцца, — разважаў павучок.

— Ну, хай будзе, што будзе... Я толькі адным вокам зірну... пакаштую башкірскага мёду, закарпацкага, манастырскага — мне мама пра іх раскавала, — і назад, — адважылася пчолка на першае ў сваім жыцці самастойнае падарожжа. І хоць недалёка ад пад'езда Камароўскі рынак, ды час цяпер неспакойны, небяспека падпільноўвае маленькую пчолку.

Дачакалася яна, пакуль мама заснула, і паляцела на мядовы пах. Павучок застаўся адзін. Бабуля яго, што жыла ў падвале дома, цяжка захварэла, і мама павучыха ўвесь час знаходзілася ля ложка хворага бабулі. Павучок не любіў спускацца па павуцінні-лесвіцы ў падвал. Там вільгаць, там цёмна, вусцішна. Ён быў яшчэ зусім маленькі і ўсяго баўся.

Павучок застаўся адзін, і яму зрабілася сумна. Не было з кім гуляць, і ён таксама вырашыў выправіцца ў падарожжа. Ля пад'езда рос дзікі вінаград, які ад гарачыні дасягнуў незвычайнай велічыні, дацягнуўся аж да даху дзевяціпавярховіка. Падумаў, падумаў павучок і вырашыў па вінаграднай ліяне ўскараскацца на дах, каб хоць здалёк убачыць мядовы кірмаш. Так ён і зрабіў. Доўга давлялося караскацца ўверх, знясілеў, пакуль апынуўся на асфальтавым даху.

— Ты хто? Адкуль? — пачуў ён незнаёмы голас за спінай.


— Я? — павучок надта спалохаўся, — я павучок... Чарнушка. Я ўнізе жыву... не біце мяне, — хуценька адказаў спалоханы павучок, — а ты хто?

— Я верабейчык, — адказаў яму маленькі верабейчык, які сядзеў у гняздзе і не чакаў сустраць гэткага гасця: увесь чорны, з доўгімі лапкамі.

Павучок узгадаў словы сваёй мамы пра тое, што і вераб'і могуць быць ворагамі павукоў, і вельмі спалохаўся.

— Прабачце, я на хвіліначку... А дзе ваша мама? — пацікавіўся ён.

— Ды ўжо другі дзень чакаю. Паляцела ў суседні двор па харчаванне і не вяртаецца, — адказаў верабейчык.



Георгій МАРЧУК

— Можна, здарылася што? — запытаў цікавы павучок.

— Не ведаю. Я вельмі галодны. У цябе нічога няма?

— Не, — пасмялеў павучок.

— Ну добра, сядай бліжэй, будзем знаёміцца.

— Не. Баюся, — адказаў павучок.

— Каго? — здзіўўся верабейчык.

— Цябе.

— Не бойся. Абяцаю, крыўдзіць цябе не буду.

— Не... баюся.

Яны б так і спрачаліся, ды нечакана наляцеў вецер з моцным дажджом. Такое здараецца ў задушлівыя спякотныя дні. Навальніца налягае імгненна і палохае ўсіх страшэннымі выбухамі грому. Каб уратавацца ад моцнага дажджу, павучок схавалася ў верабейчыкавым гняздзе. Віхура як на тую бяду пазрывала вінаград з даху. Неўзабаве дождж скончыўся. Зірнуў павучок уніз і войкнуў. Лесвіцы з вінаграду, па якой ён трапіў на дах, не было. Шлях уніз, да пад'езда, да мамы, быў адрэзаны. Павучок забедаваў, заплакаў.

— Не плач. Пераначуем — болей пачуем. Прыляцці мая мама, дапаможа табе... — як мог супакойваў верабейчык павучка.

Надышла ноч, якая яшчэ больш палохла верабейчыка і павучка сваёй цемрай і таямнічасцю.

— Мне холадна, — слабым голасам паскардзіўся павучок.

— Вось, бяры маю коўдру, — прапанаваў верабейчык.

Коўдрай для верабейчыка было вялікае пярэ голуба, якое дзесьці знайшла мама-вераб'іха.

Бяссоннай надарылася ноч для мамы пчалы і мамы павучыхі. Каго толькі не распытвала пасля навальніцы пчала пра сваю дачушку-пчолку — ніхто не мог адказаць, ніхто не ведаў, дзе яе шукаць. А адзінокі дваровы кот — дык той увогуле сказаў, што яе, пчолку, віхура знесла. Гэты валацуга нікому добра не зчыў.

Каго толькі не распытвала мама павучыха пра свайго павучка Чарнушку, ніхто ёй нічога пэўнага адказаць не мог. А адзінокі дваровы кот, які нікога не любіў і ні з кім не сябраваў, сказаў, што павучка віхура занесла ў суседні двор і там ён утапіўся ў лужыне. Заплакала мама павучыха, заплакала мама пчала... і ніхто не мог іх суцешыць, вялікае было ў іх гора.

А маленькая пчолка, якая шчасліва даляцела да мядовага кірмашу, нечувана радавалася на мядовым свяце. Ля бочак з мёдам таўкліся пчолы, што пазяталіся сюды з розных канцоў горада. Дзяўчаткі ў жоўтых касцюмах пчолак скакалі пад вяселую музыку. Пчолка пасябрала з іншымі пчолкамі, якія ўтаворвалі яе ляцець разам з кірмашом у

іншыя гарады: "Штодзень будзе свята, спевы, скокі і мёд свежы на сподачку". Гуляючы, пчолка дарогу да свайго дому і забыла, ды і чаго ляцець у зваротны шлях якраз у ноч. Засталася начаваць з іншымі пчолкамі ў шатры, пра маму нават не ўспомніла, якая гэтаксама як і мама павучыха ўсю ноч не заплюшчыла вачэй. Плакалі ды сумна ўздыхалі, не ведаючы, дзе шукаць дзяцей. І раніцай да верабейчыкавага гняздзечка мама таксама не прыляцела.

— Чыр-чыр, трэба штосьці рабіць, — сказаў верабейчык, калі варона на высокай таполі сваім першым карканнем абвясціла, што пачаўся новы дзень.

— Трэба штосьці рабіць, — сказаў і павучок.

— Не паўтарай. Гэта я сказаў "трэба штосьці рабіць", — пакрыўдзіўся верабейчык.

— Дык і я кажу, трэба штосьці рабіць, — зноў паўтарыў павучок.

— Вось што, — нарэшце даўмеўся верабейчык. — Ты з парашутам скакаў?

— Не, — адказаў павучок.

— І я таксама. Ты лягчэйшы.

Бяры маю коўдру, галубінае пярэ, сядай на яе і так даляціш да зямлі, — прапанаваў верабейчык.

— Не разаб'юся? — толькі і спытаў павучок.

— Не. Цябе вытрывае. Сядай, а я падштурхну.

Так яны і зрабілі. Падарожжа на галубіным пярку закончылася для павучка шчасліва, і ён прыжміўся проста на шырокі ліст настурцыі, на якім сядзела, гаручыя, маці павучыха і маці пчала.

— А вось і я! — радасна закрычаў павучок.

Маці павучыха не паверыла сваім вачам.

— Адкуль ты?

— З даху.

— Ты быў на даху? Ну я табе дам, — але сварыцца не стала, толькі абняла і расцалавала яго.

— А маю пчолку ты там, на даху, не сустракаў? — праз слёзы спытала мама пчала.

— А хіба яна не вярнулася? Яна ж на мядовы кірмаш да Камароўскага рынку яшчэ ўчора з раніцы паляцела.

Двойчы маме пчале паўтараць не трэба было. З хуткасцю ракеты яна паляцела на кірмаш, знайшла сваю гора-падарожніцу, і яны абедзве вярнуліся да свайго пад'езда. Тут бы ім і песні з радасці запяваць, ды павучок Чарнушка ўспомніў пра свайго адзінокага сябра верабейчыка, які не ведае, дзе яго мама. І тады вырашылі ўсе выправіцца на дапамогу маме вераб'ісе і неўзабаве знайшлі яе ў суседнім двары пад старой закінутай машынай. Мама была яшчэ жывая, але ўжо амаль паміралі. А здарылася вось што. Нечакана сярод дня наляцеў на чародку вераб'ёў вераб'іны ястраб. Адхілілася мама-вераб'іха ў апошні момант, пазбегла пагібелі, але ястраб сваімі вострымі кішчэмі параніў ёй крыло. Пчолка змазала рану мёдам, павучыха-маці зашыла ранку ніткамі павуціны, павучок Чарнушка сказаў вераб'ісе, што яе сыноч жывы-здоровы і чакае ў сваім гняздзечку. Апрыгтомнела маці вераб'іха, набралася моцы, узмахнула падужэльмі крыламі і ўзяцела на дах. Вельмі ўзрадаваўся яе сыноч. Так і меліся яны на сваёй добрай зямлі, ля свайго пад'езда, сярод сваіх кветак і добрых сяброў.

— Добрай раніцы, павучок Чарнушка, — вітае верабейчык свайго сябра.

— Добрай раніцы, — адказавае павучок.

— Добрай раніцы, пчолка.

— Добрай раніцы, — прымружваючы вочы ад яркага сонца, адказвае пчолка.

І ўсе былі шчаслівыя. А як жа інакш? Бо калі клапаціцца адно пра адно, жыць у любові ды сябраваць — гэта і ёсць самае сапраўднае шчасце.

Павучок, пчолка і матылёк

Аднойчы да пад'езда, ля якога ў міры і згодзе жылі павучок са сваёй мамай і пчолка са сваёй мамай, прыляцелі тры матылёкі. Усе кветкі, дрэвы, кусты ля дома матылёкам вельмі падабаліся, і яны вырашылі гасцяваць як мага больш, ажно пакуль не пойдучы вольна дажджы. Заўважыў іх адзінокі і злы кот, які нікога не любіў і якога ніхто не любіў праз яго кепскі характар. Ён з усімі з-за драбязы сварыўся, біўся, краў, што мог — хацелася яму кіраваць усім дваром, быць гаспадаром.

— А вы што тут робіце, ля майго пад'езда? — накінуўся ён на матылёў.

— Гэта не твой пад'езд, а агульны, не твае кветкі, а бабулі з другога паверха, яна іх садзіла, — заступіўся за матылёка павучок.

— А ты маўчы, няўдаліца, цябе нават у музычную школу не прынялі... няма такога інструмента, каб граць на ім чатырма лапамі, — адказаў кот.

— Ідзі сваім шляхам, мы матылёкаў крыўдзіць не дазволім, — смела адказала пчолка.

— Ай, ей, вой, ей, мне страшна... напалохаўся да смерці... прытрымайце язык... У мяне знаёмы газонакасільчык, я яму дам грошай, і ён, калі будзе спаць, пакосіць і траву, і ўсе кветкі... усё пакосіць... — напалохаў усіх кот.

Сябры засумавалі. Ад гэткага ката можна было чакаць чаго заўгодна.

А кот прыдумаў вось што. Ён наважыўся злавіць аднаго з матылёкаў і прывязаць да яго ножкі нітачку, навучыць розным фокусам. І будзе матылёк акрабатам, як у цырку. І будзе злы кот насіць яго з аднаго дзіцячага садка ў другі... будзе забавляць дзяцей і заробіць багата грошай. Ці засушыць яго і прадаць калекцыянеру. Вось што прыдумаў хітры і хцівы кот і толькі чакаў зручнага моманту, калі матылёк, лётаючы ад адной кветкі да другой, адляціць падалей ад сваіх сяброў і застанецца адзін. Кот ляжаў пад клёнам і чакаў зручнага моманту. Ля суседняга дома расла адзінокая мальва, і матылёк вырашыў наведваць яе. Ён паляцеў адзін, без сваіх сяброў.

Мальва вельмі ўзрадавалася, калі убачыла незнаёмца. Яны пасябралі. Размаўляючы, не прыкмецілі, як вечар надышоў. Хмары зацягнулі неба, зрабілася цёмна.

— Заставайся ў мяне начаваць, куды ты паляціш гэткай цемрай, — прапанавала мальва, — я сваю цябе ў кветкачку і прыкрыю вялікім лістом.

І матылёк згадзіўся. Усё гэта бачыў і чуў кот, які ўжо і нітачку падрыхтаваў, каб прывязаць да матылёкавой ножкі.

Шарай гадзінай пчолка і павучок пачалі хвалявацца. Ужо клаліся спаць. Мама пчала ўжо спала, мама павучыха таксама спала, паснулі ў кветках і

сябры матылёка, а маленькага матылёка ля пад'езда ніхто не бачыў.

— Пайду я да адзінокай мальвы, праверу там, — сказаў пчолцы назіральны павучок.

— А ты цемры не баішся? — захвалывалася пчолка.

— Павукі цемры не баяцца, — смела адказаў павучок.

— Вось што. Я дам табе маленькі сотавы тэлефон. Калі бяды якае здарыцца, тэлефануй, я адразу прылячу, — прапанавала разумная пчолка.

Гэтак і зрабілі. Павучок дапяў да адзінокай мальвы вельмі своєчасова. Кот ужо быў там і наважыўся злавіць матылёка.

— Ідзі адгэтуль, мурзаты павук, гэта нічыя мальва і нічыі матылёк, — прыстрашыў павучка кот, але было позна, павучок ужо ўскараскаўся на мальву і трымаў абарону ля кветачкі, у якой спаў матылёк.

Кот тым часам прыцягнуў дзве кардонныя скрыні, зрабіў з іх нешта нахштатт левіцы і трапіў наверх. Павучок убачыў злыя катовы вочы, што сваяцілься злёмным святлом, зусім побач. Тут ён успомніў матчыну навуку. Хуценька сплёў сетку з павуціны. Нахіліўся кот, шукаючы матылёка, які салодка спаў, і адразу ж забытаўся ў павуціне. А кот надта ж баяўся ўсялякага павуцінны. Ён і не зразумеў у цемры, што гэта аблытала яго з ног да галавы... не ўтрымаўся і зваліўся на зямлю. Павуціна парвалася, а кот ачوماўся і зноў пачаў падкрадацца да матылёка. Тады павучок і патэлефанаваў пчолцы па маленькім сотавым тэлефоне.

Пчолка пачула трывожны сігнал і не раздумваючы паляцела да адзінокай мальвы. Яна вельмі баялася, бо ніколі ў жыцці нікуды не лётала цёмнай ноччу. Але трэба было ратаваць сяброў, і яна ляцела, амаль нічога не бачыла. Кот ужо быў блізка, ужо цягнуў сваю брыдкакую лапу да кветкі, у якой спаў матылёк, калі пачуў над вухам дзумканне.

— Прэч, нягоднік, а не, дык так уджалю, што мала табе не будзе! — прыстрашыла смелая пчолка.

Кот ведаў, што такое пчалінае джала, напалохаўся і сконнуў уніз.

— Нічога... Яшчэ паглядзім, хто каго! Матылёк будзе маім. Зараз я возьму ў свайго знаёмага газонавуоу пілу і адразу ж зрэжу мальву, — паабяцаў кот.

Сябры вырашылі не кідаць мальву аж да раніцы.

— Не бойцеся ката. Ён нідзе не вучыўся і не ўмее абыходзіцца з газонакасілкай. Да таго ж дворнік ніколі не дазволіць яму ўзяць газонакасілку. Мы з ім пасябралі, — супакоіла сяброў высокая і гнуткая мальва, якую паважаву і цаніў за яе прыгажосць дворнік дзядзька Лёша, па бацьку Макаравіч, — гэта ён са злосці ўсіх палохае.

І сапраўды, кот больш не з'яўляўся. Хутка надышоў летні ранак. Прачнуліся мама павучыха і мама пчала, убачылі, што побач няма маленькай пчолкі і павучка і, ведаючы іхнюю няўрымлівасць, вельмі захвалываліся і нават спалохаліся, не ведаючы, куды яны гэтым разам падзеліся. Але неўзабаве ўсе супакоіліся. Матылёк, пчолка і павучок прыляцелі да свайго пад'езда. Вы скажаце, што павукі не лётаюць? І правільна. Яго на сваіх крылах прынёс матылёк. Во дзе была радасць для ўсіх! Павучок і пчолка не раскавалі матылёку, як яны яго ўначы ратавалі. Яны сябры верныя, смелыя і да таго ж сціплыя. Толькі мальва ведала пра тое, што здарылася ў гэту летнюю ноч і раскавала мне па вялікім сакрэце, а я раскаваў вам. Вось і казка закончылася. Малайчына той, хто чытаў, а хто слухаў, не кідаючы сваіх спраў, той крыху падабрэў.

Двойчы ў Амерыцы

На сцэне Беларускага дзяржаўнага акадэмічнага музычнага тэатра з розніцай у некалькі месяцаў з'явіліся дзве прэм'еры. Спектаклі настолькі не падобныя між сабой — ні якасцямі музычнага матэрыялу і драматургіі, ні жанрам, ні пастаноўчай стылістыкай... Ці не варта было б гаварыць пра кожны з іх асобна? Ды так ужо сталася, што абедзве пастаноўкі яднае, у простым і ў пераносным сэнсах, агульнае месца дзеяння: не толькі адна сцэна, але і "геаграфічная прывязка". Сюжэты эксцэнтрычнай камедыі "Мая жонка — падманшчыца" і музычнага рэвію "Аднойчы ў Чыкага" грунтуюцца на рэаліях з амерыканскага жыцця. Хоць урэшце гэта зусім не мае прынцыповага значэння, бо і той, і другі спектакль, па сутнасці, не пра Амерыку ў розныя перыяды мінулага стагоддзя, а пра сучасных людзей і пра тое, што іх збліжае, пра зразумелыя нам пачуцці, пра звычайнае чалавечае імкненне да кахання, шчасця, жыццёвай пэўнасці і ўпэўненасці, устойлівасці.

З'яўленню на сцэне Беларускага дзяржаўнага акадэмічнага музычнага тэатра новай пастаноўкі пад знаёмай назвай "Мая жонка — падманшчыца" паспрыялі ўнутрытэатральныя згадкі. Са зменамі ў кіраўніцтве калектыву пачалася, як вядома, грунтоўная карэкціроўка агульнай творчай пазіцыі і рэпертуарных планаў. Вось тут і прыдаліся згадкі пра "забытае лепшае" — досвед артыстаў старэйшага пакалення. Яны прапанавалі вярнуць на афішу спектакль, які меў даволі трывалы глядацкі поспех каля трыццаці гадоў таму. А перачыталі музычную камедыю У. Ільіна і У. Лукашова (лібрэта Ю. Рыбчынскага паводле п'есы В. Мэі і М. Энекена "Падманшчыца") рэжысёр Галіна Галкоўская, дырыжор-пастаноўшчык Марына Трацякова ды мастак Любоў Сідзельнікава.

Галіну Галкоўскую як рэжысёра-педагога насцярожвае цяперашняя тэндэнцыя, нават у акадэмічнай харэаграфіі і ў оперы, акцэнтаваць увагу глядача на вонкавым баку пастаноўкі, на відэаілюстрацыі, значыста агрэсіўных тэхнічных прыёмах, эпатажнай кідкасці дэкарацыі, рэзкасці акцёрскай пластыкі. І яна прапануе не зусім традыцыйны сэнс для гэтай сцэны акцёрскі спектакль. Развіццё сюжэтнай інтрыгі, якая ўтвараецца з чарады непаразумеласцей, падманаў, падазрэнняў у стасунках маладой сямейнай пары, "падаграваецца" не сцэнічнымі спецефектамі, а сродкамі псіхалагічнага тэатра, праз імкненне рэжысуры і выканаўцаў роляў да паглыбленай распрацоўкі ўзаемадчыннага персанажаў. Паглыбленай настолькі, наколькі гэта дазваляе зрабіць жанр эксцэнтрычнай камедыі ды здатнасць саміх артыстаў працаваць "паводле Станіслаўскага".

Гісторыя пра тое, як, не навучыўшыся падтрымліваць утульнасць і цеплыню, атмасферу ўзаемага даверу і павагі ў доме, шалапутная жонка спрабуе вярнуць каханага раўніўцу-мужа, кінуўшыся на злом галавы ў вір бясконцай хлусні, з "прад'яўленнем" нібыта родных, а насамрэч выкрадзеных, а потым яшчэ і падмененых, немаўлят... Амаральна, жорстка, жудасна? Але ж не забывайцеся пра "лёгкасць" жанру: менавіта эксцэнтрычная камедыянасць з адчувальным дамешкам сентыментальнасці,



светлая гама сцэнаграфіі, малаўнічы і выразна абыграны рэквізіт спрыяюць панаванню ў зале вясёлага настрою. І смеху! Гэты смех знішчае ўсё, пакідаючы хіба для самых сур'ёзных і ўдумлівых глядачоў простую выснову: і шчаслівы шлюб, і сапраўднае сяброўства, і стабільная радасць у доме сілкуюцца любоўю, павагай, даверам і шчырасцю. А ўменне прыгожа бавіць час не вытрымлівае параўнання з клопатамі пра блізкага чалавека, пра дзяцей...

Спектакль "Мая жонка — падманшчыца" створаны, што называецца, на вырост. Але ўжо з першага паказу вызначыліся дасціпныя і дынамічныя, патэатральна сакавітыя (і падтрыманыя аркестрам) каскады ансамблевых мізансцен з удзелам маладых артыстаў Яўгена Ермакова (Уільям), Алы Лукашэвіч (яго жонка Кэці), Дзяніса Мальцэвіча (Джымі, сябар сям'і), Наталлі Гайдзі (начальніца дзіцячага прытулка) і Васіля Сердзюкова (Генры, спачатку метрдэзель, затым паліцэйскі). Яркім тэатральным дэбютам і сапраўдным адкрыццём спектакля можна, без перабольшвання, назваць увасабленне Вікторыі Стрыганковай ролі Бэтсі — няўкладнай, але кемлівай цемнакурай служанкі, якая, раскрыўшы багатыя абертаны свайго голасу, надзіва арганічна і чуліва, нібы для роднага немаўляці, праспявала прыгожую калыханку...

Спектакль-сюрпрыз "Аднойчы ў Чыкага" ўяўляе сабой арыгінальны твор паводле матываў брадвейскіх мюзіклаў, лібрэта і вершы якога напісала

ны шляхам адмысловай, не руцінна-механічнай, а крэатыўнай кампіляцыі, і ўвасоблены зладжанай камандай пад кіраўніцтвам рэжысёра: дырыжорам-пастаноўшчыкам Андрэем Галанавым, расійскімі мастачкамі Таццянай Каралёвай (сцэнаграфія) ды Ірынай Уторнікавай (святло), балетмайстрам-пастаноўшчыкам Аленай Дзмітрыевай-Лаўрыновіч, хормайстрам Святланай Пятровай, акцёрамі.

Гэты збалансаваны кактэйль фантазій, алюзій, кароткіх імгненняў пранізлівай лірыкі ды несупыннага гумару варта паспытаць і пераборліваму эстэту, і музычна-тэатральнаму гурману, і таму, хто называе сябе проста глядачом і ходзіць у тэатр па радасці і добры настрой, каб скінуць з душы цяжар будзённасці... Пасля гэтага шматкроп'я і дадаць няма чаго: не так і часта нараджаецца на мінскай сцэне жывы і цэласны арганізм — дзіця сапраўднага, прафесійнага музычнага тэатра, дык ці ж варта разбіраць яго па костках! Падчас дзеяння не заўважаеш зацягнутых паўз і швоў, масавыя харавыя сцэ-



яго рэжысёр Сусана Цырук. Сюжэт нагадае глядачу стары добры фільм "У джазе толькі дзіўчаты", а слях пацешыцца жывым гучаннем як знаёмых матываў з класікі сімфаджаза, так і новых, у тым ліку менш вядомых для нашай публікі, але вельмі прыгожых мелодый.

Нагадаю, што мюзікл Дж. Стайна "У джазе толькі дзіўчаты" Сусана Цырук увасобіла ў тэатрах Новасібірска ды Іркуцка. Для мінскай сцэны прапанавала свой варыянт меладряматычнай гісторыі пра захапляльны прыгоды вечна маладых і папулярных экранных герояў: Дафны, Джазэфіны і Душачкі (у спектаклі яе імя — Шугар, "цукар" па-нашаму) — з музыкай Дж. Стайна, Г. Мілера, Дж. Кандэра, К. Веласкеса, Б. Стрэйзанд... Але не варта "па літарых" параўноўваць класіку кіно, завучаную многімі на памяць, з новым сучасным відэавішчам. Дарэчы, тое, што на афішы сціпла пазначана словам "рэвію", па сутнасці — мюзікл, створа-

ны пластычна пераходзяць у дыялог, размоўныя зоны далёкага "перахоплівае" танец... Густ, пачуццё меры, унутраная культура і прафесіяналізм усіх, хто годна, без двухсэнсоўнасцей і цыркавой банальнасці, увасобіў і ўвасабляе самыя крутыя і рызыкаўныя перыпеты сюжэта "Аднойчы ў Чыкага", — уражваюць. А Настасся Цялежнікава-Шапо (Шугар), Дзмітрый Якубовіч (Джо-Джазэфіна), Дзяніс Мальцэвіч (Джэры-Дафна), Ігар Бычкоў (мільянер Філдын), Святлана Маціеўская (кіраўніца жаночага джаз-бэнда), Віктар Цыркуновіч (менеджар Бінстак), майстры эпізодаў Віталь Краснаглазаў, Аляксандр Крукоўскі, Рыгор Крукоўскі ды іншыя артысты — таленавітыя, прыгожыя, пластычныя, тэмпераментныя — вартыя шчодрых аваяцый!

Святлана БЕРАСЦЕНЬ

На здымках: сцэны са спектакляў "Мая жонка — падманшчыца" і "Аднойчы ў Чыкага".

Выбар мастакоў

На XX з'ездзе Беларускага саюза мастакоў, які прайшоў у Мінску, адбылося галасаванне па выбары кіраўніцтва гэтага творчага аб'яднання.

Галасы 216 дэлегатаў у ходзе выбараў старшыні саюза размеркаваліся наступным чынам: за Уладзіміра Савіча пададзена 162 галасы, за Аляксандра Дранца — 29, за Генадзя Буралкіна — 21 і за Сяргея Крыштаповіча — 4. Такім чынам, заслужаны дзеяч мастацтваў Беларусі, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі нашай краіны, прафесар Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў Уладзімір Савіч паўторна абраны (тэрмінам на тры гады) старшынёй БСМ. Першым намеснікам старшыні творчага саюза застаўся Рыгор Сітніца, а намеснікам старшыні па выставачнай дзейнасці — Сяргей Цімохаў.

Па стане на першае снежня ў грамадскім аб'яднанні налічваецца 1055 членаў. Пасля Мінска і Мінскай вобласці — 745 чалавек — другое месца ў краіне па колькасці членаў займае Віцебская абласная арганізацыя — 105 творцаў.

Беларускі саюз мастакоў арганізоўвае і праводзіць мастацкія выстаўкі разнастайнай стылістыкі і кірункаў адпаведна плану выставачнай дзейнасці: гэта міжнародныя і замежныя праекты, рэспубліканскія, абласныя, гарадскія і персанальныя экспазіцыі мастакоў, міжнародныя пленэры па жывапісе і скульптуры, сацыяльныя і камерцыйныя, выстаўкі памяці мастакоў. БСМ бярэ чынны ўдзел у міжнародных і замежных выстаўках, якія адбываюцца па ініцыятыве Міністэрства культуры і Міністэрства замежных спраў Беларусі, а таксама па асабістых кантактах мастакоў з галерэямі і творчымі арганізацыямі.

За апошнія тры гады БСМ сумесна з музеямі і галерэямі нашай краіны і за яе межамі ўдзельнічаў у арганізацыі больш як 500 выставак, пленэраў, сімпозіумаў і іншых мерапрыемстваў у галіне выставачнай дзейнасці. За гэты ж перыяд адзначаны званнямі, узнагародамі і прэміямі наступныя творцы: народны мастак Беларусі — Іван Міско і Уладзімір Тоўсіцкі; заслужаны дзеяч мастацтваў — Віктар Гаўрылаў; заслужаны дзеяч культуры — Уладзімір Сліччанка; ордэн Пашаны — Май Данцыг; ордэн Францыска Скарыны ўганараваны Андрэй Заспіцкі, Мікалай Казакевіч; медалём Францыска Скарыны — Валерый Шкаруба, Уладзімір Пракапцоў, Валерый Славук, Леў Алімаў, Анатоль Арцімовіч, Віктар Барабанцаў; Дзяржаўнай прэміяй Беларусі — Віктар Альшеўскі, Уладзімір Зінкевіч, Уладзімір Савіч; спецыяльнай прэміяй Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь дзеячам культуры і мастацтва — Ігар Бархаткоў, Валерый Калтыгін; прэміяй Саюзнай дзяржавы ў галіне літаратуры і мастацтва — Лянід Шчамялёў, Леў Гумілеўскі, Сяргей Гумілеўскі; міжнароднай прэміяй імя М. Шолахава — Віктар Грамыка; прэміяй Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі — Уладзімір Вішнеўскі, Аляксей Панцюк-Жукоўскі; званнем ганаровага акадэміка Расійскай акадэміі мастацтваў — Уладзімір Зінкевіч, Уладзімір Савіч, Міхаіл Баразна, Уладзімір Мурахвер.

Паводле слоў Сяргея Цімохава, сярод галоўных кірункаў работы кіраўніцтва БСМ на наступны тэрмін — развіццё выставачнай дзейнасці, павышэнне якасці экспазіцыі і дэманстрацыйных плошчаў, якія павінны адпавядаць агульнапрынятым стандартам, пашырэнне міжнароднага супрацоўніцтва, умацаванне эканамічнага становішча БСМ з развіццём яго вытворчай базы, а таксама кансалідацыя намаганняў членаў саюза для абароны творчых інтарэсаў і дабрабыту мастакоў.

Віктар КАВАЛЁЎ





Дом, дзе гадуюцца таленты

Шэсцьдзесят гадоў таму ў Слуцку, у драўляным будынку па вуліцы Віленскай, адкрылася музычная школа. Вераснёвымі днямі далёкага 1950-га ў яе першы клас прыйшлі 23 вучні па двух класах: "Баян" і "Фартэпіяна". Арганізатар і першы дырэктар школы Яўген Картуновіч запачаткаваў тыя добрыя традыцыі выхавання таленавітых дзяцей, якія падахпілі і працягнулі ў сваёй дзейнасці яго паслядоўнікі — наступныя кіраўнікі ўстановы: Васіль Мартэцкі, Уладзімір Чабаткоў, Арэст Мякіннікаў, Віктар Паўлоўскі, Міхаіл Зяневіч, Людміла Грудзініна. На працягу трыццаці гадоў кожны з іх яшчэ і дабудоўваў музычны дамок, бо кантынгент вучняў павялічваўся. А ў 1986 годзе горад падарыў школе новы, спецыяльна спраектаваны, сучасны будынак.

Слуцкая дзіцячая музычная школа заняла першае месца ў Мінскай вобласці паводле вынікаў абласных, рэспубліканскіх конкурсаў, якія праводзіліся пад патранатам Міністэрства культуры Беларусі. І, вядома ж, ганарыцца калектыў вучнямі, якія сталі стыпендыятамі спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі: віяланчэлістка Настасся Мігель (клас В.Турэйкі), дамырыстка Настасся Баканавай (клас Н.Сапелкінай) і Ганнай Хаміцэвіч (клас Ж. Ануфрэічык), мадальністка Вікторыя Барадзіной (клас К. Вечар-Кавалеўскай), акардэаністам Аляксандрам Кулагам (клас А. Рэут), кілафаністам Паўлам Гурбо (клас настаўніка С. Ляха), Іванам Шкулепам (тэорыя музыкі, клас В.Шэпшук), узорным хорам "Пралескі". І такі радасны факт: упершыню за 60 гадоў гісторыі школы на абласным конкурсе юных піяністаў уладальнікам Гран-пры стала юная случанка — вучаніца 6 класа Паліна Карцель (настаўнікі — В. Андрушчанкава і Я. Кулевіч).



Нашы юбіляры
Генадзь ОБУХ — заслужаны дзеяч культуры Рэспублікі Беларусь.

Перамога Андруся Савосціна

Сёлета ў Брэсце прайшоў X Рэспубліканскі адкрыты дзіцячы конкурс-фестываль "Пралескі" сярод выканаўцаў на духавых і ударных інструментах. Строгае журы ўзнагародзіла многіх юных удзельнікаў. У намінацыі "Медныя духавыя інструменты" лаўрэатаў і дыпламантаў вылучылася шмат, але ўладальнік Гран-пры быў толькі адзін. І атрымаў гэтую найвышэйшую ўзнагароду (за бездакорнае выкананне на тубе "Канцёны" Аладава і II ды III частак Канцэрта № 2 Блажэвіча) гамяльчанін Андруся Савосцін. Ён вучань ДМШ № 1 імя П.І. Чайкоўскага (выкладчык Юрый Дзегцяроў, канцэртмайстар Вольга Харытончык). Юрый Дзегцяроў расказвае:

— Туба — інструмент не для слабенькіх. Тут трэба мець не толькі моцныя лёгкія, але цяжкія і настойлівае, бездакорнае сых. Яшчэ — ніколі не хвалявацца. Гэта ўсё ў Андруся ёсць. І ёсць больш значнае: звышпрацавітаць. Мяне чамусьці не пакідала ўпэўненасць у тым, што мой выхаванец заваое на конкурсе прэстыжны прыз. Калі выступалі тубісты з усёй Беларусі, а я іх слухаў, сядзячы ў зале, адзначаў пра сябе: "Не, да Андруся ім далёка!". Сёння век мабільнікаў і камп'ютраў, устаўі ў вушы дынамічкі — і слухай суткамі ўлюбёныя мелодыі. А стаць музыкам, навучыцца граць бездакорна, угзельнічаць у конкурсах — гэта праца. Здараецца, калі трэба навучэнцам прыкласці намаганні, ахвяраваць сваім вольным часам, — кідаюць вучобу. Але я люблю сваю працу, люблю сваіх вучняў, радуюся, калі яны, пераадолеўшы сумненні і цяжкасці, "упрагаюцца" ў складаную працу і дамагаюцца поспехаў у музыцы.

А гэта — словы Андруся Савосціна, вучня 11 класа гімназіі № 56, васьмікласніка Гомельскай ДМШ № 1 імя П. Чайкоўскага:
 — Я рады, што стаў уладальнікам Гран-пры. Але сваю перамогу адношу да супольнай працы. Гэта вынік настойлівай працы майго выкладчыка Юрыя Пятровіча Дзегцярова. А сам конкурсны іспыт мы вытрымлівалі разам з канцэртмайстрам. Шмат у чым маё выступленне залежала ад яе: адчуваў духоўную падтрымку Вольгі Мікалаеўны, падчас выступлення пачувалі сябе як адзіны арганізм.

Не ведаю, кім я стану (у школе яшчэ вучыцца год) — музыкам, ці медыкам, ці эканамістам, — але ўпэўнены, што музыка будзе суправаджаць мяне ўсё жыццё. Я навучыўся іграць не толькі на тубе, а і на гітары, на фартэпіяна. Дзякуй за гэта майму выкладчыку!

Анатоль БАРОЎСКІ



І сімвалічна, і ўсцешна, што з 2007 года дырэктарам Слуцкай музычнай стала яе выпускніца — Наталля Сапелкіна. Ды і з 65 настаўнікаў, якія цяпер працуюць тут, — 51 колішні навучэнец гэтай школы. Дарэчы, сёння яе наведваюць 610 юных музыкантаў. І нават не верыцца, што пачыналася ўсё з дзвюх спецыяльнасцей: баяна ды фартэпіяна. Сучасныя школьнікі (або за іх — бацькі) могуць выбіраць з дзесяці аддзяленняў: ёсць фартэпіянае, струнна-смыковае, духавое і ўдарнае, струнна-народнае, народнае, харавое, эстраднае, тэарэтычнае і нават харэаграфічнае! А яшчэ тут працуе цэлы тузін творчых калектываў, сярод якіх ёсць адзначаныя званнямі "ўзорны" і "народны": ансамбль скрыпачоў "Тудці" (кіраўнік І. Кулакова), эстрадны ансамбль "Радуга" (кір. У.Трафімовіч), хор "Пралескі" (кір. В.Улазоўская), духавы аркестр (кіраўнікі П.Лазука, С. Лях), аркестр народных інструментаў настаўнікаў (кір. Н. Сапелкіна), хор малодшых класаў фартэпіяна

Усе калектывы актыўна ўдзельнічаюць у канцэртным жыцці школы, конкурсах, фестывалях розных узроўняў. Толькі за апошнія два гады яе вучні і настаўнікі былі адзначаны больш як 120 дыпламамі і граматамі рэгіянальных, абласных, рэспубліканскіх і міжнародных конкурсаў і фестываляў. Яны з гонарам спаборнічалі з прадстаўнікамі Расіі, Украіны, Чэхіі. Сёлета

Змяняюцца пакаленні, з'яўляюцца новыя іменны, але ў школе заўсёды застаюцца вечнымі такія каштоўнасці, як дабрыня, справядлівасць, прыгажосць. І, вядома ж, — Музыка...

Наталля ВАСІЛЁНАК
 На здымку: ансамбль "Радуга".

Дзевяноста? Не ўзрост!

Для чалавека 90 гадоў — лічы, век за плячыма. Яна ж у росквіце творчасці, у руху наперад. Разам з таленавітымі кіраўнікамі, педагогамі, вучнямі піша новыя старонкі сваёй гісторыі, а таксама — гісторыі музычнага жыцця ў горадзе над Сожам.
Яна — дзіцячая музычная школа № 1 імя П. І. Чайкоўскага — з'яўляецца самай старэйшай на Гомельшчыне і адной з першых паслярэвалюцыйных музычных навучальных устаноў у Беларусі. Многія педагогі ды выпускнікі школы сталі гонарам беларускага музычна-педагагічнага, кампазітарскага і выканальніцкага мастацтва, адыграўшы велізарную ролю ў развіцці айчынай культуры.
Дзесяткі таленавітых гамяльчан год за годам працягваюць вызначацца і перамагаць на конкурсах розных узроўняў. А зала іх школы "трымае марку" адной з галоўных канцэртных пляцовак горада, на якой выступаюць лепшыя музыканты краіны, замежныя госці, ладзяцца разнастайныя выканальніцкія конкурсы, у тым ліку міжнародны — "Музыка надзеі".

З чаго пачыналася? У ліпені 1919-га па ініцыятыве групы аўтарытэтных мясцовых музыкантаў (А. Ягораў, М.Назараў, Е. Брук, А.Брук, Б. Разенблом, А.Туранкоў) была заснавана Народная кансерваторыя для працоўных, дарослых і дзяцей. Яе загадчыкам стаў харавы дырыжор, педагог і кампазітар, заслужаны дзеяч мастацтваў РСФСР А. Ягораў. Гэтая асветніцкая ўстанова мела на мэце даць сваім слухачам агульнае музычнае развіццё і пісьменнасць. Апроч таго, выкладчыкі далучалі да музыкі жыхароў Гомеля: ладзілі бясплатныя лекцыі-канцэрты, вялі гурткі мастацкай самадзейнасці на прадпрыемствах і рабфаках. А ў красавіку 1920 года Народная кансерваторыя была рэарганізаваная ў Гомельскую дзяржаўную музычную школу I і II ступені спецыяльнай музычнай адукацыі. У праграму ўваходзіла спецыяльная гра на фартэпіяна, скрыпцы, альце, віяланчэлі, кантрабасе, флейце, фагоце ды іншых аркестравых інструментах; вывучэнне тэорыі музыкі ды гармоніі; сумесная гра дзвюх, трых, квартэтаў. Праз год на базе гэтай школы

ствараецца Дзяржаўны музычны тэхнікум і спецыяльная школа, якая рыхтавала навучэнцаў для тэхнікума. Яшчэ праз год установе было нададзена імя заснавальніка першай расійскай кансерваторыі Антона Рубінштэйна, у 1926-м — імя кампазітара Аляксандра Скрабіна. А 12 кастрычніка 1940-га, да 100-годдзя з дня нараджэння

ры, педагогі, кампазітары А. Туранкоў, Р. Пукст, піяніст Г. Пятроў. Гонар школы складалі і яе таленавітыя выпускнікі...

У 1951 годзе школа аддзяляецца ад музычнага вучылішча (тэхнікума). І шырокую вядомасць за межамі не толькі вобласці, але і Беларусі, набывае дзякуючы актыўнай дзейнасці харавога

Народная кансерваторыя для працоўных, дарослых і дзяцей мела на мэце даць сваім слухачам агульнае музычнае развіццё і пісьменнасць. Апроч таго, выкладчыкі далучалі да музыкі жыхароў Гомеля: ладзілі бясплатныя лекцыі-канцэрты, вялі гурткі мастацкай самадзейнасці на прадпрыемствах і рабфаках.

Пятра Чайкоўскага, Указам Прэзідыума Вярхоўнага савета БССР школе, па просьбе выкладчыкаў і навучэнцаў, было нададзена гэтае вялікае імя.

У даваенны час школай кіравалі габаіст М. Назараў; скрыпач, маэстра гарадскога сімфанічнага аркестра С. Захарын; выпускнік Лейпцыгскай кансерваторыі піяніст Б. Разенблом ды іншыя выдатныя музыканты. Працавалі тут знакамітыя дзеячы беларускай культуры

дырыжора, заслужанага работніка культуры Беларусі, першага старшыні Гомельскага абласнога аддзялення Беларускага саюза музычных дзеячаў У. Курыліна, які быў яе дырэктарам два дзесяцігоддзі — з 1985 года да апошніх дзён свайго жыцця, што абарвалася ў 2005-м. За гэты час Уладзімір Віктаравіч здолеў перабудаваць і ўзбагаціць навучальна-выхаваўчы і творчы працэсы, сфарміраваць высокапрафесійны калектыў педагогаў-

музыкантаў, наладзіць шырокую музычна-асветніцкую работу. Ён ведаў і апекаваў усіх навучэнцаў, сачыў за лёсам кожнага. У школе яго любілі. І гэта было галоўным складнікам агульнага поспеху. Тое, што не паспеў зрабіць У. Курылін, выконваюць сёння шматлікія яго выхаванцы — адданыя музыцы людзі.

У педагагічным калектыве школы, які сёння ўзначальвае М. Галавач (выканаўчы дырэктар міжнароднага дзіцячага конкурсу "Музыка надзеі", кіраўнік народнага хору гомельскага Дома настаўніка), столькі яркіх асоб! Гэта завучы Т. Кавалеўская і Т. Канавалава; кіраўнік струннага аддзялення, салістка народнага ансамбля народных інструментаў "Быліна" А. Вальніцкая; пераможца абласнога конкурсу "Настаўнік года-2010", намеснік старшыні Гомельскага абласнога аддзялення БСМД Л. Фёдарова; кіраўнік аддзялення духавых інструментаў і ўзорнага аркестра духавых інструментаў школы С. Дабрыдзенеў; кіраўнік аддзялення "Баян-акардэон", а таксама ўзорнага аркестра беларускіх народных інструментаў і народнага ансамбля народных інструментаў "Быліна" А. Склема; кіраўнік харавога аддзялення, узорнага хору "Звонкія галасы" і вакальнага педагагічнага ансамбля "Нахненне", якія часта гастраліруюць у Германіі ды Францыі, Г. Крэс; выкладчык-музыказнаўца, таленавітая вядучая значных канцэртных праграм, у тым ліку ў абласной філармоніі, — Н. Сапранкова...

І яшчэ большым атрымаецца пералік выдатных вучняў — лаўрэатаў міжнародных і рэспубліканскіх конкурсаў, стыпендыятаў спецыяльнага фонду Прэзідэнта Беларусі па падтрымцы таленавітай моладзі. За імі — будучыня айчынай музычнай культуры.

Арцём КУМЕЛЬСКІХ



Слова краязнаўцы



Мікалай Мароз з Мінска разважае пра тое, як цікавасць да ўласнага радаводу можа стаць штуршком да больш глыбокіх краязнаўчых пошукаў:

— Яшчэ ў маленстве, бываючы ў Капылі ў сваякоў, я не раз чуў гісторыі пра тое, як жылі мае продкі, мне паказвалі месца на адной з вуліц Капыля, дзе раней быў каменны крыж, што паставіў мой прапрадзед Фама Мароз. У 1880-я гады Фама ажаніўся з дачкой капыльскага войта Юстынай Зарамбоўскай. Бацькі Юстыны не падтрымлівалі замужжа з небагатым Фамой, але каханне было мацней. Аднойчы ўлетку Фама, разгарачаны працай (ён быў добрым цесляром), акунуў галаву ў бочку з халоднай вадой і пасля гэтага аслеп на ўсё жыццё. Атрымалася так, што ніводнага са сваіх дзяцей ён не ўбачыў... Памёр Фама ў пачатку 1920-х і быў пахаваны на старых праваслаўных могілках, знесеных у 1970-я пры будаўніцтве стадыёна.

Гісторыі пра родзічаў выклікалі цікавасць да ўласнага радаводу. Так, я звярнуўся ў Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі, дзе даследаваў метрычныя кнігі Капыльскай царквы, рэвізскія сказкі (перапісы насельніцтва часоў Расійскай імперыі), інвентары Капыля часоў Вялікага Княства Літоўскага. Паступова расла цікавасць да гісторыі мястэчка, асяроддзя, у якім жылі продкі. У другой палове 1990-х гадоў у Капылі праходзілі археалагічныя раскопкі пад кіраўніцтвам Л. У. Калядзінскага, у якіх давялося ўзяць удзел і мне. Гэта было шчасце: раскопваць зямлю, знаходзіць рэчы, якімі карысталіся капыляне ў старажытныя часы. Цікавасць да гісторыі Капыля падштурхоўвала да новых даследаванняў.

Так мне стала вядома і пра своеасабліваю гаворку — кравецкую мову, створаную капыльскімі мяшчанамі, сярод якіх было шмат краўцоў. Пры яе дапамозе сябры кравецкага цэха зносілі паміж сабой так, каб гэтага не разумелі іншыя людзі. "Калі знахціш, то маўкор!" — такія словы, як пісаў ураджэнец Капыля С. Х. Александровіч, можна было пачуць на капыльскім рынку ў пасляваенны час. Азначала гэта: калі ведаеш, дык маўчы. Сярод іншых слоў можна адзначыць: супнік — хлеб, ерац — бацька, лабур — хлопец, карбонія — дзеўка, хадырыкі — ногі, буська — работа, лавад — конь і інш. Апошняя носьбіты кравецкай мовы жылі яшчэ ў канцы XX стагоддзя.

Да 660-годдзя Вітаўта

Прайшлі Пятая Гарадзенскія чытанні, прымеркаваныя да 660-годдзя Вітаўта Вялікага, князя гарадзенскага, трокскага і вялікага князя літоўскага. Канферэнцыя ладзілася аддзелам краязнаўства Гродзенскай абласной навуковай бібліятэкі імя Я. Карскага. У ёй прынялі ўдзел вядомыя гісторыкі — Аляксандр Краўцэвіч, Святлана Марозава, Святлана Сяльверстава, Ігар Трусаў, Андрэй Чарнякевіч. У сваіх выступленнях яны звярнулі ўвагу на розныя аспекты дзейнасці Вітаўта Вялікага. Вітаўт прадстаў як дзяржаўны дзеяч, была ахарактарызавана яго перасяленчая і ўсходне-еўрапейская палітыка, палітыка па арганізацыі мясцовага гаспадаркі і паланавання. Не абышлі ўвагай навукоўцы ваенны рыштунак і зброю тых часоў, а таксама культурнае жыццё — мастацтва, архітэктура, рукапісныя кнігі і нават кананічнае права і вячэнне дачкі Вітаўта, летапісанне ў канцы XIV — першай чвэрці XV ст. разглядаліся на чытаннях.

Анастасія ВЕСЯЛУХА

Музейны ўнікат



Самая старая дуда, якая захавалася ў Беларусі.

У 1966 годзе дуду перадаў у музей унук музыкі Івана Місніка з вёскі Верабкі Лепельскага раёна. У шматлікіх крыніцах яна датуецца 1887 годам. Але ў гэтым годзе інструмент быў набыты дударом у сплаўшчыкаў лесу на Бярэзінскім канале, выраблены ён быў раней.

Дуда і сённяя добра грае

Лепельскі раённы краязнаўчы музей можа прэтэндаваць на званне Меккі для даследчыкаў беларускай народнай музыкі і фальк-выканаўцаў. Менавіта там захаваны адзіны дакладны прыклад старадаўняй беларускай дуды — самы стары інструмент на тэрыторыі Беларусі.

Лепельская дуда адносіцца да тыпу аднабурдонных дудаў (бурдон — трубка-гук). Яна цікавая сваімі невялікімі памерамі і эстэтычным аздабленнем.

Дуда — традыцыйны беларускі інструмент. Яна абавязкова гучала на святах, выкарыстоўвалася ў абрадах. Дударская музыка павінна была гучаць на хрэсьбінах і на вяселлі. Мясцовыя жыхары сведчаць, што верабскага дудара запрашалі на вяселлі нават у вёсачкі Полацкага павета, бо гэтае сакральнае свята ўявіць без дуды было немагчыма.

— Дудар — гэта маг, чараўнік, валхвіт, той, хто злучае два светы, разважае Яраш Малішэўскі, музыка-мультиінструменталіст, сааўтар кнігі "Незвычайная энцыклапедыя беларускіх народных інструментаў". — Своеасаблівы беларускі шаман. Дудар — гэта той, хто ператварае прыродную стыхію, хаос у элемент космасу. Лічылася, што дудар нават можа змяніць надвор'е — асабліва карысна гэта было падчас сухмені ці бясконцых залеваў, што пагражалі ўраджaju. Сённяя мы можам хіба вельмі прыблізна, у агульных рысах рэканструяваць тую сістэму, тую касту валхваў, у якую ўваходзілі і дудары. Да нас дайшла адно мізэрнае часцінка тых ведаў. Але досыць пачуць дуду, каб ты ад-

чуў нешта надзвычайнае. Гук уздзеінічае на падсвядомасць, абуджае штосьці забытае.

Гучала верабская дуда ў руках майстра прыкладна да 50-х гадоў XX стагоддзя. Потым стала музейным экспанатам. Але знаўцы сцвярджаюць пра лепельскі інструмент: "Дуда і сённяя добра грае".

Дударскія традыцыі, дарэчы, на Лепельшчыне не зніклі. Гаспадар аграсядзібы "Поўсвіж" Васіль Шкіндзер ужо тры гады самастойна асвойвае дуду, якую зрабіў майстар Тодар Кашкурэвіч. Дударскім мастацтвам Васіль захапіўся, пабываўшы на рамесным фэсце на Браслаўшчыне. Вырашыў паспрабаваць, і цяпер аднаўсёўчычуць традыцыйную беларускую музыку на Купале, Каляды ды іншыя свята. Пад дуду Васіля Шкіндзера можна станцаваць "Падыспань", "Кракавяк", "Бабыля" ды іншыя танцы.

Заўтра, на каталіцкія Каляды, на Лепельшчыне традыцыйна будуць жаніць Цярэшку (старадаўняя абрадавая гульня моладзі, асноўнай мэтай якой з'яўляецца падбор шлюбных пар). Злучачь хлопцаў і дзяўчат у пары так званыя "бацька" і "матка" будуць пад гукі дуды Васіля Шкіндзера.

Алена МАЛЬЧЭЎСКАЯ
Фота аўтара

Гісторыя аднаго прозвішча

Энцыклапедычны даведнік "Асветнікі зямлі Беларускай", выпушчаны выдавецтвам "Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі" ў 2006 годзе, у біяграфічнай даведцы, прысвечанай вядомаму беларускаму гісторыку і краязнаўцу М. В. Без-Карніловічу (1796 — 1862), адзначае, што ён нарадзіўся ў дваранскай сям'і ў Магілёўскай губерні. А гэта значыць, аўтар гэтай даведкі, які чамусьці вырашыў застацца невядомым, сцвярджае, што Міхась Восіпавіч нарадзіўся ў Беларусі, таму што Магілёўская губерня знаходзілася ў нашым краі.

Але яшчэ ў 1984 годзе гісторык-краязнаўца Г. А. Кахановіч у біяграфічным нарысе пра М. В. Без-Карніловіча, змешчаным у кнізе "Археалогія і гістарычнае краязнаўства Беларусі ў XIII — XIX стст.", звярнуў увагу чытачоў на тое, што па гэтым пытанні ёсць два пункты гледжання: "Паводле архіўных звестак, — піша Генадзь Аляксандравіч, — (Без-Карніловіч. — В. А.), — паходзіў са шляхты Магілёўскай губ., паводле іншых — нарадзіўся ва Украіне". Пры гэтым Г. А. Кахановіч спаслаўся на даволі сур'ёзныя крыніцы — матэрыялы Цэнтральнага Дзяржаўнага ваенна-гістарычнага архіва.


На жаль, Генадзь Аляксандравіч не выказаў тады, якому з гэтых двух пунктаў гледжання ён аддае перавагу. Аднак праз дзесяць гадоў, у 1994 годзе, у сваёй даведцы пра Без-Карніловіча, падрыхтаванай адмыслова для першага тома "Энцыклапедыі гісторыі Беларусі" (Мн., 1994), ён адзначыў, што Міхась Восіпавіч нарадзіўся ў Магілёўскай губерні, г.зн. у Беларусі. У якасці крыніц, якія паслужылі яму ў гэтым азначэнні, Г. А. Кахановіч назваў сваю кнігу "Археалогія і гістарычнае краязнаўства Беларусі..." і кнігу В. К. Бандарчыка "Гісторыя беларускай этнаграфіі" (Мн., 1964), якая, дарэчы, цалкам нічога не кажа пра месца нараджэння М. В. Без-Карніловіча.

Паколькі Генадзь Аляксандравіч не назваў крыніц, якія дазволілі яму прыйсці да такога меркавання, то аднісам гэта да яго высокага патрыятычнага пачуцця, якім сапраўды валодаў гэты незвычайны чалавек,

бязмежна закаханы ў сваю радзіму — Беларусь. І паспрабуем самі разабрацца ў гэтым вельмі далікатным пытанні.

Справа ў тым, што М. В. Без-Карніловіч сапраўды нарадзіўся ў дваранскай сям'і, але не ў Магілёўскай (у Беларусі), а ў Падольскай губерні (ва Украіне). Бацька яго служыў кантэралёрам у памежнай мытні горада Магілёва на Днястры, дзе меў уласную хату, а калі выйшаў у адстаўку, пасяліўся ў сваім маёнтку пры сяле Барсукоўцы Ушацкага павета Падольскай губерні. Менавіта тут, у радавым маёнтку Карніловічаў, прайшоў дзяцінства Міхася і яго роднага малодшага брата — дзекабрыста Аляксандра. І невыпадкова ж, вядома, у лісце з Петрапаўлаўскай крэпасці ад 23 чэрвеня 1831 года да брата Міхася Аляксандра Карніловіч пісаў: "Я даведаўся, што ў нашай бласлаўленай Падолі халера". Пад словам "бласлаўленай" дзекабрыст, безумоўна, меў на ўвазе родную зямлю, на якой яны з братам нарадзіліся і выраслі.

Але гэтая акалічнасць не дае нам падстаў лічыць М. В. Без-Карніловіча не беларускім гісторыкам і краязнаўцам. Доўгае, на працягу шматлікіх гадоў, знаходжанне яго ў Беларусі, дбайнае яе гістарычнае, тапаграфічнае і статыстычнае вывучэнне, карпатлівае збіранне пра яе архіўных дакументаў, этнаграфічных матэрыялаў, а таксама паданніў і легенд дазволіла Міхасю Восіпавічу ажыццявіць два выдатныя даследаванні нашага краю: "Вітэбская губерня" (СПб., 1852) і "Исторические сведения о примечательней-



ших местах в Белоруссии с присовокуплением и других сведений, к ней относящихся" (СПб., 1855).

Таму, лічым, вельмі дарэчы прывесці тут некалькі малавядомых фактаў з біяграфіі Без-Карніловіча, якія чамусьці дагэтуль не знайшлі месца ў нашай гістарычнай і краязнаўчай літаратуры.

Так, пасля заканчэння ў 1816 годзе 1-га кадэцкага корпуса Міхась Восіпавіч служыў калі дзесяці гадоў пры галоўнай кватэры 2-й арміі і ў 1826 годзе стаў штабс-капітанам. У сувязі з удзелам брата Аляксандра ў падзеях 14 снежня 1825 года і наступным яго зняволеннем, Міхась Восіпавіч вымушаны быў змяніць сваё прозвішча. Ва ўсіх афіцыйных паперах і дакументах 20 — 30-х гадоў XIX стагоддзя ён падпісваўся: "Бескарніловіч". У 1828 — 1829 гадах Міхась Восіпавіч прыняў удзел у турэцкай кампаніі і быў узнагароджаны ордэнам Георгія 4-й ступені і Уладзіміра 4-й ступені з мячамі і бінтамі. Гэта дазволіла брату Аляксандру ў лютым ліста 1831 года заўважыць: "Ты быў у паходзе, дакладна, адрозніўся, бо бачу на пячатцы тваёй два крыжы".

Пасля гэтага Міхась Восіпавіч знаходзіўся пры галоўнай кватэры 1-й арміі, дзе пад кіраўніцтвам вядомага геадэзіста Ф. Ф. Шуберта праводзіў тры-

ганаметрычную здымку ў Наўгародскай губерні. Да гэтага часу адносяцца першыя публікацыі Міхася Восіпавіча на гістарычныя тэмы. Прычым, усе свае друкаваныя працы ён падпісваў нелегальна сваім сапраўдным прозвішчам "М. В. Карніловіч". У "Северной пчеле", напрыклад, ім апублікаваны: "Гістарычна-статыстычнае апісанне павятовага горада Валдая (у Наўгародскай губерні)", 1832; "Статыстычнае апісанне горада Баровічы", 1834; "Нашэсце літоўцаў у 1609 годзе на Усцюжну, павятовы горад Наўгародскай губерні", 1836; "Шведы ў Ціхвіне ў XVII стагоддзі", 1837, а таксама ў часопісе "Сын Айчыны" ў № 168 за 1834 год — гістарычнае даследаванне "Князь Міхаіл Глінскі".

За ўдзел у трыганаметрычнай здымцы ў Наўгародскай губерні Міхась Восіпавіч 10 красавіка 1832 года быў узведзены ў падпалкоўнікі. Гэту важную падзею ў сваім лісце ад 31 мая 1832 года адзначыў брат Аляксандр: "Душэўна віншую цябе з павышэннем: ты зараз штаб-афіцэр ва ўсёй форме".

І яшчэ пра адну цікавасць і цікаўную рысу ў біяграфіі Міхася Восіпавіча хочацца распавесці. У пачатку 50-х гадоў, калі ён дасягнуў чыну генерал-маёра і надышоў час аддаваць сваіх сыноў — Зміцера і Мікалая — у навучальныя ўстанова, Міхась Восіпавіч звярнуўся ў Дэпартамент геральдыі, а потым і непасрэдна да Мікалая I пра дазвол адкінуць у сваім прозвішчы прыстаўку "Бес-" і пісаць яе, як і ўсе яго сваякі, проста "Карніловіч". Але такога дазволу ён не дачакаўся, і яму было загадана пісаць сваё прозвішча надалей "Без-Карніловіч". Пад такім менавіта прозвішчам была выдана яго праца "Исторические сведения о примечательнейших местах в Белоруссии с присовокуплением и других сведений, к ней относящихся". З гэтым імем ён і ўвайшоў у нашу беларускую гісторыю.

Вячаслаў АФАНАСЬЕЎ

У люстэрку дакументаў

У Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі прайшло ўрачыстае адкрыццё выстаўкі "Спадчына акадэміка Я. Ф. Карскага: да 150-годдзя з дня нараджэння" і прэзентацыя аднайменнага электроннага выдання. Выстаўка стала сумесным праектам Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь і Санкт-Пецярбургскага філіяла Архіва Расійскай акадэміі навук. У ёй прынялі ўдзел Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі, Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва, Дзяржаўны архіў Гродзенскай вобласці, Дзяржаўны архіў грамадскіх аб'яднанняў Гродзенскай вобласці, Беларускі дзяржаўны архіў кінафотафонадакументаў. У гэты ж дзень на гістарычным факультэце Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта прайшоў "круглы стол" з удзелам навукоўцаў, прысвечаны Я. Ф. Карскаму.

Падчас адкрыцця выстаўкі і прэзентацыі электроннага выдання намеснік дырэктара Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі па навуковай рабоце і сувязях з грамадскасцю Людміла Кірухіна распавяла прысутным пра лёс прыватнага кнігазбору Я. Ф. Карскага, ён сёння захоўваецца ў фондах Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Людміла Генадзьеўна заўважыла, што калекцыя кніг мае асобны інвентарны нумары; выданні, што ў яе ўваходзяць, адлюстроўваюцца ў электронным каталогу бібліятэкі і паступова ўводзяцца ва ўжытак.

Унікальныя дакументы, сярод якіх — фотаздымкі, біяграфічныя матэрыялы, запісныя кніжкі з выпраўленнямі і ўстаўкамі аўтара, для часовай экспазіцыі прадаставіў Санкт-Пецярбургскі філіял Архіва Расійскай акадэміі навук. Ларыса Бондар, кандыдат гістарычных навук, вучоны сакратар гэтай установы, падкрэсліла: "Святкаванне 150-гадовага юбілею Я. Карскага было запланавана і ў Пецярбургу. У маі 2010 года мы правялі ўласную выстаўку, прысвечаную акадэміку, прыемна паўдзельнічаць і ў гэтым сумесным праекце. Фонд Я. Карскага багаты і разнастайны, у ім прадастаўлены разнапланавыя дакументы, яны адлюстроўваюць не толькі біяграфію акадэміка, але і гісторыю эпохі, у якую жыў і працаваў вучоны".

Аляксандр Карскі, праўнук Я. Ф. Карскага, прымаў актыўны ўдзел у падрыхтоўцы электроннага выдання і прадаставіў для публікацыі шэраг каштоўных матэрыялаў, у іх ліку — спіс публікацый Я. Ф. Карскага, звесткі пра месцы, у якіх Яўхім Фёдаравіч спыняўся (на працягу 2 — 3 дзён) і дзе ён збіраў лінгвістычны і фальклорны матэрыял. На дыску змешчаны таксама і поўны пералік лістоў да Я. Ф. Карскага, тых, што захоўваюцца ў фондзе акадэміка ў Санкт-Пецярбургскім філіяле Архіва РАН і ў сямейным архіве. Аляксандр Аляксандравіч падкрэсліў: "Спадзяюся, што звесткі пра гэты карэспандэнцый будучы садзейнічаць далейшаму вывучэнню жыцця і навуковай дзейнасці Я. Ф. Карскага, што электроннае выданне зацікавіць вучоных у розных краінах, таму падаецца, раздзел эпistolарнай спадчыны яшчэ будзе папаўняцца".

Загадчык аддзела публікацый Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь Віталь Скалабан заўважыў: "Архіўны дакумент — справа спецыфічная, і сёння ў люстэрку гэтых дакументаў мы бачым новага Карскага, які не толькі адкрыў свету Беларусь, намалюваў карту нашай краіны, што стала асновай для вызначэння межаў беларускага дзяржавы ў пачатку XX ст., ён паўстае як жывы чалавек. На выстаўцы адметным з'яўляецца раздзел пра жонку акадэміка Сафію Сцепуржынскую, тут упершыню падаюцца ўспаміны Сафіі пра яе знаёмства з будучым мужам. Гэтыя матэрыялы прадаставіў адзін з арганізатараў выставы — Санкт-Пецярбургскі філіял Архіва РАН. Гэты архіў надзвычай багаты на беларускія матэрыялы. Вельмі добра, што сёння мы зрабілі вялікі крок наперад у кірунку сумеснага выкарыстання архіўнай спадчыны, думаю, што наперадзе яшчэ шмат навуковых праектаў".

Марына ВЕСЯЛУХА

1 студзеня 2011 г. спаўняецца 150 гадоў з дня нараджэння выдатнага беларускага вучонага і грамадскага дзеяча, акадэміка Расійскай акадэміі навук Яўхіма Карскага (1861 — 1931). Ён вядомы перш за ўсё як вучоны — філолаг, этнограф, фалькларыст, палеограф, заснавальнік беларускага навуковага мовазнаўства і літаратуразнаўства, аўтар больш як 700 навуковых прац, у тым ліку трохтомнага даследавання "Беларусы" — аднаго з вышэйшых дасягненняў еўрапейскай славістыкі канца XIX — пачатку XX ст.


Кнігазбор Яўхіма Карскага

Яўхім Фёдаравіч Карскі пакінуў яркі след у гісторыі беларускага народа як актыўны ўдзельнік беларускага нацыянальнага руху, грамадска-палітычны дзеяч на ніве асветы і культуры. Постаць гэтага акадэміка знакавая не толькі для беларускай, але і для расійскай культуры: ён быў адным з арганізатараў акадэмічнай навукі ў Расіі, членам праўлення і прэзідыума Расійскай акадэміі навук, дырэктарам Музея антрапалогіі і этнаграфіі, рэдактарам шырокавядомых часопісаў "Русский филологический вестник" і "Известия Отделения русского языка и словесности".

У фондзе навукова-даследчага аддзела кнігазнаўства Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі захоўваецца ўнікальны прыватны кнігазбор Я. Ф. Карскага, падараваны бібліятэцы ў 1922 г. самім удаальнікам. Гэта калекцыя на сённяшні дзень налічвае каля 2,5 тысяч экзэмпляраў і з'яўляецца каштоўным і, верагодна, найбольш поўным у Беларусі зборам літаратуры па славяназнаўстве, славянскай філалогіі і этнаграфіі канца XIX — першай чвэрці XX ст. Знешні выгляд кнігазбору даволі сціплы, у ім адсутнічаюць дарагія пераплёты. Каштоўнасць гэтай бібліятэкі абумоўлена перш за ўсё падборам і зместам кніг. Яна ўключае работы вядомых беларускіх, рускіх, польскіх, балгарскіх, чэшскіх, сербскіх, славацкіх, французскіх навукоўцаў. Многія кнігі ўтрымліваюць аўтографы знакамітых аўтараў, адрасаваныя акадэміку Карскаму, а таксама пазнакі і запісы самога Яўхіма Фёдаравіча. Шмат выданняў у кнігазборы прысвечана Беларусі.

Прыватная бібліятэка — важная крыніца вывучэння жыцця і дзейнасці Я. Ф. Карскага. У свой час яна служыла вучонаму творчай лабараторыяй, была неабходнай прыладай яго навуковай працы. І таму сёння праз тэматычны склад і змест выданняў, пазнакі і аўтографы на асобных кнігах яна адлюстроўвае працэс даследчай працы, ход думкі, этапы навуковых дасягненняў, эвалюцыю навуковых і грамадска-палітычных поглядаў, а таксама кола калег, аднадумцаў і сяброў.

Лёс бібліятэкі Я. Ф. Карскага, як і лёс самога вучонага, вельмі няпросты. Першую сусветную вайну яна перажыла ў акупіраванай нямецкімі войскамі Варшаве, Яўхім Фёдаравіч не змог забраць яе з сабой у эвакуа-



цыю. Толькі ў 1919 г. з вялікімі цяжкасцямі ўдалося перавезці кнігазбор у Мінск. Пасля таго, як у маі 1919 г. Народны камісарыят асветы Літоўска-Беларускай ССР адхіліў Я. Ф. Карскага ад пасады прафесара Мінскага педагагічнага інстытута па прычыне "няправільнага" палітычнага крыза вучонага, вучоны выехаў на сталае месца жыхарства ў Петраград. Але яго бібліятэка засталася ў Мінску. І калі ў 1921 г. быў створаны Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, для адкрыцця якога Яўхім Фёдаравіч прыклаў шмат намаганняў, перадаў яму сваю калекцыю кніг. У той час яна налічвала па розных звестках ад 3 да 4 тысяч асобнікаў. У гады Другой сусветнай вайны бібліятэка вучонага моцна пацярпела. Яна была часткова знішчана, а часткова — вывезена ў Германію. У 1945 г. кнігазбор вярнуўся ў Мінск, але з вялікімі стратамі. Па падліках Н. Б. Ватацы і М. Я. Кандратоўскай, страчана каля 500 адзінак, у тым ліку першая кніга састаўленага Я. Ф. Карскім рукапіснага каталога бібліятэкі.

Пасля вайны асноўны масіў кнігазбору Яўхіма Фёдаравіча захоўваўся цэласным комплексам, але шэраг выданняў быў заінвентарызаваны ў розныя фонды Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Ёсць верагоднасць адшукаць кнігі з гэтай калекцыі і ў фондах іншых бібліятэк Беларусі. Напрыклад, Псалтыр з дрэварытамі Васіля Вашчанкі, выданы ў Магілёўскай Багаўленскай друкарні ў 1757 г., сёння захоўваецца ў Цэнтральнай навуковай бібліятэцы імя

Я. Коласа Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Мяркуем, гэта беларускае выданне Псалтыра займала пачаснае месца на паліцах прыватнай бібліятэкі вучонага, які абараніў доктарскую дысертацыю на тэму "Беларускія пераклады Псалтыра ў XVI — XVII стагоддзях". На кнізе ёсць адзнака "БК2300", якая сведчыць пра тое, што да Вялікай Айчыннай вайны яна захоўвалася ў Дзяржаўнай бібліятэцы БССР імя У. І. Леніна (цяпер —

Прыватная бібліятэка — важная крыніца вывучэння жыцця і дзейнасці Я. Ф. Карскага. У свой час яна служыла вучонаму творчай лабараторыяй, была неабходнай прыладай яго навуковай працы. І таму сёння праз тэматычны склад і змест выданняў, пазнакі і аўтографы на асобных кнігах яна адлюстроўвае працэс даследчай працы, ход думкі, этапы навуковых дасягненняў, эвалюцыю навуковых і грамадска-палітычных поглядаў, а таксама кола калег, аднадумцаў і сяброў.

Нацыянальная бібліятэка Беларусі) у складзе калекцыі кніг, падараваных Я. Ф. Карскім. Паводле звестак А. І. Цітавец, паліца вайны гэты асобнік нейкі час знаходзіўся ў запасніках Урадавай бібліятэкі БССР (цяпер — Прэзідэнцкая бібліятэка Рэспублікі Беларусь), а потым быў перададзены ў аддзел рэдкіх кніг і рукапісаў бібліятэкі Акадэміі навук. Далейшая работа па навуковым апісанні старадрукаваных і рэдкіх

фондаў беларускіх бібліятэк, магчыма, дапаможа высветліць лёс некаторых згубленых падчас вайны кніг з калекцыі акадэміка.

На працягу апошніх 30 гадоў быў зроблены шэраг спроб увесці прыватную бібліятэку Я. Ф. Карскага ў навуковы абарот шляхам публікацыі ў друку артыкулаў з папярэднім апісаннем калекцыі. Шмат карыснай для сучаснага даследчыка інфармацыі ўтрымліваюць артыкулы супрацоўнікаў НББ Н. Б. Ватацы і М. Я. Кандратоўскай, Л. Г. Кірухінай, А. Д. Сільновай. Аднак характару сістэмнай мэтанакіраванай работы з кнігазборам гэтыя спробы так і не набылі. Адсутнасць комплекснага навуковага даследавання і бібліяграфічнага апісання прыватнай бібліятэкі выдатнага навукоўца не дазваляе зрабіць гэты ўнікальны рэсурс даступным шырокаму колу зацікаўленых асоб.

У 2010 г. у Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі распрацаваны і пачаў рэалізоўвацца навукова-даследчы праект, накіраваны на сістэмнае вывучэнне і ўвядзенне ў навуковы абарот дакументальнай спадчыны Яўхіма Фёдаравіча, прымеркаваны да 150-гадовага юбілею з дня нараджэння вучонага. У межах рэалізацыі праекта запланаваны шэраг мерапрыемстваў, у ліку якіх — фарміраванне калекцыі "Бібліятэка Я. Ф. Карскага" ў электронным каталогу НББ шляхам навуковага апісання наяўных у фондзе НББ выданняў з кнігазбору акадэміка, алічбоўкі найбольш цікавых і каштоўных экзэмпляраў і змяшчэння паўнатэкставых копіяў у электроннай бібліятэцы НББ. У першую чаргу апрацоўваюцца выданні з аўтографамі. На сённяшні дзень у калекцыі Я. Ф. Карскага выяўлена каля 400 выданняў з дароўнымі надпісамі аўтараў, адрасаванымі вучонаму і членам яго сям'і. Выпуск электроннага выдання "Спадчына акадэміка Я. Ф. Карскага: да 150-годдзя з дня нараджэння", прысвечанага Яўхіму Фёдаравічу і яго прыватнай бібліятэцы; арганізацыя ў Музеі кнігі Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі выстаўкі да 150-годдзя з дня нараджэння Я. Ф. Карскага; стварэнне навуковай асновы для пастаяннай экспазіцыі, якая адлюстроўвае кнігазбор вучонага ў фондзе НББ; выданне каталога прыватнай бібліятэкі акадэміка ў фондзе НББ у электронным або друкаваным выглядзе.

Спадзяёмся, рэалізацыя праекта будзе садзейнічаць прыцягненню ўвагі шырокіх колаў грамадскасці да асобы Я. Ф. Карскага, свабоднаму доступу да навуковай спадчыны акадэміка і інфармацыі пра яго жыццё і дзейнасць, увядзенню ў навуковы і культурны абарот яго прыватнай бібліятэкі. Думаецца, гэта тэма выкліча цікавасць у прадстаўнікоў бібліятэчнай супольнасці, і звесткі пра лёс згубленых у час ваенных ліхалеццяў выданняў з калекцыі выдатнага вучонага будучы дапоўнены дзякуючы знаходкам у фондах розных бібліятэк.

Ксенія СУША

На здымку: электроннае выданне "Спадчына акадэміка Я. Ф. Карскага: да 150-годдзя з дня нараджэння".

Урокі Ясеніна

Кожны выбітны пісьменнік, не кажучы ўжо пра вялікіх, стварае сваю школу. Гэта школа адносін да жыцця і творчасці, маральная і прафесійная сістэма каардынат, шкала каштоўнасцей, якіх прытрымліваюцца мастак, нарошчваючы тым самым маштаб сваёй асобы. Чытаючы творы свяцілаў паэзіі або прозы, мы робімся ўладальнікамі іх творчай спадчыны і атрымліваем уяўленне пра жыццёвую пазіцыю і погляды майстроў праз герояў, персанажаў кніг. Але ёсць прамыя ўказанні і ўчынкі гэтых дарыльшчыкаў прыгажосці, пакінутыя імі і пераказаныя відавочцамі, — думкі і справы,

не ўвасобленыя ў мастацкую форму. Сабранае разам, гэта не што іншае, як своеасаблівы курс зыкі і майстэрства, майстар-клас, як зараз стала модна гаварыць, збор прынцыпаў і правілаў жыцця. Менавіта пра гэта я думаў, перачытваючы ўспаміны сучаснікаў вялікага рускага паэта Сяргея Ясеніна. Падобна, яны асабліва важныя ў наш час, калі паэзія, пры ўсёй неверагоднай колькасці аматараў вершатворчасці, знаходзіцца ў такім заняпадзе, як ніколі дагэтуль. Маякі згаслі і, як зазначыў адзін з яе апошніх магікан, "нету их и всё разрешено".

«Шукай радзіму!»

Гэта адзін з галоўных запаветаў Ясеніна. Ён часта паўтараў: "Паэт можа пісаць толькі пра тое, з чым ён арганічна звязаны". Крыўдзіўся, калі крытыка пісала пра яго як пра дамскага ўтодніка, выбіраючы часам выразы і больш моцныя. Гэта быў самы сапраўдны паклёп на яго. Арганічна паэт звязаны быў толькі з Радзімай. "Пачуццё радзімы — асноўнае ў маёй творчасці". Іншым разам заўважыў някэмлівым: "У мяне няма перыядаў — праз усю маю творчасць праходзіць адна і тая ж тэма: любоў да радзімы". Аднойчы яго, што называецца, "дасталі" параўнаннямі з Маякоўскім. Вядома, што адносін паміж імі былі, мякка кажучы, нацягнутымі. У варажасць ніколі не пераходзілі, але і сяброўства ніколі не было. Раннія вершы Маякоўскага Ясенін нават любіў. "Ах, закройте, закройте глаза газет!" нават рэкамендаваў чытаць. Дык вось, калі Ясеніна дацяклі Маякоўскім, ён выказаўся яснае няма куды: "Ведаеш, чаму я — паэт, а Маякоўскі так сабе — незразумелая прафесія? У мяне радзіма ёсць. У мяне — Рязань! Я выйшаў адтуль, і які ні ёсць, а прыйду туды ж! А ў яго — шыш! Вось ён і блукае без дарог, і ткнуцца яму няма куды. Хочаш добрую парадку атрымаць? Шукай радзіму! Знойдзеш — пан! Не знойдзеш — усё сабаку пад хвост пойдзе! Няма паэта без радзімы". Але ў іншы раз, згодна са сваім выдатным правілам быць аб'ектыўным, дадаў: "Што ні гавары, а Маякоўскага не выкінеш. Ляжа ў літаратуры бярвяном. І многія аб яго спатыкнуцца". Гаворачы пра радзіму як пра святыя святыя паэта, нельга не ўспомніць яшчэ два выпадкі з яго жыцця.



Першы раз збіраючыся ў замежжа, вырашаў для сябе — ці вітацца з Меражкоўскім і Гіпіус, калі выпадае сустраць іх. Прышоў да выносу — не, не падасць руку, яны ж кінулі радзіму. І яшчэ. Аднойчы ў адным з парызскіх кафэ былія белагвардзейцы, якія служылі там афіцыянтамі, сталі папракаць яго, што прадаўся, маўляў, бальшавікам. Ясенін рэзка абарваў іх: "Вы тут знаходзіцеся ў якасці афіцыянтаў! Выконвайце свае абавязкі моўчкі!".

Калі Ясеніна дацяклі Маякоўскім, ён выказаўся яснае няма куды: "Ведаеш, чаму я — паэт, а Маякоўскі так сабе — незразумелая прафесія? У мяне радзіма ёсць. У мяне — Рязань! Я выйшаў адтуль, і які ні ёсць, а прыйду туды ж! А ў яго — шыш! Вось ён і блукае без дарог, і ткнуцца яму няма куды. Хочаш добрую парадку атрымаць? Шукай радзіму! Знойдзеш — пан! Не знойдзеш — усё сабаку пад хвост пойдзе! Няма паэта без радзімы".

паэта. Як ён ставіўся да Пушкіна, ведалі ўсе. Труну з цела Ясеніна тройчы абнеслі вакол помніка Пушкіну ў Маскве.

Вучыцца ў класікаў было для яго законам. Распавядаў пра гэта не саромеючыся. "У першым выданні ("Радуніцы" — Ю. С.) у мяне шмат мясцовых, разанскіх слоў. Слухачы часта здзіўляліся, а мне гэта спачатку падабалася. Потым вырашыў, што гэта ні да чаго. Вось і Гогаль: у "Вечерах" у яго шмат украінскіх слоў; цэлы слоўнік спатрэбілася прыкладзі, а ў далейшых сваіх маларасійскіх апавесцях ён ад гэтага адмовіўся. Увесь гэты мясцовы, разанскі, каларыт я з другога выдання сваёй "Радуніцы" выкінуў".

Аднак не заўсёды з вялікімі згаджаўся. Працуючы над сваім "Пугачовым", Ясенін кінуў пальчатку самому Пушкіну. "Я вельмі і вельмі шмат працягаў для сваёй трагедыі і знаходжу, што шмат чаго Пушкін намаляваў (у "Капітанскай дачцы" — Ю. С.) няслушна. Перш за ўсё сам Пугачоў. Ён жа быў амаль геніяльным чалавекам, ды і многія з яго папелінікаў былі людзьмі моцнымі, яркімі фігурамі, а ў Пушкіна гэта неяк знікла". З сумненнем ставіўся Ясенін і да інтрыгі каханя ў гэтай апавесці, лічачы, што яна "не вельмі падыходзіць да гістарычнай часткі. У мяне ж зусім не будзе любоўнай інтрыгі. Хіба яна такая неабходная? Умеў жа без яе абыходзіцца Гогаль".

У Лермантава ўважлівы вучань упершыню адзначыў такі прыём, як перанос сказа з аднаго радка ў іншы. Не спадабалася. Натуральная плынь верша адбудзецца тады, калі ў кожным радку будзе новы змест. "Я люблю супадзенне фразы і радка". Але так не заўсёды атрымліваецца, таму што пішацца залпам, а перарабляць потым — усё роўна што перашываць ужо пашытае. Мы ўсе прывыклі, як да паветра, да радкоў: "Не бродить, не мять в кустах багряных // Лебеды и не искать следа". Але Ясенін быў проста прыгнечены, што напісалася менавіта так. Па яго перакананні, лебяды павінны ўлегчыся ў першы радок, у другім ёй рабіць няма чаго. Стаў перарабляць. Атрымалася так: "Лебеды не мять в кустах багряных, // Не бродить и не искать следа". Напісаў і адразу адчуў: "не падыходзіць: занадта вялікае значэнне надаецца "лебядзе". Бо галоўнае ў фразе — "бродить". Другараднае — "бродя, мять лебеду". Давялося вяртацца да першага варыянта. Абвостраная паэтычная чуласць не дазволіла зрабіць памылку.

«Прасцей! Прасцей!»

Калі б сабраць усё, што гаварыў Ясенін з нагоды сваіх і чужых вершаў, атрымалася б кніга, не меней цікавая і карысная, чым "Як рабіць вершы" Маякоўскага. Карысная не ў сэнсе магчымага пераймання. Для нас важныя прынцыпы працы над вершам вялікага майстра. Прычым, на той яго стадыі, калі верш

Яснасць верша — для Ясеніна гэтае патрабаванне што віза для мытніка. Мадэрн? — ідзі па чырвоным калідоры. Пушкінская традыцыйнасць — зялёнае святло. "У паэзіі, як на вайне, трэба кроў праліваць". Паэзія не спектакль, хочацца дадаць ад сябе. Гэта сёння выраз "традыцыйны верш" з вуснаў многіх сучасных паэтаў гучыць паблажліва: што, маўляў, за дапатопнае мастацтва?

ужо напісаны. Таму што кожны піша па-свойму і працэсу пісання вучыцца — глупства. Ясенін запісаў ужо вынашаны ў галаве і працулы верш, перад гэтым (калі ўмовы хатнія) вымыўшы галаву, надзеўшы чыстую ка-

шулю і паставіўшы на падлогу кветкі. Калі верш не ішоў адразу, ён адкладаўся. Відавочна, каб не ператварыць святую працу ў вымучванне радкоў. У шумах паэтычнага эфіру гукаўспрымання ўпэўнена шукае след, як дасведчаны радыётэлеграфіст адзіна патрэбныя яму пазыўныя. Але часам з-за хуткасці адбываецца збой. У "Ваўчынай згубе" спачатку напісалася: "Из чёрных недр кто-то спустит сейчас курки". Пасля ўслухоўвання і ўглядання ў радок Ясенін мяняе эпітэт "чёрных" на "тасмурных". "Из тасмурных недр кто-то спустит сейчас курки". І з задавальненнем адзначае, што так гучыць лепш. І Старцаў, які давёў нам гэты эпізод, не адзінокі. У Ройзмана свая гісторыя. Ён паказаў свой "Платан Пушкіна" Ясеніну як будучаму рэдактару часопіса "Вольнодумец" (праект праваліўся) на падмет публікацыі ў першым нумары. У вершы было 16 радкоў. Ясенін зрабіў 25 заўваг. "Пішаш: "грызучу", а ў наступным радку "згрызоту". Не падыходзіць! Потым: "І тут гаварылі мне Пушкін...". Мнелушкін! Замяні! "Ціхія воллескі". Знайшоў новы эпітэт! Або: "Аб мілай сяброўцы"! А ўжо гэта чорт ведае што: "вокліч зямлі".

Яснасць верша — для Ясеніна гэтае патрабаванне што віза для мытніка. Мадэрн? — ідзі па чырвоным калідоры. Пушкінская традыцыйнасць — зялёнае святло. "У паэзіі, як на вайне, трэба кроў праліваць". Паэзія не спектакль, хочацца дадаць ад сябе. Гэта сёння выраз "традыцыйны верш" з вуснаў многіх сучасных паэтаў гучыць паблажліва: што, маўляў, за дапатопнае мастацтва? Як старыя лашці ў час загнутых лодачкай туфляў. Адсутнасць сінтаксісу сягоння таксама не што іншае, як спроба падмануць чытача. У тым, што вершы напісаны на адным выдыху. Прадыктванне, маўляў, нябесамі. Нам застаецца толькі захапляцца. 500 гадоў таму першыя кнігі ў Арменіі пісаліся ручайком, гэта значыць, злучнымі словамі, без прабелаў. Каб эканоміць пергамент. На адну Біблію ішла скара 100 цялят. Мы прыходзім пакуль да эканоміі фарбы. Выдатна!

А Ясенін цягнуўся да класікі і выдаваў класіку: "Стихи! Стихи! Не очень лефьте! // Простей! Простей! // Мы пили за здоровье нефти // И за гостей". Той, хто чытае гэтыя радкі, упэўнены, нацэпшыцца не толькі энергетыкай верша, але і рыфмамі.

«Вучыся быць сціслым»

Набіраючы партфель з матэрыяламі для "Вольнодумца", Ясенін разумее: у часопісе побач з масцітымі аўтарамі павінны быць прадстаўленыя і маладыя, невядомыя імёны. Але толькі "з вялікім адборам і з умовай, калі ў іх ёсць што-небудзь за душой". Вось гэтая апошняя заўвага канцэнтруе ў сабе найважнейшыя думкі Ясеніна пра паэзію. "Усе яны думаноць так: вось рыфма, вось — памер, вось — вобраз, і ўсё ў парадку. Майстар. Чорта лысага — майстар! Гэтаму і кабылу навучыць можна. Рыфмы, як лакаваныя туфлі, блішчаць! Гэтым мяне не здзівіш. А ты

здолей усміхнуцца ў вершы, капаюш зняць, сесці, — вось тады ты майстар". У іншы раз ён дадае: "Няма гэтага — сябе не знайшоў! Ну а раз не знайшоў...". Вось што азначае ў Ясеніна "калі ў іх ёсць што-небудзь за душой". Пры ўсім пры гэтым лірычны верш павінен быць кароткім: "інакш ён, безумоўна, страціць лірычным напружанасць, стане бледным і вядзінным". Ясенін паслаў ецця на Блока, які рэкамендаваў 20 радкоў як ідэальны памер лірычнага верша. Але і гэта мала — толькі сябе знайсці. Трэба адчуць і зразумець, што вакол. Замкнуць на сабе. І Розанаў угадвае словы Ясеніна: "У Ключева ў вершах адлюстраванне жыцця. Я ж у аснову кладу ўтрыманне, паэтычнае светаадчуванне". Іншымі словамі — самае жыццё. Гэтай задачы ў яго служачы ўсе дапаможныя сродкі формы. "Вобраз для яго — гэта гаць, якую ён пракладае праз балота", — знаходзіць даволі дакладную метафару сябар Сяргея Ясеніна па імажынізме Іван Грузінаў. Цікава і такая яго заўвага: "...некаторыя з яго сяброў лічаць, што ў вершах вобразы павінны быць награвашчаныя бязладным натоўпам. Такое бязладнае награвашчванне вобразаў яго не задавальняе, замест натоўпу вобразаў у вершы павінен быць арганічны вобраз".

Рыфмы я параўнаў бы з гукікамі на гарнітуры. Яны павінны быць натуральнымі, не рэзаць вока, дапамагаць агульнаму ўспрымання твора. Вельмі цяжка дабіцца гэтага з дапамогай асанансных рыфм. Таму выкарыстанне дзеяслоўных лічыцца слабасцю паэта, гаворыць пра недахоп яго вынаходлівасці. Спачатку так думаў і Ясенін. Але з узростам усвядоміў, што бедныя (дзеяслоўныя) рыфмы самі па сабе мала значаць. Галоўнае — у энергетычна-сэнсавым полі паміж імі. Калі, дзякуючы волі і таленту паэта яно ўзнікае, дзеяслоўная рыфма становіцца рыфмай-невідзімкай. Гэта быў шлях да прастаты. Цяпер Ясенін нярэдка цытаваў Аляксандра Сяргеевіча: "К чому же? Ведь и так мы голы. / / Отныне в рифмы буду брать глаголы".

Да якой пары паэт малады?

Не ведаю ніводнага паэта, які, падышоўшы да трыццаці, не адчуў бы: трэба спышацца. Лірыка ў гэтым узросце выглядае як госьць, які засядзеўся. Хай сабе і дарагі госьць. Усе памятаюць: "Лета к суровой прозе клонят". Але Ясенін само паняцце лірыка ўспрымаў інакш. Для яго яна не толькі суб'ектыўнае асабістае пачуццё або настрой. А па жанры не толькі, скажам, романс, элегія, пасланне. "Гавораць, лірыка, няма дзеяння, адны апісанні... Ды ці ведаюць яны, дурні, што "Слова пра паход Ігаравы" — усё аб прыродзе. Там прырода ў змове з чалавекам і замяняе яму інстынкт". Вось чаму ў традыцыйнай лірыцы Ясеніну было цесна. Ён быў згодны з Гарадзецкім, што лірыка можа пераходзіць у тэатр або эпас. Адгэтуль цяга да вялікіх твораў: "Страна негодаяв", "Пугачёв". Вызначыў Ясенін і тэрмін для лірычнага пісьма. "Звярніце ўвагу (запісаў Іван Розанаў), што яму ўжо за сорак. Відавочна, што паэтычны ўзрост у яго прайшоў. І вось апошняя кніга яго вершаў ужо гаворыць пра заняпад. Наогул лірычны паэт не павінен жыць доўга. Або ў пэўным узросце ён павінен кінуць пісаць. Выключэнні, як мой любімы Фет, рэдкія". Але ўсё ж бываюць. Ды яшчэ якія! Сам Сяргей Аляксандравіч пра жыў усяго 30 гадоў, а потым, у душы народнай, яшчэ 85. І дагэтуль малады!

Юрый САПАЖКОЎ

Аляксандр ГРЫБАЕДАЎ

«Гора ад розуму»

(фрагменты)

Чацкі:
 А судзі хто?
 Са старажытных лет
 Натойп свабоду
 кляў непрымірыма.
 Ёсе меркаванні —
 са старых газет
 Гадоў Ачакаўскіх
 і пакарэння Kryма.
 Заўсёды ў смутку і журбе,
 Не прыкмячаючы сябе,
 Пяе натоўп адно і тое
 І ганіць дружна ўсё старое,
 Хоць продкаў ганіць сорам.
 Яны з'яўляюцца для нас узорам —
 Не спрытныя,
 што крадзяжом багаты,
 Бо абарону ў сваяках знайшлі,
 Пабудавалі дзіўныя палаты
 І ў роскашы купецца пачалі.
 Былое не ўвакрасяць іншаземцы
 Так, як і мы —
 тых продкаў спадкаемцы.
 Каму не заціскалі тут раты
 Абеда, танцы ды вячэры
 І прывучылі нас да нематы?
 Надзей ніякіх і ніякай веры!
 А можа, гэта зробіць ён —
 Той, да якога на паклон
 Вазілі вы мяне спрасонку,
 Загорнутага ў чыстую пялёнку.
 Той Нестар хамаў і хапуг,
 Акружаны гурмою верных слуг,
 Што шмат яму рабілі
 добрых спраў
 І баранілі махляра, аднак,
 Якіх ён неўзабаве прамяняў
 На паляўнічых трох сабак?
 Мо зробіць гэта
 клоўн той салонны,
 Які дзяцей адрнутых сагнаў
 На фурах на балет прыгонны
 І ўсёй Маскве дзівіцца загадаў
 З Амураў і Зефіраў тых,
 што пакрысе
 Былі прададзены паштучна ўсе?
 Мы тых, што дажылі да сівізны,
 Павінны ўтанароўваць
 на бязлюддзі!
 І строгія ацэншчыкі, і судзі,
 І гонар наш яны.
 Калі з нас, маладых,
 і знойдзецца адзін
 Шукальнік праўды, для якога чын
 Не будзе марай
 самай заповітнай,
 Ці хто натхніцца праўдаю асветнай,
 Або ў каго ў душы сам Бог
 раздзьмухне жар
 Да творчасці якой
 з яе запалам вечным,
 Яны адразу: гвалт! Пажар!
 І назавуць яго вар'ятам
 небяспечным!
 Ад іх нам гэта чуць не ў навіну.
 Убогасць іх і цела галізню
 Дагэтуль прыкрывае іх мундзір!
 Але для нас ён не арыенцір,
 Хоць дачкі з жонкамі
 дагэтуль шчыра
 Павагу адчуваюць да мундзіра.
 Я захапляўся сам, калі
 Гвардзейцы вуліцай ішлі
 Або асобы царскага двара
 Сюды калісьці прыязджалі.
 Жанчыны ўсе крычалі ім: ура!
 І ўгору чэпчыкі кідалі.

Чацкі:
 Нязначная ў пакоі тым сустрэча:
 З Бардо французік
 з хрыпамі ў грудзях
 Сабраў вакол сябе
 штось тыпу веча
 І гаварыў, як ён збіраўся ў шлях
 У дзікую краіну са слязамі;
 Калі ж прыхаў,
 безліч асалод знайшоў
 І не пачуў спрадвечных
 нашых слоў,
 Нібыта на радзіме ён з сябрамі.
 Свая правінцыя.
 Як глянеш, вечарком
 Сябе ён адчувае тут царком.
 Такія ж строі, гэтакія ж абрады...



Ён рады, мы не рады.
 Замоўк. І тут з усіх бакоў
 Сум, воханне і стогны зноў:
 — Ах! Францыя!
 Лепш не знайсці краіны! —
 Сказалі дзве князёўны,
 дзве жанчыны,
 Нібыта паўтараючы урок,
 Завучаны з дзяцінства назубок.
 Куды падзецца ад жанчын такіх?
 І пажадаў, абураны, я ўслых,
 Каб вынішчыў Гасподзь
 нячысты гэты дух
 І рабства прыкрага разбіў ланцуг,
 Каб словам утрымаў нас хтосьці,
 як ляйчынай,
 Ад захаплення прыкрага
 чужой айчынай.
 Хай стараверам назавуць мяне,
 Ды Поўнач наша зараз утрайне,
 Кажу я, горш, чым некалі была,
 Бо ўсё на глум чужынцам адала —
 Абрады, мову, даўніну святую.
 І вопратку змяняла на другую.
 Калі яе надзенеш, дык выразна
 Нагадаваць будзеш постаць блазна:
 Хвост, спераду глыбокі выраз,
 Вачэй славянскіх
 неславянскі выраз,
 Пабрыттыя сівыя падбародкі
 І розум, як сукенкі іх, кароткі!
 Раз мы народжаны ўсё пераймаць,
 Дык у кітайцаў, можа, лепш заняць
 Нам незалежнасці ад іншаземцаў,
 Каб уваскрэснуць
 некалі ад іхніх мод
 І каб разумны, жвавы мой народ
 Нас не лічыў па мове
 хоць за немцаў.
 Як еўрапейскае паставіць
 нам у паралель
 З нацыянальным? Дзіўна штосьці!
 Як перакласці нам мадам,
 мадмуазель?
 «Няўжо спадарыня?» —
 прамармытаў мне хтосьці.
 І, уявіце, тут, нібы на грэх,
 Наконт мяне падняўся смех.
 «Спадарыня! Ха! Ха!
 О як цудоўна!
 «Спадарыня! Ха! Ха!
 Як безгустоўна!»
 Я раззлаваўся. Кленучы жыццё,
 Падрыхтаваў ім грамавы адказ.
 Ды ўсе чамусьці разышліся ўраз,
 Пакінуўшы мне крыўды пачуццё.
 А чалавек, чыё радзіннае гняздо
 Знаходзіцца ў Парыжы ці Бардо,
 Яшчэ раскрыць не паспявае рот,
 Як ля яго шалее ўжо народ
 І ў Пецярбургу, і ў Маскве.
 А вораг слоў пустых і нечуваных
 І твараў маляваных,
 Што слухных думак мае ў галаве
 Больш, чым адну ці дзве,
 Калі пра гэта гаварыць пачне
 І навакол зірне...

Азіраецца, усе кружацца ў вальсе і не слухаюць яго.

Чацкі (пасля нядоўгага маўчання):

Я ашаломлены і вінаваты,
 І слухаю, але не разумею.

Чаму я вамі ўзведзены ў вар'яты?
 Напэўна, што маўчаць не ўмею.

(Пальмяна.)

Дзе ўзнагароду я шукаў, сляпак?
 Ляцеў, спяшаўся. Думаў,
 шчасце блізка.
 І перад кім згінаўся я так нізка?
 Каму я кляўся страсна так?
 Каму вы перавагу аддалі?
 Чаму адразу не сказалі,
 Што дні шчаслівыя
 ў нябыт сышлі
 І мы чужымі з вамі сталі?
 Што вы мінулае
 ператварылі ў смех?!
 Што сэрца ваша для мяне астыла,
 Што прагнеце вы
 не са мной уцех,
 Хоць далячынь мяне
 не астудзіла?
 І за мяжой я вамі жыву адной.
 Сказалі б, што прыезд
 раптоўны мой,
 Мае учынкi, выгляд, словы
 Разгневаць вас гатовы,
 Я вузел бы,
 што звязваў нас, рассек.
 І перад тым,
 як назаўжды расстацца,
 Не стаў бы вельмі дазнавацца,
 Хто гэты ваш каханы чалавек,

(Насмешліва.)

З якім памірыцеся вы, вядома?
 Сябе гнясці навошта, для чаго?
 Бо вы заўсёды можаце яго
 Паслаць па справах
 і пакінуць дома.
 Муж-паслугач, муж-хлопчык
 і муж-паж —
 Усіх масквічак ідэал і ваш.
 Я ашчасліўлены маім разрывам.
 Вы ж бацька,
 што паклоны б'е чынам!
 Драмаць вам зычу я
 ў няведанні шчаслівым
 І сватаннем сваім
 не пагражаю вам,
 Бо знойдзецца высакародны
 Нізкапаклоннік і дзялок,
 Разумнік і не абібок,
 Што вартасцямі цесцю ўгодны.
 Спаўна працверазеў я — і ўваччу
 Святлей намнога стала. І хачу
 На бацьку, на дачку, на
 палобоўніка дурнога,
 На свет увесь я
 жоўці выліць многа.
 З кім быў я і куды занёс
 Мяне такі непрадказальны лёс?!
 І ганяць! І клянучь!
 Натойп бяздарных катаў!
 Драпежная гайня
 разумнікаў-вар'ятаў;
 Зайздроснікаў,
 нястомных у варагаванні,
 І здрадцаў у сяброўстве
 і каханні;
 Злавесных, гаваркіх бабуль
 І адпаведных ім дзядуль,
 Якім не дакучае сорам!
 Вар'ятам вы мяне
 праславілі ўсім хорам,
 Ды я не ганю вас і не віню.
 Загартаваным выйду я з агню,
 Бо хто адным паветрам з вамі
 Падыхаць дзень адзін паспее,
 Загартаваным стане сам — і
 Ягоны розум ацалее.
 Бягом з Масквы!
 Сюды я болей не яздох.
 Бягу шукаць
 пад шум і рогат свету,
 Дзе ёсць пакрыўджанаму
 пачуццю куток! —
 Карэту мне! Карэту!

**Пераклад з рускай
 Уладзіміра Скарыніна**

Аляксей АПУХЦІН

Астрам

Познія госці аддвіўшага лета,
 Шэпчучца вашы галоўкі панурья,
 Быццам вы дні кленяце без прасвету,
 Быццам пужаюць вас ночачкі хмурыя...

Ружы — вось тья жылі, хоць і звылі...
 Што ж прыгадаецца вам перад снамам?
 Зоры вам ноччу вясновай не ззялі,
 Ранкам не чулі птушынага звону...

Канстанцін СЛУЧЭЎСКІ

Раніца

Вось раса нябачная апала,
 Узыход збіраецца палаць;
 І расліннасць нібы ўся прыўстала
 Паглядзець, як будзе ноч збягаць.

Хутка распачнецца абуджэнне...
 Хмары, бы вандроўнікі ў плашчах,
 Цягнуцца на ўсход для пакланення,
 У пурпурных ззяюць прамянях.

Сонца тых вандроўнікаў сустрэне,
 Будзе песціць іх ды залаціць;
 Абагрэе ўсіх сваім праменнем
 І пашле дажджом наш свет крапіць!

Пойдзе дождж без глуду, без разбору,
 Застукоча гулка па вадзе.
 Выпадзе найбольш на долю бору,
 Ды й на поле штосьці упадзе!

**Пераклад з рускай
 Уладзіміра Стасюка**

Уладзіслаў ХАДАСЕВІЧ

Перад люстэркам

Nel mezzo del cammin di nostra vita'

Я, я, я. Што за дзікае слова!
 Хіба той чалавек — гэта я?
 Хіба мама любіла такога,
 Жоўта-шэрага, напаўсівога
 І ўсёведнага, нібы змяя?

Хіба хлопчык, што некалі летам
 Танцаваў на Астанкінскіх днях, —
 Гэта я, той, хто кожным куплетам
 Жаўтаротым вяшчэе паэтам
 То агіду, то жорсткасць, то страх?

Хіба той, хто ў паўночных спрэчкі
 Ўсю хлапечую выцягнуў раць, —
 Гэта я, той жа бесчалавечны,
 Хто на розныя брыдкія рэчы
 Навучыўся маўчаць, жартаваць?

Так бывае заўжды ў палавіне
 Непражыта-пражытых гадоў:
 Ад маленькай прычынкі — к прычыне,
 А глядзіш — заблудзіўся ў пустыні
 І сваіх ты не знойдзеш слядоў.

Так мяне не пантэра скачкамі
 На парыжскі паддашак вяла.
 І Сакрата няма за плячамі, —
 Толькі ёсць адзінота ў той раме
 Непадманнага чыстага шкла.

Акрабат

Нагніс га сілуэта

Ад даху да даху — напаты канат.
 Спакойна і лёгка ідзе акрабат.

Увесь нібы вагі, і палка ў руках.
 Натойп гледачоў аж гудзіць па баках.

Таўхаюцца. Шэпчучь: «Ды зваліцца, псіх».
 І кожны чагосьці чакае шторміг.

А справа — бабулька ўсё зырыць з акна,
 А злева — гуляка з бакалам віна.

Ды неба сінее. Надзейны канат.
 Спакойна і лёгка ідзе акрабат.

А раптам, сарваўшыся, ўсё ж упадзе
 І стане хрысціцца натоўп, бы ў бядзе, —

Паэт, не спыняйся, ідзі як ідзеш:
 Такім рамяством кожны дзень ты жывеш.

**Пераклад з рускай
 Міколы Шабовіча**

Ужыццёвы шлях прайшоўшы напалову (з *ит.*) —
 першы радок «Боскай камедыі» Дантэ Аліг'еры.



Выходзіць з 1932 года
У 1982 годзе газета
ўзнагароджана ордэнам
Дружбы народаў

ЗАСНАВАЛЬНІКІ:
Міністэрства інфармацыі
Рэспублікі Беларусь

ГА "Саюз пісьменнікаў
Беларусі"

РВУ "Літаратура
і Мастацтва"

ГАЛОЎНЫ РЭДАКТАР
Алесь КАРЛЮКЕВІЧ

Рэдакцыйная калегія:

- Анатоль Акушэвіч
- Лілія Ананіч
- Алесь Бадак
- Дзясні Барсукоў
- Святлана Берасценя
- Віктар Гардзей
- Уладзімір Гніламёдаў
- Вольга Дадзімава
- Уладзімір Дуктаў
- Анатоль Казлоў
- Алесь Карлюкевіч
- Анатоль Крайдзіч
- Віктар Кураш
- Алесь Марціновіч
- Мікола Станкевіч
- Юрый Цвяткоў
- Мікалай Чаргінец
- Іван Чарота
- Іван Штэйнер



Адрас рэдакцыі:
220034, Мінск,
вул. Захарова, 19

Тэлефоны:

галоўны рэдактар —
284-84-61
намеснік галоўнага
рэдактара — 284-66-73

Адрэсы:
публіцыстыкі — 284-66-71
крытыкі
і бібліяграфіі — 284-44-04
прозы і паэзіі — 284-44-04
мастацтва — 284-82-04
навін — 284-44-04
бухгалтэрыя — 284-66-72
Тэл./факс — 284-66-73

E-mail: lim_new@mail.ru

Адрас у Інтэрнэце:
www.lim.by

Пры перадруку просьба
спасыліцца на "ЛіМ".
Рукапісы рэдакцыя
не вяртае і не рэцэнзуе.
Аўтары допісаў у рэдакцыю
паведамляюць сваё
прозвішча, поўнаснае імя і
імя па бацьку, пашпартныя
звесткі, асноўнае месца
працы, зваротны адрас.
Пазіцыя рэдакцыі
можа не супадаць
з меркаваннямі
і думкамі аўтараў
публікацыі.
Набор і вёрстка
камп'ютарнага цэнтра
РВУ "Літаратура і Мастацтва".

Выходзіць раз на тыдзень
па пятніцах.

Выдавец:
Рэдакцыйна-выдавецкая
ўстанова
"Літаратура і Мастацтва".
Друкарня Рэспубліканскага
ўнітарнага прадпрыемства
"Выдавецтва
"Беларускі Дом друку"
г. Мінск,
пр. Незалежнасці, 79.


Індэкс 63856
Наклад 2970
Умоўна друк. арк. 3,72
Нумар падпісаны ў друку
23.12.2010 у 11.00

Рэгістрацыйнае
пасведчанне № 7
Заказ — 6201

Д 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



**Нішто не раскажа пра чалавека лепей, чым свет яго
захапленняў — творчых, непаўторных і арыгінальных.
І, на мой погляд, нельга пакінуць без увагі сапраўды
ўнікальную па сваёй тэматыцы і разнастайнасці
калекцыю Ігара Лізуры — народнага майстра
разьбы па дрэве з невялічкага горада Старыя
Дарогі Мінскай вобласці.**



Дрэва здольна ажываць...

Яго формула поспеху

З таго моманту, як была зроблена першая драўляная фігурка — легендарныя "Песняры" — прайшло амаль 40 год. І сёння народны майстар Беларусі можа пахваліцца колькасцю сваіх работ — прыкладна 3000! Немагчыма? Я ўпэўнілася, што для прафесіяналаў немагчымага быць проста не можа! У кватэры Ігара Іванавіча можна бліжэй пазнаёміцца з язычніцкім светам і "сустрэцца" з прэзідэнтамі розных краін, стаць сведкам Кулікоўскай бітвы і вайны з Напалеонам. Сапраўды, простая формула творчага чалавека (**фантазія + цікавае светаўспрыманне + цудоўнае пачуццё гумару**) здольна ствараць чуды. Большасць сваіх работ майстар презентваў сябрам і знаёмым, засталася каля 350. Самую вялікую калекцыю — ваенную — Ігар Іванавіч плануе падараваць Мінскаму сувораўскаму ваеннаму вучылішчу.



Для пачатку — пенапласт...

Свае першыя работы майстар выконваў з пенапласту — трэба было ўдасканаліць тэхніку, а гэты матэрыял падыходзіў як ніякі іншы. Але менавіта дрэва лічыцца матэрыялам, найбольш прыдатным для мастацтва, таму ў далейшым Ігар Іванавіч "пазнаёміўся" з ліпаю, кедром, чырвоным дрэвам. Як заўважыў майстар, найлепшым па сваіх прырод-

ных якасцях матэрыялам з'яўляецца менавіта ліпа.

Як жывыя!

Хітры дамавік, Дон Кіхот і чароўныя гномы ў выкананні Ігара Лізуры адухаўленыя і быццам жывыя: яны маюць не толькі асабістыя элементы адзення, але і ўласны характар, тэмперамент. Некато-

рыя з іх нясуць у сабе пэўную сімвалічнасць. Так, гном у жыцці чалавека сімвалізуе дабрабыт, эканамічную стабільнасць. Нездарма каля будынка "Беларусбанка" ў Старых Дарогах усталявалі гэтага незвычайнага персанажа, зробленага Лізурам. Тыя, каму даводзіцца бываць тут, заўсёды захапляюцца майстэрствам і прафесіяналізмам мясцовага "таты Карла", а першае, што можна ад іх пачуць: "Фігуркі нібы жывыя!" — з'яўляецца стымулам для майстра ствараць новыя чуды.

Скульптурная разьба з'яўляецца найбольш складаным відам, паколькі патрабуе ад майстра ўмення працаваць, адчуваючы аб'ём, перспектыву, прапорцыі.

Менавіта людзі і іх жыццё сталі для майстра невычэрпнай крыніцай натхнення і фантазіі. Творца досыць плённа працуе. Дастаткова згадаць яго калекцыю па гісторыі старадарожскага краю. Альбо цыкл выдатных

пано пад назваю "Беларусь", якія ўпрыгожылі мясцовую бібліятэку.

Усім вядома здольнасць беларусаў аздабляць прыроднымі, цёплымі матэрыяламі мясцовыя храмы. Работаю Лізуры аздаблена Свята-Мікалаеўская царква.

А мог бы быць нядрэнным журналістам...

Па рознабаковай тэматыцы работ можна адразу здагадацца, што Ігар Іванавіч усур'ёз цікавіцца гісторыяй і літаратурай. Ён ахвотна паведамляе мне малавядомыя факты з гісторыі Старадарожчыны. Заінтрыгавалі і тоўсценькія папкі і альбомы, якія знаходзіліся побач з вялізным драўляным караблём, які, на мой погляд, быў сапраўдным лідарам па сваім памеры. Аказалася, гэта своеасаблівыя кнігі водгукаў — тут пакаюць свае ўражаныя ад выстаў майстра іх наведвальнікі. У папках змешчаны таксама разнастайныя публікацыі майстра (калісьці ён веў сваю рубрыку ў раённай газеце). Ігар Іванавіч валодае цудоўным паэтычным талентам: на самыя свае ўдалыя работы ён піша гумарыстычныя вершаванкі, стварае паэтычныя партрэты знаёмых і блізкіх, гумарыстычныя вершы. Але дэвіз "Ні дня без радка" не стаў для яго галоўным — ён прысвяціў сябе зусім іншай справе.

Юлія ВІЛЮХА,
студэнтка Інстытута
журналістыкі БДУ

На здымках: народны майстар Ігар Лізура са сваімі работамі; арыгінальныя скульптурныя выявы бытавых сцэн з сённяшняга жыцця.



У наступным нумары

Шаноўныя чытачы!

Звяртаем вашу ўвагу на тое, што наступны нумар штотыднёвіка "Літаратура і мастацтва" выйдзе ўжо ў новым годзе — 6 студзеня. Дарэчы, у Новым, 2011-м, газета трапіць да вас у новым абліччы і з новымі праектамі. Адзін з іх — знаёмства з калекцыяй афарызмаў Зміцера Цехановіча. У першым нумары вы знойдзеце падрабязны расповед пра незвычайнага калекцыянера, а на працягу года зможаце пазнаёміцца з афарызмамі Уладзіміра Караткевіча, якія сабраў Зміцер Цехановіч.

3 глыбінкі

Чалавек-Свята

Тамару Прыгун добра ведаюць і любяць у Нясвіжы. Рэдка які канцэрт у раёне і горадзе абыходзіцца без яе ўдзелу. Таму некаторыя называюць яе Чалавек-Свята. Тамара Міхайлаўна сама піша вершы і музыку. Яна — кіраўнік адразу некалькіх калектываў мастацкай самадзейнасці: "Вяночак" у аграгарадку Сноў, супрацоўнікаў цэнтральнай раённай бальніцы, настаўнікаў Нясвіжскай музычнай школы, хору пенсіянераў "Элегія".


Удзельнікі хору шануюць Тамару Міхайлаўну, якая шчодро дорыць ім свой талент: вучыць годна паводзіць сябе на сцэне, дзеліцца таямніцамі спявацкага майстэрства. "Элегія" ўжо два гады, у хоры спяваюць у асноўным інтэлігентныя людзі. Веды і вопыт некаторых яшчэ запатрабаваны, і яны працягваюць працаваць, нават знаходзячыся на пенсіі. Але ўсё роўна прыходзіць у вольны час на рэпетыцыі, стараючыся

не прапускаць ніводнай. На ўласныя грошы пашылі касцюмы і з задавальненнем выступаюць у іх.

"Элегія" вядомая не толькі ў Нясвіжы. Гэтай восенню, напрыклад, харысты прымаюць ўдзел у Фестывалі польскай культуры ў Івянцы. У калектыве ёсць свае "зорачкі". Гэта Марыя Чэркас — яе голасу так пасуе выкананне народных песень! Барыс Юшко — саліст хору, былы ўрач, любіць спяваць романсы. Барыс Ўрталугін — былы афіцэр, варта паслухаць яго выкананне арыя з аперэт — які дыяпазон у яго голасу! Лідзія Дыкіна — яе голас так хараша гучыць у ансамблях: дуэтах, трыа!

У пачатку снежня ўсе калектывы, якімі кіруе Тамара Прыгун, прынялі ўдзел у дабрачынным канцэрце, што праходзіць на сцэне раённага Дома культуры. Усе сродкі ад яго былі перададзены на будаўніцтва ў Нясвіжы праваслаўнага храма.

Ларыса КЛЮСЛАВА



Беларусь, которую мы выбрали

Фотография была и останется важным документом, фиксирующим происходящее. Благодаря фото мы имеем возможность воскресить пережитые эмоции, события, вернуть ушедшие безвозвратно лица и времена. Беспристрастный объектив сохраняет парадные стороны и будничные хлопоты, интересные далеко не каждому. Фото, собранные под обложкой этого издания, интересны каждому гражданину Беларуси и не только. Потому что на них остались перемены, которые произошли в стране за последние пятнадцать лет.

архитектурно-пространственной среды крупных городов и малых населённых пунктов Беларуси.) Предпочтение отдавалось фотографиям, где тот или иной объект изображен в новом, ранее не знакомом ракурсе.

Как считает творческий коллектив проекта под руководством Д. А. Жука, двухтомник «Беларусь созидающая» — это фактически новейшая история успешного развития нашей страны. Ведь в книге нашло отражение строительство не только многочисленных объектов различного функционального назначения, но и современного независимого государства в целом. Здесь показано все лучшее, что создали или воссоздали белорусы за последние годы.

Листая страницы фотоальбома, можно увидеть, как изменился облик белорусских городов и сёл, как проходит модернизация промышленных и сельскохозяйственных производств, развивается транспортная инфраструктура, сколько построено туристических комплексов, музеев, гостиниц. Возведённые за последние годы, возрождённые и отреставрированные храмы, памятники архитектуры, модернизированные учреждения здравоохранения и промышленности, — вот Беларусь, выбор в пользу которой мы сделали.

Не прошло и месяца со дня выхода фотоальбома, а из книжных магазинов стали поступать звонки. Туда обращаются люди, которые видели книгу и хотели бы её приобрести. Глава государства также указал, что для такого издания тираж явно маловат.

Ольга ПАВЛЮЧЕНКО

Иллюстрации телеграфного агентства Беларуси для уникального издания.

С удовольствием перелистаем снимки новых памятников, украсивших площади маленьких городов, так похорошевших к «Дожинкам», взглянем на известный всем «бриллиант» — Национальную библиотеку Беларуси — сквозь стеклянный потолок вестибюля, с высоты птичьего полёта рассмотрим Дом милосердия, пройдёмся по палатам Республиканского детского кардиологического центра, оснащённого современным оборудованием, полюбуемся видом на Национальную академию наук, оценим стремящиеся в небо этажи новостроек, ещё раз испытаем гордость за наших спортсменов... Фоторепортаж о произошедших в жизни республики переменах — на более чем тысяче страниц книги,

которая носит очень точное название — «Беларусь созидающая» («Belarus: the Era of Creation»).

Фотоальбом — уникальный проект, увидевший свет в Белорусском телеграфном агентстве (издательство БЕЛТА). Вышедший тиражом 5 тысяч экземпляров, двухтомник (I том — 576 стр. и II — 592 стр.) стал ценным сувениром для делегатов IV Всебелорусского народного собрания, для учреждений культуры, дипломатических представительств республики за рубежом. (Изданная на русском и английском языках, книга послужит прекрасной презентацией Беларуси за её пределами.) Одно из самых масштабных иллюстрированных изданий в истории нашей республики за время её суще-

ствования отпечатано на Полиграфкомбинате имени Якуба Коласа, крупнейшей базе Беларуси по выпуску многотиражной книжной продукции.

БЕЛТА — знак качества, лучшие фото из фототеки агентства заняли страницы фотоальбома. Над книгой работали такие фотографы, как Н. Н. Абложей, А. В. Щеглов, М. С. Гучек, В. Н. Чеберкус, В. А. Толочко, С. Ф. Холодилин, А. В. Дидевич, Г. М. Жинков, П. В. Кострома, Н. М. Петров, Г. Н. Семёнов, О. И. Фойницкий, А. В. Хитров. Богатейший материал — около 2,5 тысяч снимков, которые сохранят для истории более 260 объектов, зданий, сооружений, — наглядное доказательство перемен, происходящих в различных сферах жизнедеятельности республики: культуре,

медицине, образовании, спорте, жилищном строительстве, промышленности... (В книге представлены фото десятков новых больниц, поликлиник, школ, научных центров, спортивных комплексов, жилых микрорайонов, агрогородков.)

От идеи создания проекта, подсказанной главой государства, — «было бы хорошо показать и положить под одну обложку всё то, что есть в стране», до её реализации прошло около девяти месяцев. На суд творческой группы авторы представляли сотни фотоснимков, запечатлевших жизнь республики, которая стала «великой стройкой». («Беларусь созидающая» демонстрирует широкую панораму строительства, реконструкции и модернизации



Вітрына

Побач з музеем славутага пісьменніка

На кнігарні такі горад, як Орша, не бедны: і дзяржаўных некалькі, і тры прыватныя. У адну з іх, якая мае паэтычную назву «Роднік», я зазірнула падчас мерапрыемстваў, прысвечаных 80-годдзю Уладзіміра Караткевіча. Аршанская кнігарня нумар тры ААТ «Віцебсккніга» месціцца ў пяці хвілінах хадзі ад музея пісьменніка — на вуліцы Міра, 7. Да свята тут рыхталіся старанна — асобны стэнд з кнігамі Уладзіміра Сямёнавіча адрознівае ўвагу наведвальнікаў.

Знаходзячыся ў невялікай краме, нельга не заўважыць, што сталы загадчыцы і бухгалтара стаяць адрозна ж у гандлёвай зале. Калісьці плошча кнігарні была большая, але ў 1990-я частку яе аддалі пад аптэку. «Дзея таго, каб павялічыць плошчу гандлёвай залы, нам давялося адмовіцца ад памяшканняў для адміністрацыі, — расказвае загадчыца кнігарні Людміла Гонак. — Затое сёння годна прадстаўляем літаратуру па ўсіх напрамках: адукацыя, асвета, бялізны, а таксама агульна-палітычныя і іншыя вучэбныя дысцыпліны. На самых далёкіх ад увахода палічках — мастацкая літаратура. Таваразнаўца ў нас у штаце няма. Затое ёсць пакупнікі, якія хадзілі да нас яшчэ падлеткамі». У краме, якая адчынілася ў Оршы больш як 50 гадоў таму, Людміла Іванаўна працуе роўна чвэрць стагоддзя. На маё пытанне, мабыць, ведае ўсё пра кнігі на гэтых палічках, сціпла адказвае: «Праца з кнігай патрабуе пастаянных намаганняў — трэба ўвесь час сацьць за навінкамі, калі хочаш зарыентаваць пакупніка

ў кніжным моры. Калі Казьба, Рубіна, Марыніна — на слыху, то літаральна сёння пакупнік спытаўся, ці ёсць што з твораў такога аўтара, як Чарльз Букоўскі, а я яшчэ не паспела пазнаёміцца з толькі што атрыманай навінкай». Пытаюся, як адбілася на даходах крамы з'яўленне прыватных кнігарняў. Людміла Іванаўна прыгадвае: «Спачатку — так, мы заўважылі адток пакупнікоў, але сёння ў нас цэны ніжэйшыя. Дзяржаўныя прадпрыемствы маюць абмежаванні ў нацэнках, а для прыватных бар'ераў няма».

А што ў вольны час на століку ў спадарыні Гонак? «У асноўным чытаю і перачытваю класіку. Зусім нядаўна перачытала «Джэн Эйр» Шарлоты Бронтэ, люблю паэзію. У маёй хатняй бібліятэцы шмат мастацкіх альбомаў, асабліва люблю творчасць Сярова. З сучаснай літаратуры падабаецца Аксана Пушкіна («Жаночыя гісторыі»).

Прыхвацілася да кніг з маленства — у нас была вялікая дамашняя бібліятэка. Маці працавала настаўніцай



матэматыкі. Бацькі шмат чыталі. Тата асабліва любіў ваенныя мемуары. Здаралася, маці брала мяне з сабой на працу. Калі яна вяла заняткі, мне ў класе знаходзіцца было нельга, я чакала яе ў школьнай бібліятэцы. Атмасфера кнігарні нагадвае мне тыя часы. У дзяцінстве самай любімай кніжкай была «Віця Малееў у школе і дома». «Тры таварышы» Рэмарка — у студэнцкія гады».

Паколькі мы размаўляем непасрэдна ў зале, адна з пакупніц, убачыўшы мой дыктафон, набліжаецца да нас і кажа: «Гэта мая любімая крама! Таму што тут лепшае ў горадзе абслугоўванне, з пакупніком заўсёды ветлівыя і дадуць добрую параду». Спадзяёмся, так будзе і надалей.


Вольга НОРЫНА

На здымках: дырэктар кнігарні «Роднік» Людміла Гонак; у гандлёвай зале кнігарні.

Фота Сяргея Сляцова

Якой павінна быць дзіцячая кніга?

Абмеркаванне тэмы выданняў для дзяцей працягваецца. На гэты раз наш суразмоўца — Сяргей Кузьмін, кандыдат філасофскіх навук, дырэктар-выдавецтва "Книжный Дом".



— Дзіцячая кніга перш за ўсё павінна быць сумесным творам аўтара, паліграфістаў, выдаўцоў, што прасіўся б дзіцяці ў рукі, каб малы з кнігай, якая яму спадабалася, і гуляў, і спаць клаўся ў абдымку. Сёння кажучы, што камп'ютар, тэлебачанне змяняюць значнасць кнігі, магчыма, для дарослых гэта і так, што ж да дзіцячай кнігі, на маю думку, яна заўсёды застанецца ў класічным папяровым варыянце. Для маленькіх чытачоў важна проста дакранацца да кнігі, трымаць яе ў руках, разглядаць малюнк, гартаць, адчуваць яе пах. Таму і развіццё лічбавых тэхналогій асабліва на дзіцячую кнігу не паўплывае. Сёння ёсць спробы выпускаць класічную дзіцячую ілюстраваную кнігу з дадаткам у выглядзе дыска з запісам твора ў аўдыёфармаце. Я размаўляў з многімі бацькамі, ды і вопыт паказвае, што гэта не зусім правільна. Калі малы атрымлівае прыгожую кнігу, то слухач, што запісана, ён не будзе. Дзіцячая кніга павінна быць яркай, прыгожай, цікавай. Што да малюнкаў, яны мусяць быць простымі, даступнымі, з мноствам цікавых сюжэтаў і прадметаў.

Не так даўно адбылася паездка па дзіцячых выдавецтвах Германіі, у ходзе якой я зразумеў, што ў нас зусім іншы менталітэт, іншыя адносіны да кнігі, асабліва дзіцячай. У кнігах для дзяцей, што друкуюцца ў Заходняй Еўропе, змешчаны простыя, схематычныя ілюстрацыі ў стылі сучаснага мастацтва. І калі спецыялісты на Захадзе бачаць нашы кнігі, яны здзіўляюцца багаццю афармлення выданняў. Канечне, і ў заходнееўрапейскіх краінах ёсць вельмі прыгожыя выданні, але яны хутчэй успрымаюцца як творы мастацтва.

— Сяргей Вільянавіч, якую пазіцыю займае на рынку выдавецтва "Книжный Дом" адносна дзіцячых выданняў?

— Рынак дзіцячай кнігі вельмі вялікі, таму, натуральна, на ім павінны быць розныя выданні. У наступным годзе нам споўніцца 17 год, дзіцячыя ж кнігі мы выпускаем практычна з самага пачатку дзейнасці. Спачатку іх было не вельмі многа, апошнім часам выходзіць дастаткова шмат. У "Книжном Доме" на год з'яўляецца больш як 150 найменняў кніг, большую частку якіх складаюць дзіцячыя. Тыражы дастаткова вялікія: ад 5-8 тысяч да 20 тысяч асобнікаў. Калектыў выдавецтва над кнігамі для дзяцей працуе з любоўю. Мы імкнёмся заўсёды рабіць вельмі якасныя ілюстрацыйныя матэрыялы, шмат працуем з тэкстамі, стараемся, каб кніга была зроблена на самым высокім узроўні, не толькі адпавядала ўсім стандартам, але і была прывабнай перш за ўсё для маленькіх чытачоў.

— Як ацэньваюцца вашы поспехі на конкурсах "Мастацтва кнігі", нацыянальным і міжнародным?

— На працягу апошніх пяці-шасці год дзіцячыя кнігі выдавецтва атрымліваюць дыпламы I і II ступеняў Нацыянальнага конкурсу "Мастацтва кнігі". У 2005 годзе нашы выданні былі прызнаны лепшымі дзіцячымі кнігамі ў Беларусі, а два гады таму шэраг выданняў для дзяцей па рэйтынгу Міжнароднай кніжнай выставы-кірмашу ў Франкфурце-на-Майне ўвайшоў у лік 100 лепшых кніг года ў свеце. У гэтым годзе за кнігу "Багатыры і вятзязі зямлі руской" мы атрымалі дыплом II ступені ў намінацыі "Лепшая кніга для дзяцей і юнацтва" на Міжнародным конкурсе "Мастацтва кнігі" дзяржаў-удзельніц СНД. Гэта дастаткова фундаментальная работа, створаная па выданнях 100-гадовай даўнасці.

— Вы самі займаецеся літаратурнай апрацоўкай казак. Што ўключае ў сябе гэтае паняцце? Якая асноўная мэта стварэння літаратурнай апрацоўкі?

— У нашым выдавецтве выйшаў трохтомнік "Любимые сказки малышей" — вельмі цікавыя кнігі з ілюстрацыямі Віктара Чайчука. У іх сабраны казкі, кожная з якіх займае малую колькасць старонак. Калі ўзяць для прыкладу вядомую казку "Русалочка", выкладаючы яе змест для маленькіх, даводзіцца рабіць не толькі літаратурную апрацоўку, але і яе сілсы пераказ, які проста і зразумела апавядае сюжэт у кароткім тэкście. Усё ж "Русалочку" малы будзе чытаць год у дзесяць. Што да літаратурнай апрацоўкі народных казак, яна ўключае змену першапачатковай мовы, арфаграфіі ў бок сучасных норм. У гэтым выпадку аб'ём тэксту не толькі не змяняецца, але і часам павялічваецца. Некаторыя бацькі гавораць: як гэта так, "Папалушка" на пяці старонках?! Кожны мае права выбраць: можна ўзяць гэтую казку на пяці старонках з ілюстрацыямі, можна пачытаць яе і ў арыгінале, у дакладным перакладзе на рускую мову Івана Тургенева, які быў зроблены 150 год таму. І я не ўпэўнены, што пераклад Тургенева — лепшы варыянт для сённяшняга маленькага чытача.

— Дзіцячая кніжка павінна вучыць?

— Абавязкова. У прынтцыпе, усе кнігі вучаць, нават казкі. У дзіцячай кнізе павінны прысутнічаць дастаткова колькасць дыдактыкі — працэнтаў трыццаць ад агульнага зместу. Але яна можа быць схаванай, завуліраванай. У нашым выдавецтве выходзіць цудоўна ілюстраваная серыя з шаснаццаці маленькіх кніжак "Я познаю мир", даволі дыдактычная. Ёсць серыя з дванаццаці брашур "Мир дошкольника", якая знаёміць маленькага чытача з колерам, формай, календаром, літарамі, лічбамі і нават вучыць англійскаму алфавіту. У мінулым годзе мы атрымалі дыплом Нацыянальнага конкурсу "Мастацтва кнігі" ў намінацыі "Я познаю свет".

— Сёння не хапае літаратуры для падлеткаў...

— Сапраўды, не хапае. А дзе яе ўзяць? У нас такіх кніг амаль не пішучы, фэнтэзі мала, практычна няма... Робяцца пераклады замежнай літаратуры, чым у асноўным займаюцца расійскія выдавецтвы. Прыгодніцкая літаратура будзе запатрабавана, але для такіх кніг патрэбны якасны ілюстрацыйны матэрыял — хай не ў вялікай колькасці, але ён павінен быць. І не кожнае выдавецтва рашыцца на ўкладанне грошай у ілюстрацыі для прыгодніцкіх кніг. Прынамсі, у дачыненні да выданняў для дашкольнікаў і малодшых школьнікаў ёсць нейкая гарантыя, што калі іх якасна зрабіць, то яны і прададуцца. А тут — пытанне. Калі сёння выдаць "Востраў скарбаў" Роберта Стывенсана ці "Дзеці капітана Гранта" Жуль Верна — яшчэ не значыць, што яны будуць запатрабаваны.

— Ці назіраюцца апошнім часам змены ў выданнях для дзяцей?

— Дзіцячая кніга вельмі змянілася, яна зрабіла значны крок наперад. Многа прадаецца кніжак-цацак, але гэтыя ўсе кнігі з "вочкамі" і "пішчалкамі" робяцца ў Кітаі. У Беларусі мы нават не можам рабіць кніжкі-кардонкі, іх выпуск тэхналагічна магчымы толькі на адзіным на постсавецкай прасторы паліграфічным прадпрыемстве, якое знаходзіцца ў Растове-на-Доне.

Кніжкі ў нас пакуль традыцыйныя, але задача ў тым, каб зрабіць іх найбольш яркімі, цікавымі, захавальнымі, тады яны і будуць мець поспех. Шмат залежыць ад мастацкага афармлення выдання. За доўгі час сваёй выдавецкай дзейнасці я сутыкаўся з многімі мастакамі і бачу, што калі мастак пачынае ілюстраванне кнігі толькі так, як ён гэтага хоча, — няма гарантыі, што такая кніга будзе мець поспех, як правіла, усё атрымаецца наадварот. Можна аформіць выданне і споррэалістычнымі ілюстрацыямі, але дзеці іх не зразумеюць. Многія мастакі лічаць, што калі намалюваць для дзяцей ярка, цікава і проста — гэта не мастацтва. Няхай сабе і проста, але гэта трэба людзям, і таму гэта нармальна. Трэба падумаць, на каго выданне разлічана, бачыць і разумець, як самі дзеці успрымаюць кнігі. Немае значэнне мае і тэкст, ён павінен "ліцца", а не аздаваць разумнымі фразамі.

— Якімі кнігамі ў хуткім часе парадзе выдавецтва "Книжный Дом" маленькіх чытачоў?

— Працягваем працу над серыяй "Золотые сказки", у гэтым годзе заснавана новая серыя "Стихи обо всем на свете", у якой выходзіць кнігі вершаў не толькі беларускіх, але і рускіх дзіцячых паэтаў. Ужо пабачылі свет зборнікі беларускіх паэтаў Івана Сундукова і Аляксандра Патулы, хутка выйдучы дзве кнігі вядомага расійскага паэта Уладзіміра Сцяпанавіча і кнігі вершаў беларускіх аўтараў Віктара Ляскоўскага і Уладзіміра Новікава. Трэба сказаць, з нашым выдавецтвам працуюць многія беларускія дзіцячыя аўтары. Гэта перш за ўсё Валерыі Кастрочын, Алена Кулагіна, Юрый Ватуцін, Алена Палешчанкава, Юрый Уладзіміраў, Уладзімір Шамко і іншыя. У гэтым годзе мы распачалі серыю фундаментальных кніг казак "Мастера сказки". У ёй выйшлі казкі Ханса Крысціяна Андэрсена, хутка пабачаць свет два тамы казак братаў Грым, затым казкі Вільгельма Гаўфа, Шарля Перо. Рыхтуюцца да выдання вялікія тамы "Сказки русских писателей" і "Беларускія народныя казкі". Выйдзе і кніга казак Аляксандра Пушкіна. Мы выдаём многа размалявак, пазнавальных кніг у мяккай вокладцы. Яны ўсе цікавыя, яркія, хутка прадаюцца, таму асноўны асартымент дзіцячых кніг (каля 500 найменняў) на працягу двух год паўтараем і, канечне, дадаём новыя.

Гутарыла Марыяна ВЕСЯЛУХА

Азбука Морзе

• У Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі адбылася прэзентацыя другога тома шматтомнага выдання "Энцыклапедыя для школьнікаў і студэнтаў", над якім працавалі беларускія вучоныя і супрацоўнікі выдавецтва "Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі". Першы том "Інфармацыйнае грамадства. XXI стагоддзе" ўжо звярнуў на сябе ўвагу аматараў грунтоўных выданняў. Другі том "Фізіка. Матэматыка" прадстаўлялі кіраўнік творчага калектыву энцыклапедыі доктар фізіка-матэматычных навук, дырэктар Рэспубліканскага інстытута кітаязнаўства імя Канфуцыя Васіль Стражаў, навуковы кіраўнік праекта, доктар фізіка-матэматычных навук, прафесар Мікалай Паклонскі і аўтары, чые артыкулы ўвайшлі ў кнігу. Тацыяна Бялова, дырэктар выдавецтва "Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі", паведаміла прысутным, што ідзе актыўная праца над трэцім томам, які будзе мець назву "Зямля. Сусвет".

— Прэзентацыі ўнікальнага выдання непадцензурнай "Ладзі Роспачы" Уладзіміра Караткевіча ў гарадах Беларусі працягваюцца. На гэты раз аўтар праекта, журналіст газеты "Звязда", паэт Глеб Лабазенка правёў тры сустрэчы з вучнямі, настаўнікамі і студэнтамі Гомеля і Гомельшчыны.

• У Мінску, у галерэі "Падземка", прайшла прэзентацыя новага рамана Юры Станкевіча "П'яўка", што пабачыў свет у тандэме выдавецтваў "Галіяфы" і "Каўчэг". Вострасюжэты раман-папярэджанне створаны ў жанры антыўтопіі. На гэты раз аўтар скіроўвае чытача ў 2050 год — час, калі чалавецтва, спасцігнуўшы шэраг катастроф, трымаецца перад іх наступствамі. У цэнтры твора-прытчы — магчымы лёс краіны, а таксама дваіх закаханых, што спрабуюць супрацьстаяць цёмным сілам жыцця.

— Прымаючы да ўвагі мноства вясновых замежных кніжных выстаў і вялікую цікавасць да Міжнароднага кніжнага фестывалю ў Маскве, дырэктарыя фестывалю прызначыла новыя даты правядзення Міжнароднага кніжнага фестывалю /IBF Moscow 2011, 7-9 чэрвеня 2011 года.


• Названы імёны аўтараў, чые кнігі на працягу гэтага года з'яўляліся лідарамі ў чартах бестселераў сямі еўрапейскіх краін. Кнігі трылогіі "Міленіум" забяспечылі Стыгу Ларсану званне самага "прадаванага" аўтара ў Еўропе. На другім месцы апынуўся Дэн Браўн са сваім знакамітым "Страчаным сімвалам", адразу за ім ідзе французская пісьменніца Тацыяна дэ Расней. Стэфані Маер апынулася на чацвёртым месцы, страціўшы дзве пазіцыі ў параўнанні з мінулым годам.

— У пачатку снежня Google пасля шматгадовай падрыхтоўкі адкрыў онлайн-уво кніжную краму eBookstore. Пакуль яна працуе толькі на тэрыторыі ЗША, але ў наступным годзе Google абяцае адкрыць краму для карыстальнікаў па ўсім свеце. Спецыялісты мяркуюць, гэтая падзея — сігнал аб тым, што электронная кніга становіцца дамінуючай. І менавіта адкрыццё крамы Google варта лічыць знакавай падзеяй у гэтай галіне. Цяпер да продажу электронных кніг далучыўся самы буйны пошукавы сервіс.

• Аб'яўлены намінацыі на першую літаратурную прэмію ў галіне электронных кніг "Электронная буква", якая аб'ядае стаць ганаровы ўзнагароды і пісьменніцкі асяродку. Пераможца будзе вызначаны па выніках продажу электронных кніг у Рунэце за 2010 год. Лаўрэатаў некалькіх намінацый абярэ экспертнае журы. У намінацыі "Бестселер года" прадстаўлены кнігі "Ад" Аляксандры Марынінай, "Маневры неудацніков" Рамана Злотнікава, Сяргея Мусаніфа, "Рассвет" Стэфані Маер, "Rework: бизнес без предрассудков" Джэйсана Фрайда, "Ікона. Стив Джобс" Вільяма Л. Саймана, Джэфры С. Янга, "Ещё один шанс..." Рамана Злотнікава.

Падрыхтавалі Чэслава ПАЛУЯН і Вольга ПАЎЛЮЧЭНКА

Час чытаць



Глыбока цаню кнігі, на старонках якіх аўтар расказвае пра няпросты лёс герояў. Люблю аўтараў, якія ў сваіх творах ідуць ад жыцця.

Літаратурныя і рэальныя героі генеральнага дырэктара

Герой Беларусі, генеральны дырэктар аб'яднанага Інстытута машынабудавання Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі акадэмік Міхаіл Высоцкі расказвае пра мастацкія творы і асоб, якія паўплывалі на яго.

Вельмі дарагія сэрцу радкі з "Новай зямлі" Якуба Коласа, якія нагадваюць і пра маё дзяцінства: "Мой родны кут, як ты мне мілы!.. // Забыць цябе не маю сілы!".

Юнацтва маё перакрэсліла вайна. Кнігі мае згарэлі ў яе полымі. У кожнага юнака палываеннага часу былі альбомы з запісамі вершаў і песень, з вуснаў у вусны перадаваліся: "Жди меня" Канстанціна Сіманавіча, "Смуглянка-молдаванка", "Партызаны, пар-

тызаны, беларускія сыны", "Ой, бярозы ды сосны...". Дасюль захоўваю тэксты песень тых часоў і спіс фільмаў 1946 — 1949 гадоў, якія паглядзеў падчас вучобы ў аўтамабільна-тэхнікуме.

У тых гадах мы рана сталелі. У 1949 годзе я ўжо працаваў канструктарам аддзела галоўнага канструктара Мінскага аўтазавода, быў адначасова абраны сакратаром пярвонай камсамольскай арганізацыі канструктарскага аддзе-

ла, толькі што ў ім створанай (упершыню на заводзе). І захапляўся рэальнымі героямі свайго часу. Вялікі ўплыў на станаўленне маёй асобы аказалі першы галоўны канструктар завода Г. М. Кокін, камандзіры партызанскага руху ў Беларусі П. М. Машэраў — у той час партыйны кіраўнік рэспублікі — і І. М. Дзёмін — сакратар партыйнай арганізацыі завода. Пазней адбылася сустрэча з генеральным канструктарам па ракетабудаванні С. П. Каралёвым. А кніга пра С. П. Каралёва і сёння з'яўляецца для мяне настольнай.

Запісала Вольга ПАЎЛЮЧЭНКА

Зима — как сказка

Нового года с нетерпением ждут все — и дети, и взрослые. Потому что Новый год — это праздник и подарки, веселье и смех, любимые зимние забавы, фильмы и мультфильмы, связанные с воспоминаниями детства. А ещё — любимые книжки, сказки и стихи про Деда Мороза и Снегурочку, про душистую ёлочку и весёлых снеговичков. Вниманию читателей "Книжного света" представляем детские книги ООО "Харвест" — о зиме и весёлых праздниках, а также издания для маленьких, которые могут стать отличным новогодним сюрпризом "под ёлочку".

Мешок с подарками

Настоящим сюрпризом для маленьких читателей может стать книга **"Волшебница зима"**. В яркое, красочное издание, оформленное художниками Г. Кравец и Ю. Кравец, вошли стихи, песенки, загадки, пословицы, считалки, скороговорки, многие из которых хорошо знакомы их родителям с самого детства. Они объединены в небольшие тематические разделы: "Здравствуй, гостя-зима!", "Не страшит ребят мороз", "Будет у ёлочки нашей веселье", "К нам с подарками идёт Дед Мороз", "Каждый год бывает чудо".

Маленькие читатели познакомятся со стихами известных детских писателей: А. Барто, С. Маршака, В. Степанова, М. Дружининой и других. В этих коротких и добрых произведениях авторы дают простые ответы на вопросы: "Откуда приходит Новый год?", "Что происходит в лесу зимой?", "Можно ли из снега построить дом?", "Как злой волк может превратиться в доброго пса Барбоса?", "Какие картины можно увидеть на морозном окне?".

Книга может стать не только развлечением для маленьких читателей, но и отличной помощью их родителям. В период подготовки к утренникам в детском саду сборник зимних и новогодних стихов и загадок — настоящая палочка-выручалочка.

В замечательно иллюстрированный сборник **"В лесу родилась ёлочка"** вошли самые лучшие новогодние стихи, на которых выросло не одно поколение ребят. Здесь представлены яркие по образности и занимательные произведения Б. Заходера, В. Левина, И. Сурикова, А. Барто, З. Александровой и других авторов. Знакомит книга и с зимними стихами А. Пушкина, русскими народными песенками.

Книга поможет родителям и воспитателям организовать и провести весёлый детский праздник, в ней много забавных стихов, таких, как, например, этот стишок П. Синявского:

*Нагоело мне шагать
взад-вперёд.
До чего же трудно
ждать Новый год!
К нам с подарками идёт
Дед Мороз,
Только что он принесёт —
вот вопрос.*

Мультфильм — книга

Когда тихо падает снег и за окном темным-темно, когда ожидаешь какого-то чуда, тогда во всех домах зажигаются праздничные ёлки, и ребята гадают, какой же подарок в этом году преподнесёт им добрый волшебник — Дед Мороз.

Люся и Ваня Ивановы, как и все дети, готовились к новому году. Готовился к празднику и Дед Мороз...

Издание **"Когда зажигаются ёлки"** серии "Союзмультфильм представляет" — новый книжный вариант известного и многими любимого мультфильма, созданного по сказке В. Сутеева. Оформленная в современной комиксовой манере, но с сохранением ретро-рисунков из мультфильма, книга сочетает элементы разных эпох и менталитетов — советского прошлого и современности, основанной на фрагментарности воспри-

ятия. Большое количество рисунков в сопровождении коротких текстов, новогодний сюжет обеспечат приятное совместное прочтение книги детьми и их родителями.

Как стать настоящей принцессой?

Что может быть общего у трёх сказок, созданных в разных европейских странах? У "Капризной принцессы", пересказанной А. Тимофеевским по мотивам сказки братьев Гримм, русской народной сказки "Несмеяна-царевна" в обработке А. Афанасьева и "Свинопаса" Х. К. Андерсена в переводе А. и П. Ганзен? Все они составили книгу **"Сказки про капризных царевен"**, которая вышла в серии "Карусель сказок".

Но внимательный читатель быстро убедится, что их объединение не механическое и преследует сразу две задачи. С одной стороны, это возможность познакомиться маленьких читателей с детской классикой. Действительно, названные сказки уже давно вошли в сокровищницу европейской литературы, а имена их героев (особенно Несмеяны-царевны) стали чуть ли не нарицательными. С другой стороны, это блестящий педагогический ход, понятный, возможно, только родителям. Многие из них согласятся, что воспитывать красивых, но капризных дочерей — не самая легкая задача. И хотя ушли в прошлое времена, когда отцы подбирали женихов, проблема поиска для дочерей спутника жизни всегда актуальна.

Случайно или нет, но во всех трех сказках героиням приходится пора выходить замуж. Все они встречают своих "принцев", но далеко не у каждой получается их распознать. Герои мажутся чёрной краской, одевают лохмотья и фальшивую бороду... Но тем самым только проверяют искренность чувств принцесс. Поэтому составители сборника абсолютно правы, когда говорят своим читательницам: "Быть капризной принцессой — не очень хорошо, потому что принцы обычно влюбляются в добрых и веселых принцесс. Так чтобы не плакать понапрасну, а быстро стать жизнерадостной принцессой, попроси почитать тебе эти мудрые сказки и тут же начни исправляться. А тут и принц появится..."

От литературы — к мифу и сказке

Со времени введения на Руси христианства прошло уже более тысячи лет. Однако память о древней славянской мифологии, о необыкновенных существах, призраках, духах, богах древних славян ещё жива в сознании людей. Даже сейчас встречаются люди, верящие в их существование. Для тех же читателей, которые незнакомы с персонажами народных сказок и былин — с таинственными, фантастическими жителями лесов, рек, полей, сельских дворов и изб, а также героями, противостоящими тёмным, зловещим силам, — лучшим подарком станет издание **"Мифы русского народа"**.

Прекрасно оформленная художником Иваном Цыганковым, книга станет настоящим путеводителем по мифологическому прошлому древних славян. Читатели смогут познакомиться с котом Баюном, узнать, кто такие Верлиока, Алконост, Изгорбыш, Вазила, вместе победить Кошца Бессмертного, оценить подвиги Ильи Муромца, Добрыни Никитича и Алеши Поповича и понять, что никакая заморская Жар-птица не сможет заменить простую берёзку под окном хаты.

Особый авторитет книге даёт использование в ней текстов мифов собирателя фольклора и писателя Г. Науменко, русской народной сказки "Кошца Бессмертного" в обработке А. Афанасьева и отрывков из былинных сказок в обработке А. Нечаева.

Сорок весёлых рассказов, или Прививка от "албанского"

От детей всегда чего-то ожидаешь. Чтобы они были умнее, например. Чтобы читали умные книжки. Короче, чтобы были лучше нас! При этом сами мы читаем в лучшем случае броские заголовки популярной газеты у соседей по вагону в метро. Ну, век электронных СМИ, знаете ли... Но вот как-то хочется, чтобы и в этих СМИ дети выражались языком, близким к литературному, а не "албанским". А для этого давайте их, тех, которые еще не умеют, для начала научим читать. Хотя бы с помощью книжки Софьи Аксельрод **"Я учусь читать!"**, в которую вошли сорок весёлых рассказов. Но в этой книжке не только рассказы. Сначала предлагается поиграть в игру. Чтобы ребёнок усвоил понятия "право-лево", предложите ему угадать, в какой руке вы зажали пучок. Потом перейдите к книжным страничкам. На правой — яркая картинка и разноцветные слова из текста, который потом вы прочтёте на левой странице разворота. Освоили правую? Вперёд! Да не просто прочтёте, — а с чувством, с толком, с расстановкой. Желательно по ролям, которыми потом с ребёнком не грех и поменяться.

Для того, чтобы ваш ученик не устал, автор предлагает перед

знакомством с книгой провести тест и засесть время, за которое ребёнок с этим тестом справится. Исходя из результатов подбирается материал для чтения.

Серия "Детская библиотека" пополнилась ещё двумя книжками — **"Стихи для самых маленьких"** и рассказами, обложка которых утверждает, что это **"Самая весёлая книга"**. "Крошечные стихи для крошечных читателей" можно декламировать, гуляя с ребёнком или пытаясь отвлечь его за столом (например, с помощью "Ложкиной книжки" П. Синявского) и всунуть лишнюю ложку каши, хотя забавлять во время еды в последнее время категорически не рекомендуется диетологами. А вот при купании — пожалуйста! Такие, как у Е. Григорьевой: — Мыло, мыло, // Ты куда ушло? // — Я сбежало от мочалки // и от девчонок-кричалки! Или так, как "Моем руки" Г. Лагздынь:

*Ладушки-ладушки,
С мылом моем лапушки!
Чистые ладушки,
Вот вам хлеб да ложки!*

С удовольствием вспоминается и своё золотое детство, когда встречаешь на страничках книжки сороку, что кашку варила, деток кормила, кот-разбойник, распугавшего кур, лошадку, что мчит без оглядки. Можно поиграть с ребёнком в "ладушки-ладушки" и спеть "Песенку друзей" С. Михалкова: "Красота! Красота! Мы возьмём с собой кота...". Ну и выучить, наконец, хит всех времён и народов "Спят усталые игрушки" З. Петровой.



В "Самую весёлую книгу" вошли рассказы известных детских писателей В. Драгунского и И. Пивоваровой, В. Голявкина и Ю. Вийры, И. Бутмана, Г. Ефремова, К. Драгунской. О хитреце Гоге, который вместо того, чтобы научиться читать, по памяти пересказывал то, что читала ему бабушка. О Котике, который, в отличие от старшего брата, не проспал, когда должен был прийти Новый год. О дедушке, который играет с внучкой в Колумба и при этом оба ругаются, как настоящие морские волки: "Якорь тебе в глотку!". И о том, что было бы с бедной образцово-показательно воспитываемой Наташей, не приедь в гости к её правильной маме брат-близнец дядя Володя, который открыл страшную тайну: никакой она не была в детстве панькой — и соседского кота побила, и привидением прикидывалась, и речку быстрее брата переплывала. Вот как, оказывается, на самом деле было. После визита дяди и Наташа стала во двор выходить чаще, отрываясь от бесконечных упражнений на пианино.

**Юзефа ВОЛК,
Денис МАРТИНОВИЧ,
Ольга ПАВЛЮЧЕНКО**

Издательство «Харвест» — динамично развивающаяся компания, основана в 1991 году и открыта для сотрудничества со всеми желающими.

Издательство «Харвест» выпускает **КНИГИ** всех жанров и направлений, которые распространяются как на территории Республики Беларусь, так и далеко за ее пределами. Это — книги **для детей, художественная литература, деловая литература**, издания **для досуга**, научно-популярные издания, **ЭНЦИКЛОПЕДИИ**, словари и многое другое. Кроме того, ООО «Харвест» **осуществляет оптовую торговлю книгами.**

220013, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кульман 1/3, ком. 42.
Тел./факс: (017) 331-35-49, тел. 209-80-53
E-mail: harvest_torg@tut.by, harvest08@mail.ru, natalipoljko@rambler.ru





Навінкі кнігавыдання

Айчынныя выданні, зарэгістраваныя Нацыянальнай кніжнай палатай Беларусі апошнім часам

АГУЛЬНЫ РАЗДЗЕЛ. НАВУКА І ВЕДЫ. ІНФАРМАЦЫЯ. ДАКУМЕНТАЦЫЯ. БІБЛІЯТЭЧНАЯ СПРАВА

Гуманитарныя навукі: зборнік навуковых прац / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Аддзяленне гуманітарных навук і існасці, Інстытут эканомікі НАН Беларусі. — Мінск: Права і эканоміка, 2007. — ISSN 2218-5127.

Вып. 13: **Міровая эканоміка: сучасныя тэндэнцыі развіцця** / [составитель В. Г. Гаврыленко; под научной редакцией М. В. Мясніковіча, П. Г. Нікітэнко]. — 2010. — 356 с. — 250 экз. — ISBN 978-985-442-849-9.

Вып. 14: **Экспартно-імпартныя адносіны Рэспублікі Беларусь з замежнымі краінамі: ацэнка эфектыўнасці і перспектывы развіцця** / [составитель В. Г. Гаврыленко; под научной редакцией М. В. Мясніковіча, П. Г. Нікітэнко]. — 2010. — 286 с. — 250 экз. — ISBN 978-985-442-850-5.

Вып. 15: **Актуальныя праблемы. Эканамічная інтэграцыя ў міравую эканоміку: праблемы і шляхі рашэнняў** / [составитель В. Г. Гаврыленко; под научной редакцией М. В. Мясніковіча, П. Г. Нікітэнко]. — 2010. — 140 с. — 250 экз. — ISBN 978-985-442-851-2.

Вып. 16: **Інвестыцыі і праблемы развіцця знешнеэканамічнай дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь: валютно-фінансавыя і юрыдычныя аспекты** / [составитель В. Г. Гаврыленко; под научной редакцией М. В. Мясніковіча, П. Г. Нікітэнко]. — 2010. — 214 с. — 250 экз. — ISBN 978-985-442-852-9.

Вып. 17: **Ноосферны падыход у рашэнні сучасных сацыяльна-эканамічных праблем** / [составитель В. Г. Гаврыленко; научно-редакционный совет: М. В. Мясніковіч і др.]. — 2010. — 149 с. — 250 экз. — ISBN 978-985-442-859-8.

Вып. 18: **Ноосферизм — як навуковая сістэма рашэння глабальных праблем цывілізацыі** / [составитель В. Г. Гаврыленко; научно-редакционный совет: М. В. Мясніковіч і др.]. — 2010. — 337 с. — Часть текста на беларуском языке. — 250 экз. — ISBN 978-985-442-860-4.

Вып. 19: **Ноосферная — эканоміка ў пачатку XXI стагоддзя: навука, адукацыя, інавацыі, культура** / [составитель В. Г. Гаврыленко; научно-редакционный совет: М. В. Мясніковіч і др.]. — 2010. — 247 с. — 250 экз. — ISBN 978-985-442-861-1.

Вып. 20: **Антыкрызісныя механізмы хазіятвання Рэспублікі Беларусь: навука і практыка** / [составитель В. Г. Гаврыленко; научно-редакционный совет: М. В. Мясніковіч і др.]. — 2010. — 368 с. — Часть текста на беларуском языке. — Библиографія ў канцы навуковых прац. — 250 экз. — ISBN 978-985-442-862-8.

Вып. 21: **Імпэратывы экалагічнай безадпаспэчнасці** / [составитель В. Г. Гаврыленко; научно-редакционный совет: М. В. Мясніковіч і др.]. — 2010. — 210 с. — 250 экз. — ISBN 978-985-442-863-5.

Агульныя пытанні навукі і культуры. Прапедагэтыка. Навука і веды ў цэлым. Арганізацыя разумовай працы

Вільтовскі, Д. М. **Політыка і заканадаўства ў сферы трансфера тэхналогій: замежны і нацыянальны вопыт** / Вільтовскі Д. М., Машонская Е. П., Успенскі А. А. — Мінск: Ковчэг, 2010. — 58 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-6950-40-0.

Дубовік, С. В. **Рэспубліканскі цэнтр трансфера тэхналогій: історыя ўспехаў** / Дубовік С. В., Успенскі А. А. — Мінск: Ковчэг, 2010. — 38 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-6950-23-3.

Дакументацыя. Навукова-тэхнічная інфармацыя (НТИ). Друк у цэлым. Аўтарства

Ільіна, Е. М. **На шляху да інфармацыйнага грамадства: дзяржаўная палітыка інфармацыі ў Рэспубліцы Беларусь** / Е. М. Ільіна. — Мінск: РІВШ, 2010. — 181 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-500-386-2.

Сістэмы пісьма і пісьменнасці. Знакі і сімвалы. Семіётыка ў цэлым. Коды. Графічнае прадстаўленне думкі

Протацік, Т. А. **Стэнографія: пазнавальнае для ўдзельнікаў устаноў, забяспечваючых атрыманне сярняга спецыяльнага адукацыі па спецыяльнасці «Дакументацыя і до-**

кументацыйнае забяспечэнне кіравання» / Т. А. Протацік. — Мінск: Літаратура і Мастацтва, 2010. — 269 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-6941-62-0 (в пер.).

Рудая, Е. Н. **Занімалочка. Я рысую і пішу: [в 2 ч.]** / Е. Н. Рудая; [художнік С. В. Іванчэнко]. — Мозырь: Федосенко Е. Н., 2010. — ISBN 978-985-90223-3-3.

Ч. 1. — 2010. — 32 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-90223-4-0.

Інфармацыйныя тэхналогіі. Вылічальная тэхніка. Апрацоўка даных

Бахтязін, В. В. **Тэхналогія развіцця праграмаўнага забяспечэння: ўчебнае пазнавальнае для студэнтаў вышэйшых навучальных устаноў спецыяльнасці «Праграмаўнае забяспечэнне інфармацыйных тэхналогій»** / В. В. Бахтязін, Л. А. Глухова; Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Беларуска-польскі дзяржаўны ўніверсітэт інфармацыі і радыёэлектронікі. — Мінск: БГУИР, 2010. — 266 с. — 400 экз. — ISBN 978-985-488-512-4.

Белугіна, Н. И. **Інфармацыя: 7-й клас: рашэнне ўпражненняў па ўчебным пазнавальнаму «Інфармацыя. 7 клас» аўтараў Г. А. Заборскага [і др.] / Н. И. Белугіна. — Мінск: Юніпресс, 2010. — 62 с. — 4000 экз. — ISBN 978-985-532-315-1.**

Глухарава, С. А. **Занімавальная інфармацыя: 6–7-е класы: пазнавальнае для ўдзельнікаў агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання** / С. А. Глухарава, Г. В. Кірыш, А. А. Мешчэракова; Нацыянальны інстытут адукацыі. — Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2010. — 358 с. — 3600 экз. (1-й з-д 1 тысяча 100). — ISBN 978-985-471-377-9.

Калмыкова, И. А. **Асновы інфармацыйных тэхналогій: пазнавальнае для студэнтаў і слухачоў** / И. А. Калмыкова; Міністэрства адукацыі і турызму Рэспублікі Беларусь, Беларуска-польскі дзяржаўны ўніверсітэт фізічнай культуры. — Мінск: БГУФК, 2010. — 125 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-6902-59-1.

Кротов, В. Г. **Latex. Камп'ютарная сістэма падрыхтоўкі матэматычных тэкстаў: пазнавальнае для студэнтаў вышэйшых навучальных устаноў, адукацыйных устаноў спецыяльнасці 1-31 03 01 «Матэматыка», 1-31 03 02 «Механіка»** / В. Г. Кротов, А. С. Ляліков. — Мінск: БГУ, 2010. — 251 с. — 250 экз. — ISBN 978-985-518-306-9.

Асновы праграмавання (у візуальнай форме Delphi): ўчебна-методычны комплекс па дысцыпліне «Асновы праграмавання» для студэнтаў спецыяльнасці 1-25 01 07 Эканоміка і кіраванне на прадпрыемстве, 1-26 02 02 Менеджмент: в 2 ч. / Міністэрства сельскага хазіятства і прадукцыі Рэспублікі Беларусь, Беларуска-польскі дзяржаўны ўніверсітэт аграрна-тэхнічнага ўніверсітэта; [составители: Р. И. Фурунжияев, Е. М. Исаченко, Т. В. Ероховец]. — Мінск: БГАТУ, 2010. — ISBN 978-985-519-265-8.

Ч. 1. — 2010. — 130 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-519-266-5.

Саковская, А. В. **Камп'ютарная графіка: лабараторна-практычныя работы: пазнавальнае для ўдзельнікаў устаноў адукацыі, забяспечваючых атрыманне спецыяльнага адукацыі па спецыяльнасці «Інфармацыйна-тэхнічнае адукацыя»** / А. В. Саковская. — Мінск: Беларуская Энцыклапедыя, 2010. — 91 с. — 800 экз. — ISBN 978-985-11-0527-0 (в пер.).

Кіраванне. Менеджмент

Глушаков, В. Е. **Асновы менеджмента і арганізацыйнае паводзіне** / В. Е. Глушаков. — Мозырь: Белый Ветер, 2010. — 197 с. — 114 экз. — ISBN 978-985-538-116-8.

Дзелова кар'ера: пазнавальнае для ўдзельнікаў самастойнай работы студэнтаў дзёнавай формы навучання спецыяльнасці 1-25 01 07 «Эканоміка і кіраванне на прадпрыемстве», 1-25 01 04 «Фінансы і кредит», 1-25 01 10 «Каммерцыйная дзейнасць», 1-25 01 09 «Товараўвядзенне і экспарт тавараў», 1-26 02 03 «Маркетынг», 1-25 01 08 «Бухгалтэрыя, аналіз і аўдыт» накіравана на 1-25 01 08-01 «Бухгалтэрыя, аналіз і аўдыт ў банках» / Белкоопсоюз, Беларуска-польскі дзяржаўны ўніверсітэт тэхнічнага адукацыі і кіравання; [автор-составитель Е. А. Левченко]. — Гомель: БТЭУПК, 2010. — 71 с. — 140 экз. — ISBN 978-985-461-796-1.

Рыбаков, А. Е. **Асновы дзелопродуцыі: ўчебнае для ўдзельнікаў устаноў адукацыі, забяспечваючых атрыманне спецыяльнага адукацыі па спецыяльнасці «Дакументацыя, інфармацыйнае і арганізацыйнае апрацоўванне»** / А. Е. Рыбаков. — Мінск: РІПО, 2010. — 325 с. — 600 экз. — ISBN 978-985-503-129-2 (в пер.).

Украинец, П. П. **Соцыялогія менеджмента: асновы тэорыі і мастацтва практыкі: пазнавальнае для студэнтаў вузав** / П. П. Украинец. — Мінск: ФУАінформ, 2010. — 329 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-6868-36-1.

Шейнов, В. П. **Іскусства торгавлі: эфектыўная продаж тавараў і паслуг** / В. П. Шейнов. — Москва: АСТ; Мінск: Харвест, 2010. — 414 с. — 2000 экз. — ISBN 978-5-17-032343-2 (АСТ). — ISBN 978-985-16-6327-5 (Харвест) (в пер.).

Шейнов, В. П. **Іскусства торгавлі: эфектыўная продаж тавараў і паслуг** / В. П. Шейнов. — Москва: АСТ; Мінск: Харвест, 2010. — 414 с. — 1000 экз. — ISBN 978-5-17-032343-2 (АСТ). — ISBN 978-985-16-6327-5 (Харвест) (в пер.).

Цывілізацыя. Культура. Прагрэс

Знакамітыя мінчане XIX–XX стст.: матэрыялы беларуска-польскай навуковай канферэнцыі, Мінск, 12 лістапада 2008 г. / [рэдакцыя: А. Ф. Вялікі і З. Ю. Вініцкі (навук. рэд.) і інш.]. — Мінск: В. Хурсік, 2010. — 142 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-6888-37-6.

Бібліяграфія і бібліяграфія. Каталогі

«Беларусь», выдавецтва (Мінск). **Аналіз тэматычных план выдання літаратуры на 2011 год / Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь, Рэспубліканскае ўніверсітэцкае прадпрыемства «Выдавецтва «Беларусь».** — Мінск: Беларусь, 2010. — 11 с. — Часть тэкста на рускай мове. — 800 экз.

Каталог, 2011: 1-е паўгоддзе: пазнавальнае СМІ органаў навукова-тэхнічнай інфармацыі / Міністэрства звязі і інфармацыі Рэспублікі Беларусь, Рэспубліканскае ўніверсітэцкае прадпрыемства «Белпочта». — Мінск, 2010. — 92 с. — 415 экз.

Кнігі войны: бібліяграфічныя ўказальнікі / УК «Обласная бібліятэка ім. М. Горькага»; [составители: В. А. Горбачевская і др.; рэдакцыя: Т. П. Данилюк, А. М. Мяснянкіна (общ. ред.), Н. И. Миклух]. — Брэст: Поліграфіка, 2010. — 114 с. — Часть тэкста на англійскай, беларускай і польскай мовах. — 250 экз. — ISBN 978-985-6970-01-9.

Кнігі і перыядычныя выданні да 1941 года: з фонда Брэстскай абласной бібліятэкі ім. М. Горькага: бібліяграфічны ўказальнік / УК «Обласная бібліятэка ім. М. Горькага»; [составители: В. А. Горбачевская, Е. И. Жук; рэдакцыя: Т. П. Данилюк, А. М. Мяснянкіна (общ. ред.), Н. И. Миклух]. — Брэст: Поліграфіка, 2010. — 115 с. — Часть тэкста на англійскай, беларускай, польскай і украінскай мовах. — 250 экз. — ISBN 978-985-6970-03-3.

Леоненя, В. А. **Полоцкія пісатэлі: новыя імяна: біябібліяграфічны справочнік** / В. А. Леоненя, А. М. Рагкевіч. — Полоцк: Полоцкае кніжнае выдавецтва, 2010. — 54 с. — Часть тэкста на беларускай мове. — 70 экз. — ISBN 978-985-6936-22-0.

Пушкіна: «Капітанска дачка»: бібліяграфічны ўказальнік літаратуры / ГУ «Мінская абласная бібліятэка ім. А. С. Пушкіна», Пушкінскі інфармацыйны цэнтр; [составитель: Ключева Елена Юрьевна]. — Мінск: Мінская абласная бібліятэка, 2010. — 9 с. — 40 экз.

Бібліятэчная справа. Бібліятэчнасць

Галоўна кніжніца Прыпянонне: да 180-гадовага дня заснавання ДУК «Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я. Ф. Карскага» / Дзяржаўная ўстанова культуры «Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я. Ф. Карскага»; [складальнікі: Мальцова Л. В. і інш.]. — Гродна: Гродзенская друкарня, 2010. — 119 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-6835-80-6 (у пер.).

Ляйко, Н. А. **Каталогізацыя дакументаў. Індэксаванне дакументаў: вучэбны дапаможнік для студэнтаў спецыяльнасці «Бібліятэчнасць і бібліяграфія»** вышэйшых навучальных устаноў / Н. А. Ляйко, А. І. Фядорына. — Мінск: БДУ культуры і мастацтваў, 2010. — 113 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-522-005-4.

Сто год шчасця: методычныя рэкамендацыі к 95-летию В. Тушыной / ГУ «Віцебская абласная бібліятэка ім. В. І. Леніна», Отдел бібліятэкаведання, навучных ісправанняў і праблем культуры; [составитель Л. С. Гуделева]. — Віцебск: Віцебская абласная бібліятэка, 2010. — 42 с. — 12 экз.

Даведчыя выданні агульнага тыпу. Энцыклапедыі, слоўнікі і г. д.

Ді Вінчэнца, М. **Пакупайце кетчуп у мае, ілі ўсёму сваё час: [календарь вашых удачных дел]** / Марк Ді Вінчэнца; [перевел

с англійскай П. А. Самсонов]. — Мінск: Попурри, 2010. — 140 с. — Издано пры ўдзеле ООО «Харвест» (Мінск). — 5000 экз. — ISBN 978-985-15-1035-7.

Сэрыяльныя выданні і выданні, якія прадаўжаюцца. Перыядыка

Перечень пазнавальных СМІ для работы пазнавальнага: 1-е паўгоддзе 2011 г. / Міністэрства звязі і інфармацыі Рэспублікі Беларусь, Рэспубліканскае ўніверсітэцкае прадпрыемства «Белпочта». — Мінск, 2010. — 117 с. — 12570 экз.

Газеты. Прэса. Журналістыка

Сучасная журналістыка: актуальныя праблемы: зборнік навуковых артыкулаў / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Інстытут парламентарызму і прадпрыемстваў; [рэдакцыя: А. Ф. Мяснікоў (адказны рэдактар) і інш.]. — Мінск: Ішпакрена, 2009 —

Вып. 2. — 2010. — 101 с. — Часть тэкста на рускай мове. — 50 экз. — ISBN 978-985-6838-11-1.

Шимолін, В. И. **У істакі беларускай пазнавальнай: епархіяльныя вядомасці другой паловы XIX — пачатку XX в.** / В. И. Шимолін. — Мінск: БГУ, 2010. — 199 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-518-364-9.

Выданні змешанага зместу. Зборнікі

Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт (Мінск). Навукова-тэхнічная канферэнцыя студэнтаў і магістрантаў (61; 2010). 61-я навукова-тэхнічная канферэнцыя студэнтаў і магістрантаў, 19–24 красавіка 2010 г.: зборнік навуковых прац: в 4 ч. / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Беларуска-польскі дзяржаўны ўніверсітэт тэхнічнага адукацыі і кіравання. — Мінск: БГТУ, 2010. — ISBN 978-985-530-010-7.

Ч. 3 / [рэдакцыя: С. И. Барановский і др.]. — 2010. — 294 с. — 50 экз. — ISBN 978-985-530-013-8.

Ч. 4 / [рэдакцыя: М. И. Кулак і др.]. — 2010. — 447 с. — Часть тэкста на беларускай мове. — 50 экз. — ISBN 978-985-530-014-5.

Мінскі дзяржаўны лінгвістычны ўніверсітэт. **Матэрыялы ежгоднай навуковай канферэнцыі студэнтаў і магістрантаў універсітэта:** [Мінск], 27–28 красавіка 2010 г.: в 2 ч. / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Мінскі дзяржаўны лінгвістычны ўніверсітэт; [рэдакцыя: Н. П. Баранова (адказны рэдактар) і др.]. — Мінск: МГЛУ, 2010. — Часть тэкста на англійскай і беларускай мовах. — 100 экз. — ISBN 978-985-460-385-8.

Ч. 1. — 311 с. — ISBN 978-985-460-386-5.

Ч. 2. — 304 с. — ISBN 978-985-460-387-2.

Мір і чалавек: матэрыялы II гарадской ўдзельна-практычнай канферэнцыі ўдзельнікаў устаноў адукацыі, забяспечваючых атрыманне спецыяльнага адукацыі (Мінск, студзень — студзень 2009 г.) / [под редакцией А. Л. Павлюченко]. — Мінск, 2010. — 127 с. — Часть тэкста на беларускай мове. — 100 экз.

Могілеўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. А. Кулешова. Навукова-методычная канферэнцыя прафесараў і супрацоўнікаў (2010). Матэрыялы навукова-методычнай канферэнцыі прафесараў і супрацоўнікаў па выніках навукова-даследавальскай работы, 3–4 красавіка 2010 г. / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Могілеўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. А. Кулешова; [рэдакцыя: Т. Ю. Герасімова і др.]. — Могілеў: МГТУ, 2010. — 308 с. — Часть тэкста на беларускай мове. — 65 экз. — ISBN 978-985-480-634-1.

Зборнік артыкулаў пераможцаў конкурсу навуковых прац, зробленых курсантамі, слухачамі і студэнтамі Акадэміі МВД Рэспублікі Беларусь у 2010 годзе / Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь, Акадэмія Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь. — Мінск: Акадэмія МВД Рэспублікі Беларусь, 2010. — 127 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-427-626-7.

Студэнцкая навука як фактар развіцця і спецыялізацыі будучага спецыяліста: матэрыялы VI студэнцкай навуковай канферэнцыі, Мінск, 23 красавіка 2010 г. / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Беларуска-польскі дзяржаўны ўніверсітэт тэхнічнага адукацыі і кіравання; [рэдакцыя: В. В. Буцкі і др.]. — Мінск: БГТУ, 2010. — 286 с. — Часть тэкста на беларускай мове. — 100 экз. — ISBN 978-985-541-003-5.

Семейные тайны князей Менжинских

Под обложкой книги Юрия Татаринова "Княгиня Менжинская", которая увидела свет в издательстве "Регистр", читатель найдёт три произведения — страницы семейной хроники древнего княжеского рода. История любви Фёдора Колупайло и панны Юлии, начавшаяся в повести "Вероотступник", потянет ниточку к судьбе их дочери Марии, которой посвящён роман, давший название книге. Завершится семейная хроника "Мазуровским волком", обозначенным автором как "провинциальная история". Она расскажет о судьбе князя Сержа, сына Марии Менжинской. Вынужденный находиться за границей, он не забывал о родине и в 1930-х годах выкупил участок земли во дворе Гнезненского костёла, чтобы возвести на нём фамильный склеп... Сохранившийся до наших дней памятник послужил отправной точкой для автора книги.

Юрий Татаринов — автор многих книг на историко-краеведческие темы и основатель серий "Беларусь историческая" и "Сентиментальные сюжеты". Его книги пользуются читательским спросом. Книга "Княгиня Менжинская" издавалась в 2005 году на белорусском языке, теперь вышла в русском варианте.

Ольга ПОЛОМЦЕВА



Студенческая наука-2010: региональная научно-практическая конференция студентов вузов Могилевской области, 20 апреля 2010 г.; материалы конференции / [редакционный совет: Е. К. Сычова (ответственный редактор) и др.]. — Могилев: МГУ, 2010. — 374 с. — Часть текста на белорусском языке. — 75 экз. — ISBN 978-985-480-642-6.

Выданні для моладзі. Дзіцячая, юнацкая літаратура. Кнігі для самых маленькіх. Кніжкі з малюнкамі

Грынчанка, П. Сакрэты кветак для дароў і дзетак / Паліна Грынчанка, Алена Церашкова; [фотаздымкі Паліны Грынчанка]. — Мінск: Мастацкая літаратура, 2010. — 30, с. — 2000 экз. — ISBN 978-985-02-12-16-0.

Библия для детей: священная история в простых рассказах для чтения в школе и дома / по тексту протоиерея Александра Соколова; [художник В. И. Вольниц]. — Минск: Белорусская Православная Церковь (Белорусский Экзархат Московского Патриархата), 2010. — 527 с. — 10100 экз. — ISBN 978-985-511-295-3 (в пер.).

Маленький молитвослов / [художница Наталья Сорока]. — Минск: Братство в честь Святого Архистратига Михаила в г. Минске Минской епархии Белорусской Православной Церкви, 2010. — 31 с. — 15000 экз. — ISBN 978-985-6484-93-6 (в пер.).

О Рождестве Христовом / [художница Анна Романовская]. — Минск: Братство в честь Святого Архистратига Михаила в г. Минске Минской епархии Белорусской Православной Церкви, 2010. — 39 с. — 5000 экз. — ISBN 978-985-6484-94-3 (в пер.).

Отче наш: молитва Господня / [художница Наталья Сорока]. — Минск: Братство в честь Святого Архистратига Михаила в г. Минске Минской епархии Белорусской Православной Церкви, 2010. — 39 с. — 10000 экз. — ISBN 978-985-6484-92-9 (в пер.).

Трафимова, Г. В. Где живут драконы: книга для детей младшего школьного возраста / Г. В. Трафимова, С. А. Трафимов. — Минск: Народная асвета, 2010. — 61 с. — 3000 экз. — ISBN 978-985-03-1396-6.

Чайка, Е. С. Почему и отчего? / [Чайка Елена Степановна]. — Минск: Харвест, 2010. — 239 с. — 10000 экз. — ISBN 978-985-16-8251-1 (в пер.).

Шереметьева, Т. Л. Большая детская энциклопедия в вопросах и ответах: [для среднего и старшего школьного возраста / Шереметьева Татьяна Леонидовна]. — Минск: Харвест, 2010. — 239 с. — 10000 экз. — ISBN 978-985-16-7301-4 (в пер.).

Шереметьева, Т. Л. 1001 вопрос обо всем на свете: [для среднего и старшего школьного возраста / Шереметьева Татьяна Леонидовна]. — Минск: Харвест, 2010. — 159 с. — 7000 экз. — ISBN 978-985-16-76-68-8 (в пер.).

ФІЛАСОФІЯ. ПСІХАЛОГІЯ Філасофія

Белокурский, В. М. Становление и развитие философии: пособие для студентов / В. М. Белокурский; Министерство культуры Республики Беларусь, Белорусский государственный университет культуры и искусств. — Минск: БГУ культуры и искусств, 2010. — 92 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-522-007-8.

Глоба, П. П. Гороскопический статус планет. Ядро гороскопа: методическое пособие для практического изучения астрологии / П. П. Глоба; [под редакцией В. И. Махнач, И. И. Махнач]. — Минск: Авестийская школа астрологии, 2010. — 94 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-6951-08-7.

Глоба, П. П. Градусы Зодиака: методическое пособие для практического изучения астрологии / П. П. Глоба; [под редакцией Е. А. Микulich, И. И. Махнач]. — Минск: Аве-

стийская школа астрологии, 2010. — 125 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-6951-07-0.

Крылов, В. П. Основы мировоззрения / Владимир Крылов; [рисунки выполнены Рубинштейном Борисом Самуиловичем и Герчиковым Борисом Гариевичем]. — Минск: Ковчег, 2010. — 97 с. — 620 экз. — ISBN 978-985-6950-26-4.

Подпорин, И. Г. Философия и методология науки: пособие для аспирантов и магистрантов / И. Г. Подпорин, С. Н. Мизякина, А. Ю. Опариш; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Белорусский государственный аграрный технический университет, Кафедра философии и истории. — Минск: БГАТУ, 2010. — 279 с. — 120 экз. — ISBN 978-985-519-285-6.

Стрельцова, Г. Все о Фэн-Шуй / Галина Стрельцова. — Изд. 2-е, стереотипное. — Минск: Книжный Дом, 2011. — 575 с. — 5030 экз. — ISBN 978-985-489-954-1.

Философия: методическое пособие для магистрантов и аспирантов / [А. И. Лойко и др.]; под общей редакцией А. И. Лойко; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Кафедра философских учений. — 2-е изд., исправленное и дополненное. — Минск: БНТУ, 2010. — 130 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-525-308-3.

Философия в исторической динамике культуры: методическое пособие для семинарских занятий студентов дневного отделения всех специальностей БГУИР / Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Кафедра философии; [составители: Г. И. Мальхина и др.]; под редакцией Г. И. Мальхиной. — Минск: БГУИР, 2010. — 151 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-488-560-5.

Псіхалогія

Бьюзен, Т. Интеллект-карты: практическое руководство / Тони Бьюзен, Барри Бьюзен; [перевел с английского Е. А. Самсонов]. — Минск: Попурри, 2010. — 347, с. — Издано при участии ООО «Харвест» (Минск). — 5100 экз. — ISBN 978-985-15-1077-7.

Логопсихология: хрестоматия: [для студентов и слушателей]; в 2 ч. / Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка; [составители: Н. Н. Баль, Т. В. Горудко, Н. В. Дроздова]. — Минск: БГПУ, 2010. — ISBN 978-985-501-869-9.

Ч. 1. — 2010. — 155 с. — 170 экз. — ISBN 978-985-501-870-5.

Лорейн, Г. Как тренировать память / Гарри Лорейн; [перевела с английского Л. А. Бабук]. — 3-е изд. — Минск: Попурри, 2010. — 366 с. — Издано при участии ООО «Харвест» (Минск). — 5000 экз. — ISBN 978-985-15-1178-1.

Пападопулос, Л. Руководство по обращению с мужчинами / Линда Пападопулос; [перевел с английского О. Г. Белошеев]. — Минск: Попурри, 2010. — 297 с. — Издано при участии ООО «Харвест» (Минск). — 5000 экз. — ISBN 978-985-15-1127-9.

Психология развития личности: хрестоматия / Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка; [составители: И. В. Ботьяновская и др.]. — Минск: БГПУ, 2010. — 223 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-501-816-3.

Современное состояние и перспективы развития психологии общения: материалы международной научно-практической конференции (Гродно, 8–9 октября 2010 г.) / [редколлегия: Л. М. Даукша (отв. ред.) и др.]. — Гродно: ГрГУ, 2010. — 385 с. — 60 экз. — ISBN 978-985-515-332-1.

Шейнов, В. П. Как найти недостающее время и новые идеи / В. П. Шейнов. — Минск: Харвест, 2010. — 351 с. — 4000 экз. — ISBN 978-985-16-8737-0.

РЭЛІГІЯ. БАГАСЛОЎЕ Хрысціянства. Хрысціянскія цэрквы і дэнамінацыі

Апякунку нашу песняю ўславім! акафіст перад Жыровіцкай іконаю Маці Божай / [над тэкстам працавалі: а. Андрэй Крот, а. Сяргей Стасевіч, а. Алесь Аўдзяюк]. — Полацк: Грэка-каталіцкая парафія Святапакутніка Язафата ў г. Полацку, 2010. — 23 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-6448-28-0.

Макарчык, Ю. 550 гадоў рымска-каталіцкай парафіі ў Поравазе = 550 lat rzymsko-katolickiej parafii w Rogozowie / а. Юзаф Макарчык OFMConv.; [пераклад на беларускую мову Кацярыны Канчэўскай; фатаграфіі Баласлава Гавэцкага]. — Гродна: Гродзенская дыяцэзія Рымска-каталіцкага Касцёла ў Рэспубліцы Беларусь, 2010. — 295 с. — Тэкст паралельна на беларускай і польскай мовах. — Рэзюме на англійскай мове. — 200 экз. — ISBN 978-985-6724-81-0.

Нябёсы і зямля зраднёны хрэсным ходам: матэрыялы XVII Міжнароднай навукова-асветніцкай экспедыцыі "Дарога да Святыню" з Благодатным Агнём ад Гроба Гасподняга, [1–5 верас. 2010 г. / праект, укладанне і рэдакцыя Ніны Сямёнаўны Загорскай і Аляксандра Мікалаевіча Лапата-Загорскага; фота: Я. В. Пясецкі, А. М. Лабада]. — Мінск: Права і эканоміка, 2010. — 138 с. — Частка тэксту на рускай мове. — 300 экз. — ISBN 978-985-442-857-4.

Бриджес, Ч. Толкование Книги притч Соломона / перевод с английского [Е. Ф. Марчука]. — Минск: Минская фабрика цветной печати, 2010. — 335 с. — 1500 экз. — ISBN 978-985-454-536-3 (в пер.).

Кирилл (Гундяев В. М.; патриарх; 1946–). Церковь призывает к единству: слово Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла / [составитель А. В. Велько]. — Минск: Белорусский Православный Церковь (Белорусский Экзархат Московского Патриархата), 2010. — 477 с. — 10000 экз. — ISBN 978-985-511-303-5 (в пер.).

Невидимая брань: блаженной памяти старца Никодима Святогорца / [перевод с греческого святителя Феофана Затворника]. — Минск: Белорусская Православная Церковь (Белорусский Экзархат Московского Патриархата), 2010. — 862 с. — 5000 экз. — ISBN 978-985-511-192-5 (в пер.).

ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ. ЭКАНОМІКА. ГАНДАЛЬ. ПРАВА. ДЗЯРЖАВА. ВАЕННАЯ СПРАВА. САЦЫЯЛЬНАЕ ЗАБЕСПЯЧЭННЕ. АДУКАЦЫЯ

Академия управления при Президенте Республики Беларусь (Минск). Научные труды Академии управления при Президенте Республики Беларусь. — Минск: Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2001. — ISSN 2218-2195.

Вып. 12: в 2 ч., ч. 1: Экономика. Право. Государственное управление и подготовка руководящих кадров / [редколлегия: главный редактор — А. Н. Морозевич и др.]. — 2010. — 367 с. — Часть текста параллельно на русском и английском языках. — 100 экз.

Мигун, Д. А. Обществоведение: тестовые задания для подготовки к централизованному тестированию / Д. А. Мигун. — Минск: Новое знание, 2010. — 218 с. — 3010 экз. — ISBN 978-985-475-428-4.

Республика Беларусь: общество, политика, экономика, люди, 2006–2009 гг. / [Голубев С. Г. и др.]; Информационно-аналитический центр при Администрации Президента Республики Беларусь. — Минск: Информационно-аналитический центр при

Администрации Президента Республики Беларусь, 2010. — 495 с. — 400 экз.

Сацыялогія

Бабосова, Е. С. Мотивация включенности молодежи в научную деятельность / Е. С. Бабосова; Государственное научное учреждение «Институт социологии Национальной академии наук Беларуси». — Минск: Право и экономика, 2010. — 231 с. — 250 экз. — ISBN 978-985-442-847-5.

Достижение целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия: национальный отчет Республики Беларусь / [Андрухова Зоя Ефимовна и др.; научный редактор Пинигин Виктор Владимирович]; Государственное научное учреждение «Научно-исследовательский экономический институт Министерства экономики Республики Беларусь». — Минск: НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь, 2010. — 77 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-6762-50-8.

Психология социального развития: полифония жизни: сборник научных трудов кафедры психологии / Российский государственный социальный университет, Филиал РГСУ в г. Минске; [научная редакция: Ю. Н. Карандашев, Н. В. Гольцова]. — Минск: Издательский центр БГУ, 2010. — 270 с. — Часть текста параллельно на русском и английском языках. — 100 экз. — ISBN 978-985-476-838-0.

Романова, С. П. Теория структуризации Э. Гидденса как новая попытка осмысления социальной реальности / С. П. Романова. — Минск: Право и экономика, 2010. — 196 с. — 250 экз. — ISBN 978-985-442-853-6.

Сивуха, С. В. Организационная коммуникация: пособие для студентов факультета философии и социальных наук, обучающихся по специальности 1-23 01 07 «Информация и коммуникация (по направлениям)» / С. В. Сивуха. — Минск: БГУ, 2010. — 119 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-518-257-4.

Шейнов, В. П. Искусство убеждать: технология скрытого управления людьми / В. П. Шейнов. — Минск: Харвест, 2010. — 462 с. — 4000 экз. — ISBN 978-985-13-9495-7 (в пер.).

Шейнов, В. П. Искусство управлять людьми / В. П. Шейнов. — Москва: АСТ; Минск: Харвест, 2010. — 511 с. — 3000 экз. — ISBN 978-5-17-037179-2 (АСТ). — ISBN 978-985-16-29-53-0 (Харвест) (в пер.).

Шейнов, В. П. Пиар «белый» и «черный»: технология скрытого управления людьми / В. П. Шейнов. — Москва: АСТ; Минск: Харвест, 2010. — 671 с. — 3000 экз. — ISBN 978-5-17-03-3360-8 (АСТ). — ISBN 978-985-16-0737-8 (Харвест) (в пер.).

Шейнов, В. П. Психология обмана и мошенничества / В. П. Шейнов. — Москва: АСТ; Минск: Харвест, 2010. — 462 с. — 1500 экз. — ISBN 978-5-17-030789-0 (АСТ). — ISBN 978-985-16-0676-0 (Харвест) (в пер.).

Шейнов, В. П. Психология обмана и мошенничества / В. П. Шейнов. — Москва: АСТ; Минск: Харвест, 2010. — 462 с. — 1500 экз. — ISBN 978-5-17-030789-0 (АСТ). — ISBN 978-985-13-2048-2 (Харвест) (в пер.).

Шейнов, В. П. Убеждающие воздействия / В. П. Шейнов. — Минск: Харвест, 2010. — 367 с. — 4000 экз. — ISBN 978-985-16-8612-0 (в пер.).

Палітыка

Данилов, Ю. Д. Краткий курс лекций по политологии: пособие для студентов всех специальностей заочной формы обучения / Данилов Ю. Д.; Министерство образования

Частные объявления

Куплю книгу Анатолия Иванова "Вечный зов" (книгу первую, часть 1-3 или всю книгу).
Тел. velcom 653-17-20

КУПОН

Для бесплатного частного объявления



Информация не для печати:

Ф.И.О. заказчика _____ тел. _____
Адрес _____
Разборчиво заполните, вырежьте и отправьте на адрес редакции: 220034, г. Минск, ул. Захарова, 19. Телефон для справок: 284-66-71, 284-66-73.

Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра социально-политических и исторических наук. — Брест: БрГТУ, 2010. — 213 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-493-167-8.

Политология: конспект лекционного курса: пособие для студентов лечебного, педиатрического, медико-психологического, медико-диагностического факультетов и факультета иностранных учащихся / [Л. И. Лукьянова и др.]; под редакцией Л. И. Лукьяновой, Л. Г. Короленок; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гродненский государственный медицинский университет, Кафедра гуманитарных наук. — Гродно: ГрГМУ, 2010. — 223 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-496-632-8.

Политология: учебно-методическое пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по педагогическим специальностям / [Г. В. Корзенко и др.; под редакцией Г. В. Корзенко, В. А. Зенченко]; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка. — Минск: БГПУ, 2010. — 275 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-501-874-3.

Унутраная палітыка.

Унутраная палітыка Рэспублікі Беларусь

Беларусь в вопросах и ответах. — Минск: Белорусский Дом печати, 2010. — 77 с. — 400 экз.

Беларусь в современных геополитических условиях: политико-правовые и социально-экономические аспекты устойчивого развития: материалы республиканской научно-практической конференции (Минск, 26 марта 2010 г.). — Минск: Академия МВД Республики Беларусь, 2010. — 293 с. — Часть текста на белорусском языке. — 100 экз. — ISBN 978-985-427-623-6.

Унутраная палітыка зарубешных краін

Лашкевич, С. А. Африка в современном мире / С. А. Лашкевич, А. А. Челядинский; Белорусский государственный университет. — Минск: Право и экономика, 2010. — 319 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-442-840-6.

Палітычныя партыі і рухі. Палітычныя партыі і рухі ў Рэспубліцы Беларусь

Молодость моя... [посвящается 90-летию комсомола Беларуси / составитель Е. О. Ковалева]. — Минск: Літаратура і Мастацтва, 2010. — 69 с. + 1 электронно-оптический диск (CD-R) + 7 отдельных л. карт. — 3100 экз. — ISBN 978-985-6941-69-9.

Эканоміка. Народная гаспадарка. Эканамічныя навукі. Эканоміка ў цэлым

Громов, В. И. Алгоритмы и модели резонансного согласования решений в обобщенных ресурсных потоках. Научный доклад / В. И. Громов; Национальная академия наук Беларуси, Институт экономики. — Минск: Право и экономика, 2010. — 38 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-442-833-8.

Давыденко, Л. Н. Экономическая теория: практикум: учебное пособие для студентов высших учебных заведений по неэкономическим специальностям / Л. Н. Давыденко, Е. Л. Давыденко, И. А. Соболенко. — 2-е изд., исправленное. — Минск: Вышэйшая школа, 2010. — 286 с. — 1200 экз. — ISBN 978-985-06-1872-6.

Каталог инвестиционных предложений города Гродно: промышленность, строительство, туризм / Гродненский городской исполнительный комитет. — Гродно: Гродненская типография, 2010. — 78 с. — 215 экз.

Лемешевский, И. М. Экономическая теория: Основы. Вводный курс: учебно-методическое пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям / И. М. Лемешевский. — 4-е изд. — Минск: ФУАинформ, 2010. — 493 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-6868-23-1 (в пер.).

Праца. Навука аб працы. Эканоміка і арганізацыя працы

Вайнштейн, Л. А. Эргономика: учебное пособие для студентов высших учебных заведений по специальностям «Менеджмент», «Дизайн (по направлениям)» / Л. А. Вайнштейн. — Минск: ГИУСТ БГУ, 2010. — 399 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-491-037-6 (в пер.).

Информационная работа: (в помощь профсоюзным работникам и активистам) / Минская городская организация Белорусского профсоюза работников здравоохранения; [составители: Зеленевский П. Н., Часнойть Л. Ч.]. — Минск: Право и экономика, 2010. — 39 с. — 160 экз. — ISBN 978-985-442-858-1.

Методические рекомендации о порядке оформления и рассмотрения документов, связанных с государственной регистрацией и исключением из журнала государственной регистрации, постановкой на учет и снятием с учета организационных структур профсоюза и о порядке выдачи разрешений на право изготовления печатей / Республиканский комитет Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса. — Минск, 2010. — 42 с. — 300 экз.

Охрана труда: пособие для подготовки руководителей и специалистов к проверке знаний по вопросам охраны труда / [Г. А. Вершина и др.]; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Кафедра «Охрана труда». — Минск: БНТУ, 2010. — 397 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-525-481-3.

Профсоюзный вестник / Минская городская организация Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов. — Минск, 2010. — 46 с. — 200 экз.

Рекомендации первичным профсоюзным организациям и профсоюзному активу Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов по вопросам профсоюзной работы / Белорусский профессиональный союз работников строительства и промышленности строительных материалов, Республиканский комитет. — Минск, 2010. — 235 с. — 1000 экз.

Сборник материалов по осуществлению общественного контроля в первичных профсоюзных организациях Белорусского профессионального союза работников здравоохранения / Республиканский комитет Белорусского профсоюза работников здравоохранения. — Минск, 2010. — 46 с. — 2000 экз.

Сборник положений об осуществлении общественного контроля профсоюзами. — Минск, 2010. — 147 с. — 1200 экз.

Социально-психологические особенности работы профсоюзных лидеров в трудовых коллективах: (из опыта работы профсоюзных организаций); материалы научно-практической профсоюзной конференции (12 мая 2010 г., г. Минск). — Минск, 2010. — 44 с. — Часть текста на белорусском языке. — 80 экз.

Экономика труда: пособие для студентов специальностей 1-25 01 07 «Экономика и управление на предприятии» и 1-26 02 02 «Менеджмент» / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра экономики торговли; [авторы-составители: Т. В. Гасанов



Семь вёрст до небес — это...

Конечно, не близко. А вы знаете, сколько это конкретно в пересчёте на современную систему мер?

Как повысить общую эрудицию до невозможности загруженных школьников? Каким образом вложить в головы подрастающего поколения специфические знания и факты, до которых далеко не все смогут добраться? Как известно, великие открытия делаются сейчас на стыке наук. А великие идеи обычно лежат на поверхности. Вот, например, американцы и немцы печатают цитаты из классиков на пачках чая. И чаю выпили, и к классике приобщились. Точно так же гениально поступили авторы новой книги, вышедшей в 2010 году в издательстве «Пачатковая школа».

Учебное пособие Анны Сендер и Татьяны Ничишиной «Исторический материал на уроках математики в начальной школе» понравится и учителям, и школьникам. Потому что решать задачки предстоит не об абстрактных бассейнах с трубами, куда вода втекает и откуда вытекает, а на конкретном историческом материале. В книгу вошли старинные задачи и задачи с историческим содержанием, методическая копилка со стихами, загадками, сказками и кроссвордами, играми, упражнениями, биографическими миниатюрами и занимательными фактами, которые позволят школьникам приобрести огромный пласт знаний, не напрягая дополнительно глаза в свободное от учёбы время. И, главное, будущие историки и другие гуманитарии не будут страдать на уроках математики, а будущие математики и другие представители точных наук удивят своей общей эрудицией. Добавим ещё, что дети точно будут знать длину ушей Конька-Горбунка, косою сажени, тысячи вёрст и ответы на прочие сказочные вопросы.

Ольга ПАВЛЮЧЕНКО

ва и др.]. — Гомель: БТЭУПК, 2010. — 111 с. — 205 экз. — ISBN 978-985-461-798-5.

Яковчук, В. Н. Социальное партнерство в сфере труда: учебно-методический комплекс: [для студентов] / В. Н. Яковчук; Международный институт трудовых и социальных отношений. — Минск: МИТСО, 2010. — 127 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-497-139-1.

Рэгіянальная (гэрытарыяльная) эканоміка. Зямельнае (аграрнае) пытанне. Жыллёвая гаспадарка

Макэдрой, К. Управление недвижимостью: [бизнес-стратегии] / Кен Макэдрой; [предисловие Роберта Кийосаки; перевела с английского И. В. Продел]. — Минск: Попурри, 2010. — 173 с. — Издано при участии ООО «Харвест» (Минск). — 3500 экз. — ISBN 978-985-15-1153-8 (в пер.).

Формы арганізацый і супрацоўніцтва ў эканоміцы

Атаманчук, Т. С. Бизнес-планирование в малом предпринимательстве / Т. С. Атаманчук; под научной редакцией Медведева В. Ф.; Могилевский государственный университет им. А. А. Кулешова, Институт повышения квалификации и переподготовки кадров. — Минск: Право и экономика, 2010. — 195 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-442-856-7.

Башлакова, О. С. Малый бизнес как императив устойчивого экономического развития / О. С. Башлакова; под редакцией Б. В. Сорвинова. — Гомель: Центр исследования институтов рынка, 2010. — 113 с. — 99 экз. — ISBN 978-985-6790-35-8.

Могилев-инфо = Mogilev-info: информационно-представительский каталог о промышленности Могилевской области. — Могилев: ИВ-Инфо, 2010. — 85 с. — Параллельно на русском и английском языках. — 4000 экз. (1-й 3-д 1 тысяча).

Made in Belarus = Зроблена ў Беларусі: информационно-представительский каталог, 2010. — Минск: Внешняя торговля, 2010. — 111 с. — Текст параллельно на русском и английском языках. — 2000 экз. (1-й 3-д).

Фінансы. Дзяржаўныя фінансы. Фінансы дзяржаўнага сектара. Банкаўская справа. Грошы

Борисенко, Е. В. Налогообложение: учебно-методическое пособие: [для студентов] / Е. В. Борисенко; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет транспорта, Кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». — Гомель: БГУТ, 2010. — 192 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-468-712-4.

Управленческий учет и финансовый менеджмент в системе управления коммерческими организациями: сборник научных статей Международной научно-практической конференции «Мировые тенденции и национальные особенности развития бухгалтерского учета, анализа и аудита: методология, отраслевые методики, подготовка кадров», Гомель, 23–24 сентября 2010 г. / под научной редакцией А. П. Шевлякова. — Гомель: БТЭУПК, 2010. — 159 с. — Часть текста на белорусском языке. — 150 экз. — ISBN 978-985-461-802-9.

Priorbank (Minsk). Priorbank. Member of RZB Group: [annual report, 2009 / photos: D. Kalashnikov, E. Vashchenko, K. Sokolov]. — Minsk, 2010. — 80 с. — На английской мове. — 500 экз.
Прыорбанк. Член RZB Group

Эканамічныя становішча. Кіраванне і планаванне ў эканоміцы. Вытворчасць. Паслугі

Запольский, М. И. Эффективность кооперативно-интеграционных отношений в сфере агропромышленного производства: теория, методология, практика / М. И. Запольский; [под редакцией В. Г. Гусакова]; Республиканское научное унитарное предприятие «Институт системных исследований в АПК Национальной академии наук Беларуси». — Минск: Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, 2010. — 255 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-6925-55-2.

Наскалов, В. М. География туризма и страноведение: учебно-методический комплекс для студентов специальностей 1-03 02 01 «Физическая культура» специализации 1-03 02 01 07 «Менеджмент спорта и туризма», 1-89 01 01 «Туризм и гостеприимство» и для слушателей ИПК УО «ПГУ» специальности 1-89 02 71 «Менеджмент туристской организации» / В. М. Наскалов, Н. И. Максимюшкина; Министерство образования Республики Беларусь, Полоцкий государственный университет. — Новополоцк: ПГУ, 2010. — 347 с. — 90 экз. — ISBN 978-985-531-024-3 (ошибоч.).

Проблемы инновационного развития и креативная экономическая мысль на рубеже веков: А. К. Шторх, С. Ю. Витте, А. А. Богданов: материалы международной научно-практической конференции (г. Минск, 25–26 марта 2010 г.) / [научно-редакционный совет: М. В. Мясникович и др.]. — Минск: Право и экономика, 2010. — 728 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-442-842-0 (в пер.).

Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития: материалы XI Международной научной конференции (Минск, 14–15 октября 2010 г.): в 5 т. / [редколлегия: Червяков А. В. и др.]. — Минск: НИЭИ Минэкономики Республики Беларусь, 2010. — ISBN 978-985-6762-51-5.

Т. 2: Секция 1. Макроэкономическая политика и государственное регулирование экономики. Секция 2. Формирование перспективной концепции социального развития. — 2010. — 311 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-6762-52-2.

Т. 3: Секция 3. Прогнозирование развития межотраслевых комплексов и отраслей экономики. Секция 5. Развитие внешнеэкономических связей. — 2010. — 235 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-6762-53-9.

Т. 4: Секция 4. Инновационно-инвестиционное развитие экономики. Секция 6. Стратегия и механизмы регулирования регионального развития. — 2010. — 279 с. — Часть текста на белорусском языке. — 100 экз. — ISBN 978-985-6762-54-6.

Т. 5: Секция 7. Математическое моделирование экономических процессов и информационные технологии. — 2010. — 171 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-6762-55-3.

Эканамічныя становішча Рэспублікі Беларусь

Актуальные проблемы инновационного развития агропромышленного комплекса Беларуси: материалы II Международной научно-практической конференции, посвященной 170-летию Белорусской государственной сельскохозяйственной академии (г. Горки, 22–24 апреля 2010 г.) / [редколлегия: А. М. Каган (гл. ред.) и др.]. — Минск: Институт системных исследований в АПК НАН

Дорогие читатели!

Если вы хотите продать книгу из вашей домашней библиотеки или купить нужное вам издание, приложение «Книжный свет» — к вашим услугам. Заполните этот купон для бесплатного частного объявления о продаже или желании покупки книг, печатных периодических изданий.

Примечание. Объявления принимаются только при наличии вырезанного купона, а не его ксерокопии.

Беларуси, 2010. — 329 с. — 110 экз. — ISBN 978-985-6925-54-5.

Географічныя асновы турызма, рекреацыі і краеведзеньня ў Беларусі / [М. Г. Ясоев і др.]; пад навучнай рэдакцыяй М. Г. Ясоева. — Мінск: Право і экономика, 2010. — 208 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-442-841-3.

Проблемы функционирования рыночной экономики и экономическая преступность: сборник материалов XI Республиканской научно-практической конференции студентов, магистрантов, аспирантов, Брест, 23 апреля 2010 г. / [редколлегия: Т. С. Силук (отв. ред.) и др.]. — Брест: БрГУ, 2010. — 126 с. — Часть текста на белорусском языке. — 115 экз. — ISBN 978-985-473-555-9.

Резанович, А. И. Беларусь: достижения и рекорды / А. И. Резанович. — Мінск: Белстан, 2010 —

Вып. 2 / [перевод Г. П. Кобяк; фото: А. И. Резанович]. — 2010. — 55 с. — Часть текста параллельно на русском и английском языках. — 30 экз. — ISBN 978-985-6944-14-0 (в пер.).

Республика Беларусь = Republic of Belarus: статистический ежегодник, 2010 / Национальный статистический комитет Республики Беларусь. — Мінск: Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2010. — 582 с. — Параллельно на русском и английском языках. — 300 экз. — ISBN 978-985-6858-58-4 (в пер.).

Социально-экономическое положение Могилевской области в январе – сентябре 2010 г. / Национальный статистический комитет Республики Беларусь, Главное статистическое управление Могилевской области. — Могилев, 2010. — 244 с. — 58 экз.

Социальные факторы устойчивого инновационного развития экономики: тезисы докладов II Международной научно-практической конференции, г. Минск, 22–23 сентября 2010 г. / [редколлегия: М. Л. Зеленкевич (отв. редактор) и др.]. — Мінск: ГИУСТ БГУ, 2010. — 175 с. — Часть текста на английском и белорусском языках. — 130 экз. — ISBN 978-985-491-049-9.

Статистический ежегодник Гродненской области, 2010 / Национальный статистический комитет Республики Беларусь, Главное статистическое управление Гродненской области. — Гродно, 2010. — 397 с. — 60 экз.

Факторы и перспективы посткризисных структурных трансформаций в белорусской экономике / [Золотарева О. А. и др.]; Национальная академия наук Беларуси, Национальный банк Республики Беларусь, Полесский государственный университет. — Мінск: ПолесГУ, 2010. — 220 с. — 140 экз. — ISBN 978-985-516-103-6.

Ярмолович, М. В. Модели, механизмы и организаторские преобразования в экономике: научный доклад / М. В. Ярмолович. — Мінск: Право и экономика, 2010. — 52 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-442-834-5.

Эканамічнае становішча зарубежных краін

Актуальные вопросы развития сельского хозяйства ЕС и Беларуси в контексте углубления процессов международной интеграции: доклады международной научно-практической конференции (Минск, 4–6 октября 2010 г.) / [редколлегия: Г. И. Ганущ, А. А. Зеленковский, А. А. Бренч]. — Мінск: БГАТУ, 2010. — 92 с. — Часть текста на английском и немецком языках. — 100 экз. — ISBN 978-985-519-290-0.

Дадалко, А. В. Стратегии управления экономическими процессами в депрессивных отраслях промышленности России / А. В. Дадалко. — Мінск: ИВЦ Минфина, 2010. — 158 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-6921-96-7.

Гандаль. Міжнародныя эканамічныя адносіны. Сусветная гаспадарка. Агульныя пытанні гандлю. Рынак

Маркетинговые коммуникации: практикум для студентов специальности 1-26 02 03 «Маркетинг» и слушателей специального факультета по переподготовке кадров ОСП «Институт повышения квалификации и переподготовки кадров Белкоопсоюза» / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра маркетинга; [авторы-составители: И. В. Помаз, С. А. Шингирей]. — Гомель: БТЭУПК, 2010. — 299 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-461-778-7.

Цыбулько, А. И. Белорусский рынок лицензий. Обзор 2009 г. / А. И. Цыбулько, А. О. Левкович, О. А. Левкович; Республиканское общественное объединение «Белорусский союз лицензиодателей». — Мінск: Мэджик, 2010. — 75 с. — 250 экз. — ISBN 978-985-64-73-31-2.

Унутраны гандаль

О торговле: Закон Республики Беларусь от 28 июля 2003 г. № 231-3, с изменениями и дополнениями. Правила осуществления

розничной торговли отдельными видами товаров и общественного питания: утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 7 апреля 2004 г. № 384, с изменениями и дополнениями. — Мінск: Дикта, 2010. — 59 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-494-543-9.

Знешні гандаль. Знешнегандлёвыя палітыка. М'ягкія пошліны

Белорусский экспорт = Belarusian export: [рекламно-информационный каталог / под редакцией Виктора Жука; подготовка текста на английском языке: Марина Прудниченко, Юлия Матусевич]. — Мінск: Редакция журнала «Дело (Восток + Запад)», 2010. — 31 с. — Часть текста параллельно на русском и английском языках. — 5000 экз. — ISBN 978-985-6889-17-5.

Международные отношения: история, теория, практика: материалы I научно-практической конференции молодых ученых факультета международных отношений БГУ, Минск, 4 февраля 2010 г. / [редколлегия: В. Г. Шадуцкий и др.]. — Мінск: Издательский центр БГУ, 2010. — 188 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-476-840-3.

Таможенный кодекс Таможенного союза с комментарием / [комментарий подготовлен Дрозд Л. В. и др.]. — Мінск: Информационно-правовое агентство «Регистр», 2010. — 643 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-6937-03-6.

Знешнеэканамічныя сувязі. Міжнародныя эканамічныя адносіны. Сусветная гаспадарка

Векторы внешнеэкономической деятельности / [Руденков В. М. и др.]; под общей редакцией В. М. Руденкова; Национальная академия наук Беларуси, Институт экономики. — Мінск: Право и экономика, 2010. — 522 с. — 250 экз. — ISBN 978-985-442-832-1.

Толстик, И. А. Медиафера в системе международной интеграции / И. А. Толстик; под научной редакцией С. В. Решетникова. — Мінск: Право и экономика, 2010. — 234 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-442-854-3.

Права. Юрыдычныя навукі. Міжнароднае права

Чернявская, А. С. Права человека (права ребенка): учебно-методический комплекс: [для студентов] / А. С. Чернявская, Ю. Н. Егорова, Ю. И. Залеская; Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Белорусский государственный университет физической культуры. — Мінск: БГУФК, 2010. — 240 с. — Часть текста на белорусском языке. — 250 экз. — ISBN 978-985-6902-99-7.

Дзяржаўнае права. Канстытуцыйнае права. Адміністрацыйнае права

Конституция Республики Беларусь 1994 года: (с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.). — Мінск: Амалфея, 2010. — 48 с. — 10100 экз. — ISBN 978-985-441-901-5.

Конституция Республики Казахстан: принята на республиканском референдуме 30 августа 1995 г., с изменениями и дополнениями от 21 мая 2007 г. — Мінск, 2010. — 39 с. — 200 экз.

Крымінальнае права. Крыміналогія. Крыміналістыка

Борико, С. В. Уголовный процесс: учебник для студентов высших учебных заведений по специальностям «Экономическое право», «Международное право», «Политология» и «Правоведение» / С. В. Борико. — Мінск: Амалфея, 2010. — 399 с. — 1200 экз. — ISBN 978-985-441-828-5 (в пер.).

Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы: сборник научных трудов / Государственное учреждение «Центр судебных экспертиз и криминалистики Министерства юстиции Республики Беларусь». — Мінск, 1970. — ISSN 2218-5119.

1/27 / [редколлегия: Дулов А. В. (главный редактор) и др.]. — Право и экономика, 2010. — 186 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-442-848-2.

Круглов, В. А. Уголовное право Республики Беларусь (Общая часть): в понятиях и схемах / В. А. Круглов. — Мінск: Амалфея, 2010. — 211 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-441-876-6.

Материалы, необходимые к представлению для проведения судебно-бухгалтерской экспертизы по делам, связанным с недостачами (излишками) активов при проведении инвентаризации. Вопросы, рекомендуемые для поставки на разрешение экспертизы: информационное письмо: (для следователей, судей и экспертов) / Государственное учреждение «Центр судебных экспертиз и криминалистики Министерства юстиции Республики Беларусь»; [подготовили: А. А. Станкевич и др.]. — Мінск: Право и экономика, 2010. — 23 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-442-845-1.

Методические рекомендации по выделению ДНК из биологических следов при судебно-экспертной идентификации криминалистических объектов / [Цыбовский И. С. и др.]; Государственное учреждение «Центр судебных экспертиз и криминалистики Министерства юстиции Республики Беларусь». — Мінск: Право и экономика, 2010. — 34 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-442-844-4.

Обзор ситуации и принимаемые меры в области противодействия торговле людьми в Республике Беларусь = Combating trafficking in persons in the Republic of Belarus: situation review: [информационный бюллетень подготовлен по материалам Управления по нарконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД Республики Беларусь при поддержке Европейского союза в рамках совместного проекта ЕС — ПРООН — ЮНИСЕФ «Предупреждение, борьба и минимизация социальных последствий в области торговли людьми в Республике Беларусь» / Детский фонд ООН UNICEF]. — Мінск, 2010. — 39 с. — Параллельно на русском и английском языках. — 3000 экз.

Салаев, Г. А. Взыскательство: уголовная ответственность и предупреждение / Г. А. Салаев; [научный редактор Н. А. Барановский]. — Мінск: Право и экономика, 2010. — 174 с. — 250 экз. — ISBN 978-985-442-865-9.

Солтанович, А. В. Применение норм уголовно-процессуального законодательства о задержании и осуществление прокурорского надзора за его законностью и обоснованностью: методические рекомендации / А. В. Солтанович; под редакцией В. М. Хомича; Научно-практический центр проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Республики Беларусь. — Мінск: БГУФК, 2010. — 23 с. — 250 экз. — ISBN 978-985-6953-33-3.

Уголовный кодекс Республики Беларусь: 9 июля 1999 г. № 275-3: [принят Палатой представителей 2 июня 1999 г.; одобрен Советом Республики 24 июня 1999 г.]; в Кодекс с 15 июля 2010 г. изменения не вносились. — Мінск: Амалфея, 2010. — 351 с. — 2100 экз. — ISBN 978-985-441-894-0.

Уголовный кодекс Республики Беларусь: [принят Палатой представителей 2 июня 1999 г., одобрен Советом Республики 24 июня 1999 г.]; с изменениями и дополнениями по состоянию на 3 сентября 2010 г. — Мінск: Национальный центр правовой информации Республики Беларусь, 2010. — 300 с. — 5500 экз. — ISBN 978-985-6928-20-1.

Хомич, В. М. Методические рекомендации по индивидуальному прогнозированию поведения осужденных, освобожденных из мест лишения свободы («Прогноз рецидива преступлений»): для практических работников уголовно-исполнительной системы МВД Республики Беларусь / В. М. Хомич, В. Е. Бурый; Научно-практический центр проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Республики Беларусь, Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь. — Мінск: БГУФК, 2010. — 34 с. — 250 экз. — ISBN 978-985-6953-32-6.

Топ-10

Магазин «Книжный мир», г. Гомель Книги белорусских издательств

1. Правила белорусской арфаграфіі і пунктуацыі. — Мінск: НЦП, 2010.
2. У. І. Куліковіч. Новае ў беларускай арфаграфіі. — Мінск: Новое знание, 2010.
3. Беларускі арфаграфічны слоўнік. — Мінск: Беларуская навука, 2010.
4. Любимый Гомель. — Гомель: Вечерний Гомель. — Медиа, 2010.
5. Оксана Котович, Янка Крук. Золотые правила народной культуры. — Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2010.
6. Н. А. Сторожева. Страна Буквария. — Мінск: Пачатковая школа, 2007.
7. Вечерняя сказка. — Мінск: Мастацкая літаратура, 2010.
8. Сказки весёлой семейки. — Мінск: МФЦП, 2010.
9. Анатолий Мяснікоў. Сто асоб беларускай гісторыі. — Мінск: Літаратура і Мастацтва, 2010.
10. Наталья Батракова. Территория души. — Мінск: Кавалер, 2010.

Книги российских издательств

1. Рой Медведев. Александр Лукашенко. Контуры белорусской модели. — Москва: ВВРГ, 2010.
2. Стефани Майер. Сумерки. Новолуние. Затмение. Рассвет. — Москва: АСТ, 2010.
3. Н. Жукова. Букварь. — Москва: Эксмо, 2010.
4. Януш Вишневский. Одиночество в сети. — Москва: Эксмо, 2010.
5. Мысли, афоризмы и шутки знаменитых мужчин: 359 персон от Пифагора до Путина. — Москва: Эксмо, 2010.
6. Мысли, афоризмы и шутки выдающихся женщин: энциклопедия женской мудрости и женского остроумия. — Москва: Эксмо, 2009.
7. Фёдор Достоевский. Идиот. — Москва: АСТ, 2010.
8. Михаил Булгаков. Мастер и Маргарита. — Москва: Эксмо, 2010.
9. Александра Маринина. Взгляд из вечности. — Москва: Эксмо, 2010.
10. Милорад Павич. Пейзаж, нарисованный чаем. — Санкт-Петербург: Амфора, 2010.

Топ-10

Магазин «Медицинская книга», г. Минск Книги белорусских издательств

1. Государственная фармакопея Республики Беларусь: в 3-х томах. — Молодечно: типография «Победа», 2010.
2. А. А. Семенович. Физиология человека. — Мінск: Вышэйшая школа, 2009.
3. Г. И. Герасимович. Акушерство. — Мінск: Беларусь, 2004.
4. Р. А. Евсегнеев. Психиатрия для всех. — Мінск: Беларусь, 2008.
5. В. А. Петряков. Оториноларингология. — Мінск: Вышэйшая школа, 2008.
6. В. С. Чабанов. Фармакология. — Мінск: Вышэйшая школа, 2010.
7. Н. А. Манак. Руководство по кардиологии. — Мінск: Беларусь, 2003.
8. Э. А. Вальчук. Основы организационно-методической службы и статистического анализа в здравоохранении. — Мінск: Харвест, 2007.
9. Андреас Мориц. Удивительное очищение печени. — Мінск: Попурри, 2010.
10. И. В. Яромиш. Сестринское дело и манипуляционная техника. — Мінск: Вышэйшая школа, 2008.


Книги российских издательств

1. Рой Медведев. Александр Лукашенко. Контуры белорусской модели. — Москва: ВВРГ, 2010.
2. М. Д. Машковский. Лекарственные средства. — Москва: Новая волна, 2010.
3. Джон Хэмптон. Основы ЭКГ. — Москва: Медицинская литература, 2007.
4. А. В. Струтинский. Электрокардиограмма: анализ и интерпретация. — Москва: Медпресс-информ, 2010.
5. Ханц Фениш. Карманный атлас анатомии человека на основе Международной номенклатуры. — Санкт-Петербург: Диля, 2010.
6. В. С. Камышников. Методы клинических лабораторных исследований. — Москва: Медпресс-информ, 2010.
7. Н. Г. Аболмасов. Ортопедическая стоматология. — Москва: Медпресс-информ, 2003.
8. М. Г. Привес. Анатомия человека. — Санкт-Петербург: СПбМАПО, 2010.
9. Валерий Синельников. Возлюби болезнь свою. — Москва: Центрполиграф, 2010.
10. Н. П. Базеко. Инсульт: программа возврата к активной жизни. — Москва: Медицинская литература, 2008.

Альбом

На шчаслівым баку жыцця

Для таго, каб паўдзельнічаць у яе фотасесіі, прадстаўніца знакамітага роду з Манака пагаджаецца намалюваць вакол вачэй шпійскія акулеры і ўзламаць уласны сейф з дыямантамі. Яна здымае алімпійскіх чэмпіёнаў і каранаваных асоб. Можа зрабіць фотасесію за 20 хвілін. Гатова паехаць дзеля гэтага куды заўгодна. І ў той жа час фотамастак Алена Адамчык сціпла кажа пра сябе: “Я здымаю жанчын, якія мне сустракаюцца ў жыцці...”



У галерэі “Ракурс” Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Алена Адамчык прэзентавала альбом “Bielaruski. Women of Europe” (пятый том кніжнага праекта “Women of Europe”, які фотамастак распачала ў 2004 годзе) і адкрыла аднайменную фотавыстаўку. На ўрачыстым адкрыцці Алена Адамчык перадала ў дар бібліятэцы ўсе пяць тамоў з аўтаграфамі. Дырэктар Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Раман Матуські падзякаваў і зазначыў: “Я думаю, што гэты альбом, альбомы сучаснага жыцця, будуць чытацца сёння і будуць запатрабаваныя чытачамі нашай бібліятэкі — кожны будзе шукаць у іх нешта сваё. Я таксама ўпэўнены, што праз сто гадоў хтосьці захоча іх перавыдаць”.

Што змогуць адшукаць у гэтых фотаальбомах сучаснікі і нашчадкі?

Алена Адамчык — майстар параднага партрэта. Гэты жанр сёння вельмі запатрабаваны ў свеце гламуру, але сама Алена

сцвярджае, што мэты здымаць гламурна ў яе няма. Безумоўна, любы са здымкаў Адамчык мог бы ўпрыгожыць вокладку стыльнага глянцавага часопіса. Але ўва ўсіх працах яна шукае не гламур, а прыгажосць і шчасце.

Фотамастак не спрабуе пайсці па папулярным сёння дэструктыўным шляху фіксавання рэчаіснасці: рэпартажы з месцаў катастроф, вайны дзеянняў, галодных дзеяў, бежанцаў, людзі з фізічнымі заганамі, нямоглыя старыя, зняволеныя... Усё гэта не яе тэмы і героі. Алена Адамчык здымае шчаслівых людзей. Пераважна жанчын.

— Я думаю, што жыццё не дэструктыўнае. Яно ці ёсць, ці яго няма. Калі ты жывеш, то трэба радавацца жыццю, а калі не радуешся... — разважае мастак.

Алена Адамчык шукае не прыватнае, а агульнае. Яе беларускі касмапалітычны прыгожы грамадзянкі прыгожага свету. Наўрад ці якая дэталі партрэта выдасць вам

нацыянальную прыналежнасць гераніні. Адметнасці менталітэту застаюцца за кадрам:

— Ёсць агрозненні, — адказвае Алена на пытанне, каго прасцей здымаць: беларусаў ці замежніц. — *Вось італьянкі — яны імпульсіўныя, мне вельмі падабаюцца, могуць зламаць шоу стварыць на вуліцы. Беларускі больш сціплыя.*

Фонам для параднага партрэта можа стаць любое месца ў свеце. Нават самае небяспечнае. Фатограф па-залівацку пачынае распавядаць: “Так, у Афрыцы на нас напалі! Гэта было супер! Нас ледзь не застрэлілі...”. У студыі Алена здымае рэдка, больш любіць здымаць “паўсюль”, і часта гэта “паўсюль” знаходзяць самі гераніні.

— Вось зараз я гляджу на жанчыну, якую здымала ў Нерынзе, — Алена звяртае ўвагу на партрэт гераніні стаіць пад дрэвамі, дзе паселі птушкі. — Яна называе іх птушкі-катамараны. Гэта бакланы. Яна прывезла мяне туды ў красавіку. Зусім не было людзей, былі туманы, было холадна. А мы



паехалі глядзець калонію бакланаў. Гэта было моцнае ўражанне. Таму што грэвы гнуць ад гэтых птушак, але птушкі ўсё роўна робяць там свае гнезды. І гэта жыццё...”

У сваёй працы Алена Адамчык не прытрымліваецца дыктатарскіх метадаў, і гераніня атрымлівае поўную свабоду для самавыяўлення. Выпадак са здымкамі ў Нерынзе не адзіны:

— Я не лічу, што кагосьці вяду за сабой ці мяне нехта вядзе. Гэта проста дыялог, які нагадвае джаз. Мы проста сустракаем адно аднаго, пачынаем любіць адно аднаго і нешта стварам разам...

Разглядаць свет праз аб’екты для Алены Адамчык справа звычайная. Па прафесіі яна біёлаг, кандыдат навук, і для яе прывычна назіраць за жыццём праз мікраскоп ці лупу. Адзін з афарыстаў зазначаў, што калі ты хочаш паназіраць за іншымі, то трэба глядзець у бінокль, а калі за іншымі і за сабой, то — праз аб’ектыў фотаапарата. Што ж заўважае за сабой майстра?

— Пра сябе ніколі не думаю, калі я з фотаапаратам і працую. Мяне быццам не існуе. Ёсць нейкая ідэя, якая раней належала мне, але калі я пачынаю працаваць з чалавекам, то яна ўжо належыць маім. Ідэя пачынае існаваць некая асобна і прымае нейкія формы, якія я не думала ўбачыць.

Здаецца, што ні ў сучаснікаў, ні ў нашчадкаў, што будуць гартаць альбомы “Women of Europe”, глядзець на прыгожых жанчын, якія ўсміхаюцца, на дзяцей, якія ўсміхаюцца побач, чытаць іх вяслоўі пра жыццё, мары, сваю краіну, не павінна застацца сумненняў: Алена Адамчык і яе гераніні стаяць на шчаслівым баку жыцця. Павінна з’явіцца перакананне — там і трэба стаяць. Пры ўсім парадзе. Ну хаця б час ад часу.

Алена МАЛЬЧЭЎСКАЯ

На здымках: Алена Адамчык побач са сваёй любімай фотаробатай; партрэты беларусаў.

Фота Кастуся Дробава



Пад вокладкай




1. Ярмалінская, В. М. Сцэнаграфія Беларусі XX — пачатку XXI ст. / В. М. Ярмалінская. — Мінск: Беларуская навука, 2010. — 224 с.

Сцэнаграфія — адна з самых яркіх старонак у гісторыі і развіцці тэатральнага мастацтва, з ёю звязаны відовішчыны бок сцэны. У манаграфіі кандыдата мастацтвазнаўства Веранікі Ярмалінскай даследаецца гісторыя станаўлення сцэнаграфіі Беларусі XX — пачатку XXI ст. — ад узнікнення прафесійнага беларускага тэатра ў 1920-я гады да нашых дзён. Выяўляюцца асноўныя этапы яе развіцця,




2. Крапіва, К. Хто смяецца апошнім: камедыі / Кандрат Крапіва. — Мінск: Мастацкая літаратура, 2010. — 186 с.

Гэтую кнігу можна смела назваць “выданнем, якое чакалі”. Нарэшце высокі попыт на творы Кандрата Крапівы (асабліва ў час навучальнага года) можа быць задаволены прапановай кнігарняў. У кнігу класіка беларускай літаратуры Кандрата Крапівы ўвайшлі



3. Джебран, Х. Прарок: поэма / Халіль Джебран; пер. с англ. Ю. М. Сапожкова. — Мінск: Літаратура і Мастацтва, 2010. — 160 с.

Паэтычна-філасофская кніга вялікага ліванскага мыслара Халіля Джабра на рускую мову. У цэнтры паэмы — прарок, які дае адказы на самыя розныя пытанні. Ён гаворыць пра каханне, нянавісць, прыгажосць, мацярынства, вучобу



і працу... Эстэтычнае і павучальнае значэнне “Прарока”, маштаб якога прыраўніваецца да твораў Уільяма Блейка, Фрыдрых Ніцшэ, Карла Юнга, Ральфа Эмерсона, складана пераацаніць. У выданні прыведзены і арыгінал тэксту на англійскай мове. Гэта робіць кнігу асабліва цікавай і карыснай для студэнтаў, якія вучуцца замежную мову.

4. Я ад дрэва твайго...: Полацку прысвячаецца: фотаальбом / уклад. Т. І. Жукоўскай. — Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2010. — 87 с.

“Я ад дрэва твайго лісток...” — кажа аўтар



5. Штерн, Л.Я. Поэт без пьедестала: Воспоминания об Иосифе Бродском / Людмила Штерн. — Москва: Время, 2010. — 352 с.

Кніга Людмилы Штерн — не літаратурная бя-

графія Бродскага. З вялікай цеплынёй яна малюе супярэчлівы, але праўдзівы вобраз чалавека, які быў яе сябрам амаль сорок год. Яна сябрывала з юным паэтам Осем Бродскім яшчэ ў Расіі, дзе яго не друкавалі, судзілі і выслаі, а потым адправілі ў эміграцыю. Сябрывала са знакамітым паэтам Іосіфам Бродскім і на Захадзе, дзе ён стаў лаўрэатам Нобелеўскай прэміі. Мемуары Штерн малююць партрэт пакалення расійскай інтэлігенцыі, якая жыла ў гады мастацкіх пошукаў і палітычных пераследаў. Хоць і напісана яна пра дакладных асоб, чытаецца як захпляльная аповесць. Яе эпізоды, часам смешныя, а часам сумныя, ілюстраваны здымкамі з асабістага архіва аўтара.

З кнігамі знаёміла Марына ВЕСЯЛУХА

Водгукі дасылайце на электронны адрас аўтара: himarina@lut.by

Кнігі для агляду прадастаўлены магазінам “Кніжны салон”. Тэл. 285-60-89